



УЦЁКІ АД КАРОНЫ:
 БАРБАДАС СТАНЕ
 ПАЎНАВАЖКАЙ
 РЭСПУБЛІКАЙ? 7



Выдаецца
 з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

17 КАСТРЫЧНИКА 2020 г. СУБОТА № 203 (29317)

АЛЯКСАНДР
 ЧАРВЯКОЎ — НАШ
 ПЕРШЫ САВЕЦКІ
 КІРАЎНІК 10–11



ЦЫТАТА ДНЯ



**Віктар КАРАНКЕВІЧ,
 міністр энергетыкі
 Рэспублікі Беларусь:**

«На ўзроўні кіраўніка дзяржавы, урада прыняты шэраг дакументаў, накіраваных на стымуляванне выкарыстання электратранспарту. Літаральна за два апошнія кварталы, другі і трэці, з моманту прыняцця стымулюючых мер колькасць электрамабільў павялічылася ўдвая і перавысіла 1,2 тысячы. Міністэрствам энергетыкі зробленыя разлікі, што ў выпадку росту колькасці электрамабільў у нашай краіне да 10 тысяч, аб'ём спажывання электрычнай энергіі складзе каля 80 млн кВт/г. Гэта даволі значная велічыня — нават крыху больш, чым аб'ём электраспажывання сярэднястатыстычным раёнам Беларусі».

Свая радойка



Вячаслаў БАРАНОЎСКІ, жыхар вёскі Новы Пагост Мёрскага раёна, вядзе сваю рагулю з поля на вярчэню дойку.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

КОРАТКА

- XII Міждзяржаўны юнацкі турнір па вольнай і грэка-рымскай барацьбе памяці першага Героя Беларусі Уладзіміра Карвата пройдзе ў Брэсце 16–18 кастрычніка.
- Беларусбанк аднавіў выдачу крэдытаў на жыллё па Указе № 240.
- «Беларуснафта» плануе ў 2021 годзе павялічыць колькасць зарадных станцый да 600.
- У Аршанскім раёне жанчына знайшла ў лесе боепрыпасы часоў Вялікай Айчыннай вайны.
- Першы этап рэпетыцыйнага тэсціравання ў анлайн-рэжыме стартуе 23 кастрычніка на сайце РІКВ.

Добрая справа

Экалагічны дэсант следчых

Змяніць службовы кіцель на рабочае адзенне і ўзяцца за ачыстку лесапаласы ад смецця — сваю дапамогу леснікам такім чынам вырашылі аказаць следчыя. «Экалагічны дэсант — 2020» ініцыявалі супрацоўнікі ўпраўлення Следчага камітэта па Гомельскай вобласці і члены абласнога грамадскага аб'яднання «Саюз следчых».



Другі год запар увосень яны прысвячаюць свае выходныя дні карыснай справе. «Працоўны дэсант — 2019» гомельскія следчыя, напрыклад, правялі на Буда-Кашалёўшчыне. Тады супрацоўнікі дапамагалі аграрыям раёна збіраць на палетках бульбу, што засталася пасля камбайна. Папрацавалі добра, а станючых эмоцый і цёплых успамінаў ад такой нязвычайнай для калектыву работы атрымалі спаўна.

СТАР. 3

Мазгавы штурм

Заразіцца... прафесіяналізмам

Чаму трапіць на EdCamp лічыцца вялікай удачай?



«Зараз модна нешта нарошчваць: валасы, пазногці, вейкі... А я нарасіла сабе крылы. Мушу лётаць увесь год. Аж да наступнай неканферэнцыі. EdCamp стаў неад'емнай часткай нашага прафесійнага росту, нашай жыццёвай неабходнасцю, як харчаванне ці гігіена. Без яго нам ужо не жыць», — падзялілася сваімі ўражаннямі ад мерапрыемства настаўніца беларускай мовы і літаратуры мінскай сярэдняй школы № 54 Юлія НЕКРАШ.

СТАР. 5

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008

Блізкая ўлада

ЛЮДЗЯМ НЕ ЁСЦЬ РОЎНА

У час асабістых прыёмаў падымаюцца не толькі праблемныя пытанні, але і выказваюцца канкрэтныя прапановы па развіцці роднага краю. Такое неабаякавае стаўленне людзей да таго, што адбываецца навакол, не можа не радаваць, адзначыў па выніках прыёму грамадзян у Смагонскім райвыканкаме першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Максім РЫЖАНКОУ.

На прыём загісаўся каля двух дзясяткаў чалавек не толькі са Смагонскага раёна, але і з іншых рэгіёнаў Гродзенскай вобласці і краіны, паведамляе БелТА. Пытанні падымаліся розныя, гучалі не толькі просьбы дапамагчы, але і канкрэтныя прапановы па паляпшэнні той ці іншай сферы.

«Прыёмы — магчымасць дапамагчы, пачуць, што хвалюе жыхароў рэгіёнаў. І сёння парадавала неабаякавае стаўленне людзей да таго, што адбываецца навакол. Яны пачулі прапанову ўлады паразважаць над тым, куды далей неабходна рухацца краіне. Некаторыя прыйшлі з канкрэтнымі прапановамі, сваім

бачаннем, што неабходна зрабіць для развіцця сваёй вёскі, горада, ды і ў цэлым Беларусі», — адзначыў Максім Рыжанкоў. Ён падкрэсліў, што было агучна нямаюць цікавых ідэй.

«Відаць мудрае стаўленне людзей да таго месяца, дзе яны жывуць. Яны перажываюць, якой краіна будзе ў будучыні. І людзі хочуць быць пачутыя па многіх аспектах жыццядзейнасці дзяржавы», — адзначыў Максім Рыжанкоў. Ён падкрэсліў, што пацвярджае гэта і тэматыка сустрэчы. Пытанні, якія падымаліся на ёй, былі разнастайныя: ад функцыянавання ЖКГ

да работы настаўнікаў, ад пытанняў працаўладкавання да адкрыцця новай паліклінікі і ў цэлым развіцця аховы здароўя.

Максім Рыжанкоў падкрэсліў, што магчымасць данесці свае ідэі, прапановы да ўлады ёсць у кожнага. Праз сельскія і раённыя выканаўчыя камітэты можна і трэба ўдзельнічаць у падрыхтоўцы тэм, якія будуць вынесены на Усебеларускі народны сход. Ён звярнуў увагу, што погляд і меркаванні з рэгіёнаў важныя тым, што ў кожнай з абласцей, ды і раёнаў, ёсць свае асаблівасці, якія больш прыкметныя на месцах.

Даслоўна

Іван ТЭРТЭЛЬ:

«З розных крыніц атрымліваем інфармацыю аб правакацыі, якая рыхтуецца ў нашай краіне»

З розных крыніц паступае інфармацыя аб падрыхтоўцы ў Беларусі правакацыі, паведаміў старшыня Камітэта дзяржаўнай бяспекі Іван Тэртэль, паведамліла БелТА.

«У апошнія дні мы атрымліваем з розных крыніц, у тым ліку за мяжой, ад нашых партнёрскіх спецслужбаў, інфармацыю аб правакацыі, якая рыхтуецца ў нашай краіне. Мэта дадзеных дзеянняў — дэстабілізацыя сітуацыі ў нашай дзяржаве на фоне відэаочнага змяншэння вулічнай актыўнасці і зрыву планаў па паміжнародна працуючых калектываў, студэнцтва з мэтай інспірацыі пратэснага руху», — адзначыў Іван Тэртэль.

Паводле яго слоў, па задуме арганізатараў дадзенай акцыі, а таксама іх куратараў за мяжой, плануецца абвінавачваць у цяжкіх наступствах сілавых структуры Беларусі. «І тым самым практычна выкарыстаць апошні шанец на рэалізацыю сваіх планаў. У гэтых умовах камітэтам ва ўзаемадзеянні з іншымі праваахоўнымі органамі праводзіцца комплекс мерапрыемстваў па правярцы інфармацыі, высвятленні ўсіх датычных асоб і прыцягненні іх да адказнасці», — адзначыў старшыня КДБ.

Іван Тэртэль дадаў: «У сувязі з гэтым хачу папрасіць нашых грамадзян быць пільнымі, паклапаціцца пра сваіх блізкіх, не дапусціць іх уцягвання ў супрацьпраўную дзейнасць».

Узровень

«Вялікі камень» — найлепшы

Індустрыяльны парк —

у топе рэйтынгу Financial Times

Кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» прызнаны FDI Intelligence (спецыялізаванае падраздзяленне Financial Times, якое рыхтуе аналітычныя агляды па розных тэмах) найлепшым асаблівай эканамічнай зонай у рамках ініцыятывы «Пояс і шлях», паведамліў і індустрыяльным парку.

«Вялікі камень» прызнаны ў якасці зоны, якая спрыяе развіццю ініцыятывы «Пояс і шлях» за кошт развіцця інфраструктуры і лагістыкі, найлепшага геаграфічнага становішча і рынковых магчымасцяў.

«Высокая незалежная ацэнка міжнародных экспертаў сведчыць аб наўнасці ўнікальных умоў выдзення бізнесу ў рэгіёне і дазваляе разглядаць індустрыяльны парк «Вялікі камень» у якасці ключавога пункту, які аб'ядноўвае рынкі Еўрапейскага і Еўразійскіх эканамічных саюзаў», — адзначыў і яго кіраўнік.

Рэйтынг Financial Times «Найлепшая адмысловая эканамічная зона года» складаецца штогод, ён заснаваны на паказчыках па аб'ёмах інвестыцый, старшасці выдзення бізнесу і наяўнасці адпаведнай інфраструктуры. Дадзены рэйтынг складаецца на аснове аналітычных даных FDI Intelligence і з'яўляецца аўтарытэтным крыніцай па выбары лакацыі інвеставання, дадалі ў індустрыяльным парку.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

Джонсан заклікаў брытанцаў рыхтавацца да жорсткага варыянту брэксіта

Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Борыс Джонсан заявіў, што яго краіне варта рыхтавацца да жорсткага варыянту завяршэння працэсу выхаду з ЕС, паколькі перагаворны працэс з Бруселем не прыносіць вынікаў. «Паколькі праз



10 тыдняў, 1 студзеня, завершыцца пераходны перыяд, я павінен даць ацэнку таму, што нас чакае. Улічваючы тое, што ЕС у апошнія месяцы, у асноўным, адмаўляўся ад па-сапраўднаму сур'ёзных перагавораў, я прыйшоў да высновы, што да 1 студзеня мы, хутчэй за ўсё, пойдзем па «аўстралійскім» сцэнарыі», — сказаў Джонсан у тэлевароце. Ён растлумачыў, што пад «аўстралійскім» сцэнарыем мае на ўвазе тое, як яго краіна выбудовавала ўзаемадзеянне з гэтай дзяржавай — адмаўленне ад розных формаў прывілеяванага партнёрства і пераход «да простых прынцыпаў, заснаваных на глабальным свабодным гандлі». Джонсан растлумачыў, што апошні саміт ЕС таксама не выклікаў у яго аптымізму з нагоды далейшых перагавораў па брэксіту.

У ЗША стварылі робата-дэльфіна, які зможа замяніць гэтых жывёл у заапарках і цырках

Амерыканская інжынерная кампанія Edge Innovations распрацавала гіперрэалістычнага робата-дэльфіна. Яго стваральнікі спадзяюцца ў будучыні замяніць робатамі жывёл у дэльфінарных, тэматычных парках і цырках, паведамліла інфармагенцтва Reuters. Робат-дэльфін, вага якога складае каля 250 кілаграмаў, а даўжыня — 2,5 метра, цяпер знаходзіцца ў басейне штаб-кватэры кампаніі

распрацоўшчыка ў Хейвардзе (Каліфорнія). Яго скура выраблена з медыцынскага сілікону, і вонкава аўтамат не адрозніваецца ад жывых дэльфінаў, якія скачуць праз абруч і выконваюць іншыя трукі ў парках забаў і цырках па ўсім свеце. Рухі робата каардынуюцца з дапамогай дыстанцыйнага кіравання. «Зараз у няволі па ўсім свеце ўтрымліваецца каля трох тысяч дэльфінаў, і яны штогод прыносяць індустрыі забаў мільярд долараў», — адзначыў заснавальнік і генеральны дырэктар Edge Innovations Уолт Конці. — Мы хочам, каб сучасныя тэхналогіі прыйшлі на дапамогу жывёлам, якіх трымаюць у няволі». Як паведамліла Reuters, каля 20 еўрапейскіх краін ужо забаранілі або абмежавалі прысутнасць дзікіх жывёл у цырках, і такая тэндэнцыя, безумоўна, будзе назірацца і ў будучыні.

Страты Францыі ад лакаўна аанілі ў 20 мільярдаў еўра ў месяц

«Мы павінны абавязкова абысці без усеагульнай ізаляцыі», — заявіў міністр эканомікі краіны Бруна Ле Мэр у інтэрв'ю тэлеканалу BFMTV. — Калі мы ўстанавім рэжым ізаляцыі толькі ў зонах, дзе вірус актыўна распаўсюджваецца, выдаткі складуць каля пяці мільярдаў еўра. Калі ж мы ўвядзем поўную ізаляцыю, гэта будзе каштаваць, з улікам наступстваў для эканамічнага сектара, ад 15 да 20 мільярдаў еўра ў месяц», — сказаў Ле Мэр. Ён дадаў, што адна толькі каменданцкая гадзіна, якая ўводзіцца сёння, абдызецца французскай эканоміцы ў мільярд еўра. Яна пачала дзейнічаць у рэгіёне Іль-дэ-Франс, у якім знаходзіцца Парыж, і яшчэ ў васьмі гарадах краіны. Каменданцкая гадзіна будзе доўжыцца як мінімум чатыры тыдні. У Францыі ўчора ўпершыню з пачатку пандэміі колькасць выяўленых за суткі выпадкаў каранавіруса COVID-19 перавысіла 30 тысяч. Усяго ў краіне з пачатку пандэміі заразілася каранавірусам звыш 800 тысяч чалавек, памерла звыш 33 тысяч.



Закрытое акцыйнае абшчэства «Банк роста і развіцця бізнеса»
220034, г. Мінск, ул. Красназвездная, 18
www.rrb.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)				
№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	15 066	7 914
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	42 869	57 442
5	Средства в банках	1104	11 231	20 084
6	Ценные бумаги	1105	45 911	16 713
7	Кредиты клиентам	1106	238 972	185 423
8	Производные финансовые активы	1107	-	217
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	23 289	21 227
11	Доходные вложения в материальные активы	1110	-	-
12	Имущество, предназначенное для продажи	1111	532	542
13	Отложенные налоговые активы	1112	9	29
14	Прочие активы	1113	6 144	5 916
15	ИТОГО активы	11	384 023	315 507
16	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
17	Средства Национального банка	1201	-	-
18	Средства банков	1202	5 813	448
19	Средства клиентов	1203	314 949	236 161
20	Ценные бумаги банка	1204	12 349	30 396
21	Производные финансовые обязательства	1205	-	-
22	Отложенные налоговые обязательства	1206	-	-
23	Прочие обязательства	1207	1 613	994
24	ВСЕГО обязательства	120	334 724	267 999
25	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
26	Уставный фонд	1211	20 429	20 429
27	Эмиссионный доход	1212	-	-
28	Резервный фонд	1213	8 758	6 017
29	Фонды переоценки статей баланса	1214	8 034	8 038
30	Накопленная прибыль	1215	12 078	13 024
31	ВСЕГО собственный капитал	121	49 299	47 508
32	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12	384 023	315 507

ОТЧЕТ о прибылях и убытках на 1 октября 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)				
№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2020	01.10.2019
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	16 687	11 768
2	Процентные расходы	2012	11 305	7 525
3	Чистые процентные доходы	201	5 382	4 243
4	Комиссионные доходы	2021	5 610	5 661
5	Комиссионные расходы	2022	1 134	777
6	Чистые комиссионные доходы	202	4 476	4 884
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	(130)	(54)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	4 369	2 831
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	312	(43)
11	Чистые отчисления в резервы	207	2 377	1 991
12	Прочие доходы	208	1 088	3 656
13	Операционные расходы	209	10 467	11 183
14	Прочие расходы	210	511	195
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	2 142	2 148
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212	351	381
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	1 791	1 767

Председатель Правления В.В.Дранкевич

Главный бухгалтер Н.Н.Мостыко

Дата подписания: 12 октября 2020 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 21 выдана 22 июня 2020 года Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100361187.

Фінансы

Нацбанк вырашыў не змяняць стаўкі

Такім чынам стаўка рэфінансавання захоўваецца на узроўні 7,75 % гадавых, а стаўкі па аперацыях рэгулявання ліквіднасці Нацыянальнага банка захоўваюцца на бягучым узроўні, паведамлілі ў прэс-службе фінансавага рэгулятара.

Менавіта такое рашэнне прынята праўленнем Нацыянальнага банка краіны па выніках дадатковага пасяджэння па грашова-кредытнай палітыцы ад 14 кастрычніка гэтага года. У тлумачальным паведамленні Нацбанка гаворыцца, што ў апошні месяц інфляцыя паскорылася і складала вышэйшай, чым чакалася. У мінулым верасні гадавы прырост спажывецкіх цэн склаў 6,1%. У найбольшай ступені такая дынаміка інфляцыі

абумоўлена ростам цэн на імпартуемыя тавары ў сувязі з аслабленнем беларускага рубля ў жніўні на фоне павышанага попыту на замежную валюту.

Паводле ацэнкі, прырост спажывецкіх цэн па выніках 2020 года складзе каля шасці працэнтаў. Пры гэтым уздзеянне аслаблення беларускага рубля будзе абумоўліваць павышаны інфляцыйны фон у кароткатэрміновым перыядзе, лічаць фінансавыя аналітыкі.

Разам з тым у сярэднетэрміновай перспектыве прагназуецца перавага працяглых дэзынфляцыйных фактараў, што будзе спрыяць вяртанню інфляцыі да мэтавай траекторыі каля 5%, лічаць у Нацбанку.

Сяргей КУРКАЧ.

ЗМЕНЕНЫ ПАРАДАК ВЫПЛАТЫ СТЫПЕНДЫЙ СТУДЭНТАМ

«У сумеснай пастанове Міністэрства адукацыі і Міністэрства фінансаў ад 22 верасня 2011 г. № 261/96 унесены змяненні, якія прадугледжваюць спыненне выплаты стыпендыі навучэнцам, якія дапусцілі больш як 10 гадзін пропуску навучальных заняткаў без уважлівых прычын на працягу месяца, які папярэднічае месяцу выплаты стыпендыі. У наступным пры перавышэнні ўказанай колькасці пропуску заняткаў без уважлівых прычын выплата стыпендыі ажыццяўляецца ў звычайным парадку», — расказалі ў прэс-службе Міністэрства адукацыі.

Гэта змяненне накіравана на дадатковую матывацыю студэнтаў ў умовах інтэнсіфікацыі навучальнага працэсу. «Так як пропускі вучэбных заняткаў па асобных вучэбных дысцыплінах (прадметах) прыводзяць да няпоўнага засваення іх зместу, а таксама зместу тэматычна звязаных навучальных дысцыплін (прадметаў), якія вывучаюцца пазней», — дадалі ў ведамстве.

БЕЛТА.

Здарэнні

ВЫМАНІЛІ Ў ПЕНСІЯНЕРКІ 1700 РУБЛЁЎ

Нечаканы званок паступіў на мабільны тэлефон 66-гадовай жыхаркі Полацка. Ветлівы голас паведаміў пенсіянерцы прыемную нумару з Масквы. Нібыта ў сталіцы Расіі нядарна адбыўся суд над вытворцамі БАДаў, і зараз усім тым, хто некалі купляў іх, належыць саплатная кампенсацыя. Жанчына нават як след не памятала, карысталася яна паслугамі гэтай фірмы ці не, але атрыманая інфармацыя яе зацікавіла.

Як паведамляе УУС Віцебскага аблвыканкама, пагаварыўшы з палачанкай яшчэ крыху, ашуканцы казалі, што ператэлефануюць і раскажуць, як можна атрымаць грошы. Сапраўды, неўзабаве паступіў яшчэ адзін званок. Не менш ветлівы голас прадставіўся супрацоўнікам нейкага фінансавага дэпартаменту і паведаміў, што для атрымання належнага тэрма заплациць «невялікую суму» ў памеры 600 долараў. Гэта гэтага праз міжнародную сістэму плацяжоў тэрма аформіць перавод у выглядзе падарунка.

Выканаўшы ўсе ўмовы, жанчына стала чакаць грошай. Замест гэтага ёй зноў патэлефанавалі і папрасілі заплаціць за страхуюку. Тут пенсіянерка засумнявалася, у інтэрнэце знайшла сайт суда і пераканалася, што ні чалавека з названым ёй прозвішчам, ні падобнага працэсу ніколі не было. Пасля гэтага яна звярнулася па дапамогу ў міліцыю. Распачата крымінальная справа.

АФОРМІЛА НА СЯБРОЎКУ РАСТЭРМІНОЎКУ

Супрацоўнікамі крымінальнага вышуку Фрунзенскага РУУС Мінска затрымалі дзяўчыну, якая набыла тэхніку ў растэрміноўку ашуканскім спосабам.

У аперацыйна-дзяжурную службу паступіла заява ад жыхаркі Маладзечна, якая паведаміла пра тое, што ёй прыйшло паштовае паведамленне аб неабходнасці пагашэння запасычанаці па растэрміноўцы за тэхніку.

У ходзе разгляду аперацыйнікамі ўстаноўлена, што заяўніца тыздзень гасцявала ў Мінску ў сваёй 28-гадовай сяброўкі. У гэты перыяд часу мінчанка, скарыстаўшыся чужым пашпартамі і вонкавым падабенствам, таемна ад госці двойчы аформіла на яе растэрміноўку ў адной з крамаў сталіцы. Усяго дзяўчына набыла два тэлевізары і два мабільныя тэлефоны на агульную суму 12000 рублёў, паведамляе УУС Мінгарвыканкама.

Гэтую тэхніку мінчанка перапрадала праз інтэрнэт. Атрыманыя грошы выдаткавала на аплату арэнды жылля і ўласнай патрэбы. Вядома, што раней дзяўчына не прыцягвалася да крымінальнай адказнасці.

ШУКАЛІ Ў ЛЕСЕ 13 ГАДЗІН

За суткі ратавальнікі атрымалі дзевяць паведамленняў пра зніклых грамадзян у лясных масівах на тэрыторыі васьмі раёнаў Брэсцкай, Віцебскай, Гомельскай і Мінскай абласцей.

Так, больш за 13 гадзін працягваліся пошукі пенсіянера, які 11 кастрычніка каля 15.00 на электрычцы са сталіцы прыехаў у Дзяржынскі раён у лес у грыбы і заблукваў, аднак заставаўся на сувязі па мабільным тэлефоне да таго часу, пакуль не сеў зарад акумулятарнай батарэі. МНС паведамляе падрабязнасці пошукаў мужчыны.

Па прыбыцці да месца выкліку ратавальнікаў быў арганізаваны аперацыйны штаб. Дзве групы абследавалі лясны масіў, адна мабільная група працавала на адгуканне на крыкі. Таксама былі задзейнічаныя квадрыцыклы для абследавання лінейных арыенціраў і квадрокоптар для аблёту адкрытых участкаў мясцовасці.

Усяго ў пошукава-выратавальнай аперацыі былі задзейнічаны дзевяць адзінак тэхнікі, 29 чалавек: ратавальнікі, міліцыя і ляснік. 12 кастрычніка ў 16.40 прыкладна за два кіламетры ад пункту ўваходу ў лес мужчына быў знойдзены.

Пенсіянерка сустрэлі на ўскраіне лесу на ўзлеску паблізу балота. Стан мужчыны быў здавальняючым і ў медыцынскай дапамозе ён не адчуваў патрэбы. Пасля гэтага яго адвезлі дадому ў Мінск.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Цэны

«ІЗУМРУДНЫЯ» ПРАДУКТЫ

Неймаверна, завоблачна дарагой у сталічных крамах аказалася чорная ікра, кансервы з краба і мармуровае мяса. Рэйтынг самых высокіх цэннікаў прадуктаў харчавання ў рэйтынг склаў бесплатны сэрвіс Inforprice.by, які параўноўвае цэны амаль на ўсе тавары ў розных гандлёвых сетках.

Дык вось, самай «залатою» для пакупніцкай стала чорная ікра асятровых. Цана на яе ў залежнасці ад сеткі вар'іруецца ад 193 да 285 рублёў за 100 грамаў. Толькі задумайцеся, кілаграм рыбнай прадукцыі ацэньваецца амаль у тры (!) тысячы рублёў. Дарагімі падаліся і кансервы з мяса краба. У Мінску за бляшанку з камчацікам далікатэсам у траціну кіло просяць пад 145 рублёў.

У топ-ліст увайшлі і замарожаныя морарадукты. Так, каралеўскія крэветкі ў панцыры каштуюць ад 30 да 66 рублёў, а замарожаныя марскія грабенчыкі — 53 рублі. Дорага абыходзіцца беларусам і мармуровае ялавічына — амаль 35 рублёў за стэйк «Рыбай». Амаль кілаграмовая выразка Гродзенскага хамона па-іспанску — 41 рубель. Уражае і цана і на бельгійскі шакалад, у тым ліку і на набор цукерак за 50 і 55 рублёў за кіло адпаведна.

У рэйтынг таксама увайшлі стэйкі з чырвовай рыбы (ад 17 да 33 рублёў за парцыённы кавалак), лустачкі пармезану (ад 4 да 10 рублёў за набор у 120 грамаў) і філе індэчкі (ад 13 да 18 рублёў за кіло). Сустрэкаюцца ў сталічным рэйтынг прадукты і даражэйшыя, але прадстаўлены яны вельмі выбарачна.

«Прэміяльныя прадукты можна знайсці ва ўсіх рытэйлераў. Тэрма меркаваць, попыт на іх застаецца стабільны, хоць і кропкавы. Што цікава, розніца ў цане на дарагія прадукты паміж сеткамі асабліва высокая. Напрыклад, калі няўдала выбраць магазін, то можна пераплаціць за бляшанку чорнай ікры больш за 100 рублёў. А калі браць алкаголь, які мы свядома не ўключылі ў рэйтынг, то на ўдалай закупцы да пышнага застоля можна зберагчы сярэднюю зарплату. Цэны значна адрознююцца», — адзначае кіраўнік сэрвісу Раман Андрухаў.

Пакуль сэрвіс збірае цэны толькі ў гіпермаркетах Мінска, але даныя актуальныя і для рэгіёнаў, а ў новым раздзеле інтэрнэт-магазінаў цэны збіраюць па ўсёй Беларусі.

Сяргей КУРКАЧ.

Экалагічны дэсант следчых

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Сёлета следчыя вырашылі аказаць дапамогу Гомельскаму вопытнаму лясгасу ў навязаным парадку ў лясным фондзе. У выхадны дзень кіраўнікі структурных падраздзяленняў УСК і РАСК вобласці на чале з начальнікам упраўлення Сяргеем Удовікавым выйшлі на работу — у лес. Дарэчы, стаць экалагічнымі дэсантнікамі вызваліся 50 следчых. Супрацоўнікі абралі «квадрат» для работы — прыдарожную лясаліна працягласцю больш як пяць кіламетраў. Ад захламеннасці пазбаўлялі частку ляснога масіву паблізу пасёлка Піянер і аграгарадка Прыбар, што ў Гомельскай раёне.

— Заходзіць углыб лесу літаральна на 10—15 метраў і назіраеш пахаваны бытавога смецця. Цікава, што хутчэй за ўсё пакідаюць гэта не кіроўцы, што прыязджаюць міма, а хтосьці мэтанакіравана вывозіць смецце ў лес, хутчэй за ўсё, гэта робяць жыхары найбліжэйшых населеных пунктаў. Хачу сказаць толькі адно: людзі, спыніцеся! — дзеліцца ўражаннямі намеснік начальніка ўпраўлення Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Гомельскай вобласці Аркадз ТРАЦЯКОЎ.

Шклянкі, анучы, рэшткі пластыку, халадзільнікі, дзіцячыя хадункі... Гэта толькі частка «скарбу», што хавалася за



Фота дарэвана УСК па Гомельскай вобласці

знешне чыстым ускраікам лесу, калі глядзець на яе з боку дарогі. Больш за дзевяць чалавек спатрэбілася, напрыклад, каб пагрузіць на прычэп са смеццем вялізную шыну ад трактара, што была схавана ў глыбіні лесу. Самі ляснікі падкрэсліваюць, колькі неацэннага дапамога добраахвотнікаў у ачысціцы лесу:

— Шчыры дзякуй за такую дапамогу, хочацца пажадаць толькі, каб больш розных структур і падраздзяленняў выходзіла да ляснікоў з такімі прапановамі, — адзначае галоўны ляснік Гомельскага вопытнага лясгаса Уладзімір КРАЧКО. Ён звяртае ўвагу, што ўвоўне асабліва актуальным становіцца пытанне засмеччвання лесу. Багаты грыбны сезон вабці мнства людзей — і не ўсе паводзяць сябе з павагай да прыроды.

Сведкай работы экалагічнага дэсанту следчых, дарэчы, стала жыхарка Гомеля, заўзяты грыбнік гэтай мясцовасці:

— Люблю, каб быў парадак ва ўсім, як у краіне, так і ў лесе, — з задавальненнем выказваецца аб ініцыятыве следчых Алена Дзімітрава.

За работай аднаго з удзельнікаў ляснога суботніка з павагай назіраюць астатнія. На дапамогу бацьку — начальніку ўпраўлення СК Сяргею Удовікаву — вызваўся сын Міша. Хлопчык сур'езна адзначае, што сам ніколі не смеціць, і звяртаецца да дзяцей і дарослых таксама берагчы навакольнае асяроддзе:

— Я думаю, смецця ў лесе будзе менш, калі казаць шчыра. Я не пашкадаваў, я стаміўся, але стараюся, — са сціплай дзіцячай усмешкай прызнаецца Міхал.

Між тым усе ўдзельнікі экалагічнай акцыі ўражаны колькасцю смецця на абраным пяцікіламетровым квадраце, якое вынеслі ў лесу. Трактарам вывезлі не менш за восем тон адходаў.

— Следчыя вобласці з задавальненнем прымаюць удзел у экалагічных акцыях. Мы рады, што самі правялі такую ініцыятыву, прапанавалі сваю дапамогу ў прыборцы ляснога масіву. Галоўнае, безумоўна, — гэта зрабіць наш лес больш чыстым, клапаціцца аб навакольным асяроддзі, а яшчэ падобныя акцыі — выдатная магчымасць для нашых супрацоўнікаў з'ядаць калектыву, разам прапрацаваць на агульную карысць, сустрэцца па-за рабочымі адносінамі, — падкрэсліў начальнік ўпраўлення Следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Гомельскай вобласці Сяргей УДОВІКАЎ.

Які працоўны дэсант гомельскія следчыя арганізуюць ў наступным годзе, пакуль сакрэт, з усмешкай заўважаюць яны. Вядома, гэта зноў будзе ініцыятыва на карысць людзям, прыродзе і роднаму краю.

Варта адзначыць, што падчас «Экалагічнага дэсанту — 2020» следчыя не спыніліся толькі на прыборцы ў лесе. Яны выказалі жаданне больш глыбока пазнаёміцца з сучаснымі тэндэнцыямі перапрацоўкі адходаў вытворчасці і спажывання, а таксама энергазберагальнымі тэхналогіямі. Следчыя наведлі эксперыментальны сартавальны біяхемічны завод бытавых другасных рэсурсаў і ўдзельнічалі ў перапрацоўцы пластамат гомельскага прадпрыемства «Спецкамунтранс».

Наталля КАПРЫЛЕНКА.

ВОЧЫ ЭПОХІ

Нахненне, адкрытасць, шчырасць, мудрасць, захваленне... Праз эмоцыі на тварах герояў фатаграфій чытаю эпоху. Побач з партрэтамі вядомых артыстаў, кампазітараў, мастакоў, грамадскіх і палітычных дзеячаў — простыя людзі. Гэтыя спынення імгненні дазваляюць вярнуцца назад на дзесяцігоддзі, прычыніцца да значных падзей, больш даведацца пра асоб, якія трапілі ў фотааб'ектыву. Вось вы бачыце магутны Белаз на вуліцах Мінска ці артыста цырка Эмілія Кіа з канём, які спіныў дарожны рух, трапляеце на сустрэчу Пятра Машэрава з аднапалчанамі, ці спыняецеся ля фатаграфій з «Песнярамі» і маладымі кампазітарамі Ігарам Лучанком і Аляксандрай Пахмутавай, назіраеце за работай у майстэрні скульптара, які робіць партрэт Аляксандра Мядзведзя, натхняецеся выступленнем акцёраў... У Нацыянальным гістарычным музеі адкрылася персанальная выстаўка фатаграфій вядомага беларускага майстра Юрыя ІВАНОВА «100 ракурсаў часу».

На выстаўцы прадстаўлена сотня работ мастака-дакументаліста, якога сёння называюць летапісцам беларускай гісторыі. Уласна, і падчас адкрыцця выставачнага праекта **драматург, заслужаны дзеяч культуры, лаўрэат дзяржпрэміі СССР Аляксей ДУДАРАЎ** параўнаў Юрыя Іванова з захавальнікам часу: «Вы праз чалавека спыняеце час. Мне ўсё роўна на каго глядзець — на Ігара Міхайлавіча Лучанка ці на звы-

чайнага працаўніка. Я бачу не іх. Я бачу эпоху». Юрыя Сяргеевіч звязвае сяброўства са многімі вядомымі дзеячамі культуры. І ўсе, хто прыйшоў на адкрыццё выстаўкі, адначасна незвычайны талент фотамастака, які ўмеў выпліваць самае галоўнае, раскрываць людзей. Нездарма многія героі яго работ заўважаюць, што такія фатаграфіі ім дапамагаюць у тым ліку і больш даведацца пра са-міх сябе.




БелАЗ у Мінску. Фота Юрыя Іванова.

— Калі пачынаеш думаць пра тайны фотаворчасці Юрыя Сяргеевіча, мімаволі ўваходзіш углыб прыроды рэчаў і адчуваеш, што чалавецтва з часам страчвае інстынкты, і зрокавая здольнасць у тым ліку. Яно ўсё менш менш заўважае, хоць падаецца, што ўсё больш і больш ведае. У сувязі з гэтым мне прыходзіць у галаву, што ўсе вынаходніцтвы на зямлі адбываюцца ў патрэбны момант і не так спонтанна, як нам здаецца. Напэўна, трэба было прадумаць опытку, фатаграфію, каб узброіць чалавека

дадатковымі сродкамі, каб не ўпусціць відэочасця, — адзначыў **кінематографіст Вячаслаў НІКІФАРАЎ**. — Я толькі гэтым магу патлумачыць натхненне і звыканне, якое адчуў Юрыя Сяргеевіч. Сярод гэтых відэочасцяў, але схаваных для нас рэчаў у візуальнай сферы першае, што прыходзіць на паміць. — Архітэктура, і чалавек, чалавечыя абліччы. Гэта немагчыма зразумець, калі не далучыць яшчэ адно паняцце — зменлівае руху, дынамікі. Сёння дом — новы, а з гадамі ён становіцца сімвалам дзяцінства, Радзімы. Вось чаму старыя гарады даюць адчуванне надзейнасці, упэўненасці, ты быццам бы знаходзішся ў коле вечнасці. Тое ж самае адбываецца і з абліччамі. Як умее майстар гэтай выстаўкі адлюстравваць час! Мы яго бачым і адчуваем фізічна. Дзякуючы гэтым здымкам, мы многае разумеем і адкрываем для сябе тую відэочасця, якая прыводзіць у сябе, выклікае пачуцці. Без гэтых выставак мы, як без вачэй.

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.



Перапляценне лёсаў і культур

У Выдавецкім доме «Звязда» падрыхтавана да друку другая кніга зборніка «Родны небасхіл у сэрцы». Першая выйшла месяц назад і была прысвечана беларуска-расійскім гістарычным, культурным, гуманітарным сувязям. Другая кніга, як і папярэдняя выданне, выйшла ў серыі «Адрасы Беларусы ў свеце». Пад адной вокладкай гэтым разам расказваецца пра паязі Беларусі, народа нашай краіны з дзяржавамі Цэнтральнай Азіі — Казахстанам, Узбекістанам, Кыргызстанам, Таджыкістанам, Туркменістанам.

На старонках «Роднага небасхіла ў сэрцы» чытача чакаюць сустрэчы з уладжэнцамі Міншчыны, Магілёўшчыны, Гродзеншчыны, іншых куткоў Беларусі, якія пакінулі свой след у гарачай старонцы. А гэта — і блізкаі да нас сучаснікі: краязнавец, гістарычны пісьменнік Мікола Каліноўчэў з Лунінецшчыны, беларускі і рускі паэт Міхась Карпенка з Хоцімшчыны, гістарычны празаік Леанід Чыргун з дубровенскага Асінторфа, паэтэса, публіцыст Любоў Шашкова з Акцябршчыны...

У кнізе расказваецца і пра тых сяброў нашай краіны, якія спрыяюць у сваіх старонках пашырэнню ведаў пра Беларусь і беларускую культуру: пра Святлану Ананьева, Кайрата Баркербегува, дактароў філалагічных навук Нурдаўлета Акыша з Казахстана, Алімжана Хамраева, члена Саюза пісьменнікаў Беларусі і Саюза пісьменнікаў Таджыкістана Ато Хамдама, перакладчыцу Бягуль Анабаева, празаіка Максата Башымава, паэта Агагелды Аланазарава, дзіцячага пісьменніка Карыма Нурбадыва з Туркменістана, перакладчыцу, гістарычнага раманіста Рысалата Хайдараву, журналіста Курчора Наркхліла з Узбекістана... Менавіта дзякуючы іх творчым, арганізацыйным намаганням у Цэнтральнай Азіі і сёння выходзяць пераклады твораў беларускіх класікаў і сучасных літаратараў на розныя мовы — і асобнымі кнігамі, і на старонках літаратурна-мастацкіх і грамадска-палітычных газет і часопісаў. Дзякуючы іх руслівацці жыхары гэтых дзяржаў набываюць магчымасць разгледзець калектывы мастацкіх партрэтаў Беларусі, беларускага народа, адкрыць для сябе менталітэт беларусаў.



Мікола РАЎНАПОЛЬСКІ.

Захавальнік часу

Юрыя Сяргеевіч нарадзіўся ў 1939 годзе ў Сімферопалі. У Беларусі жыве з 1956 года. Доўгі час ён працаваў фотакарэспандэнтам у розных выданнях, некалькі апошніх гадоў узначальваў аддзел «Фоталюстрацыі» газеты «Культура».

Сёння Юрыя Сяргеевіч — супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў і, натуральна, ён не перастае здымаць, ілюстравать тое жыццё, якое віруе ў навучальнай установе. Невыпадкава 45 фатаграфій на экспазіцыі прысвечаны менавіта ўніверсітэту культуры — выстаўка прымаркавана да яго 45-годдзя.

Юрыя Іванову з'яўляецца аўтарам шматлікіх альбомаў і выставачных праектаў у Беларусі і за яе межамі. Сярод іх — альбомы «Крэпасць-герой», «Гомель», «Лепель», фотавыстаўкі «Невядомыя фатаграфіі Уладзіміра Мулявіна», «Творцы», «Гэта было нядаўна, гэта было даўно». Многія з яго работ ужо сталі хрэстаматыйнымі, іх можна пабачыць у школьных падручніках, у энцыклапедыях, спецыяльных выпусках міжнародных выданняў. Ім створаны партреты Пятра Машэрава, Ігара Лучанка, Яўгена Еўтушэнкі, Андрэя Вазнясенскага, Бэлы Ахмадулінай, акцёраў Купалаўскага тэатра, рэжысёраў, касманаўтаў.

У 1987 годзе Юрыя Іванову ўвайшоў у 100 найлепшых фатаграфіаў свету, а ў 1990-м яго работа «Лятучка» была прызнана найлепшай фатаграфіяй свету за дзесяцігоддзе (з 1980 да 1990 года). Персанальныя выстаўкі майстра ладзіліся ў многіх краінах Еўропы, Азіі і Амерыкі. Юрыя Іванову стаў лаўрэатам прэміі міжнароднага фотаконкурса World Press Photo ў Гаазе.

Антикризисный управляющий частного туристического унитарного предприятия «Агрозоотдых» — ООО «Капитал Диалог» (организатор торгов) извещает о проведении 03.11.2020 г. в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Тростенцевская, 5, пом. 221 открыты торгов ПО ПРОДАЖЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ частного туристического унитарного предприятия «АГРОЗООТДЫХ»

КФХ «Лесная усадьба» (размер задолженности — 364 140,00 BYN) — первоначальная цена 3 641,40 BYN; ЧТУП «Новоселье-Тур» (размер задолженности — 79 233,19 BYN) — первоначальная цена — 71 309,87 BYN.

Шаг аукциона — 5 % от цены лота. Задаток для участия в аукционе — 5 % от цены лота.

Принем заявлений на участие в торгах осуществляется по почтовому адресу: 220123, г. Минск, а/я 68, с даты настоящей публикации по 02.11.2020 г. Оплата задатка производится с даты настоящей публикации по 02.11.2020 г. вкл. на р/с частного туристического унитарного предприятия «Агрозоотдых» р/с BY81BELB30120065180040226000 в ОАО «Банк Белгосбанк», код BELB30BY2X, УНП 690547991.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену. Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 10 дней со дня проведения торгов. Победитель торгов в течение 5 банковских дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает цену за минусом внесенного задатка. Участником, не признанным победителем, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней с момента утверждения протокола об итогах торгов. Уведомление участников об итогах торгов в день торгов, публично. Возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги. Участие в торгах и результаты торгов оформляются итоговым протоколом в день их проведения. В случае признания торгов несостоявшимися в связи с поданной заявкой на участие в них только одним участником, предмет торгов может быть реализован этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 процентов. Организатор торгов может отказаться от проведения торгов не позднее чем за один день до их проведения.

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении 23.11.2020 открытого аукциона

Лот № 1: право заключения договора аренды капитального строения с инв. № 723С-6902 — магазин «Книги», расположенного по адресу: Могилевская обл., Мстиславский р-н, г. Мстиславль, ул. Калинин, д. 29, общей площадью 83 кв. м. Назначение: здание специализированное розничной торговли. Срок заключения договора аренды — 1 (один) год.

Начальная цена продажи — арендная плата в месяц за объект: 1 214,51 бел. руб. Сумма задатка: 485,80 бел. руб.

Аукцион состоится 23 ноября 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Подача заявок (осуществляется лично) и внесение задатка: по 20.11.2020 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа — РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИС банка BPSBBY2X

Продавец: Мстиславская районное потребительское общество, УНП 700262569, Могилевская обл., г. Мстиславль, ул. Советская, 17, тел./ф 8 (02240) 58-343

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот продается без условий на открытом аукционе с применением метода повышения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает затраты на организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона в соответствии с выдаваемым счетом-фактурой. В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона Победитель перечисляет на расчетный счет Продавца цену продажи предмета аукциона за вычетом задатка. Задаток, внесенный для участия в аукционе Победителем аукциона, засчитывается в счет уплаты за предмет аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты предмета аукциона подписать договор аренды помещений

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, тел.: +375 222 722 41-14, Mogilev@ino.by

Доп. информация можно получить: +375 29 624-26-25, +37529-550-09-56, и на сайте ino.by

ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: 8 (017) 298-53-53; 8 (029) 690 54 09, BELTORGI.BY. Продавец: государственное предприятие «Слава труду» (УНП 500056012), 231482, Гродненская обл., Дятловский р-н, г. п. Козловщина, ул. Советская, 74а, тел./ф: (01563) 30-1-95, в лице антикризисного управляющего частного предприятия «Правовой путь». Публичные торги в форме аукциона в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены **18 ноября 2020 г. в 10.00** по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27.

№ лота	Предмет торгов	Начальная цена предмета торгов, бел. руб. с НДС
1	Картофелекопатель КТН-2В, 2007 г. в., инв. № 928	744,00
2	Картофелекопатель КТН-2В, 2005 г. в., инв. № 9961	744,00
3	Комбайн свеклоуборочный KLEINE SF-10-2, 2007 г. в. 45 600,00	45 600,00
Местонахождение — Гродненская обл., Дятловский р-н, мехмастерские Д. Скипоровичи		
4	Комплекс объектов недвижимости в составе: здание проходной, сооружение дезбарьер, котельная, здание колбасного цеха, здание консервного цеха, склад инвентаря, склад инвентаря, сооружение благоустройства, отделитель жира, отделитель жира, канализационная сеть, водопроводная сеть, электрические сети, газопровод высокого и низкого давления, расположенные по адресу: Гродненская обл., Дятловский р-н, Козловщинский с/с, г. п. Козловщина, ул. Советская, 74 а	604 459,04
5	Дом отдыха «Реченька» и здание № 2 Дома отдыха «Реченька», инв. № 451С/1-4866 Гродненская обл., Дятловский р-н, Козловщинский с/с, 5/1, 3 км северо-западнее Д. Скрудины	82 230,72

Тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок с 13.10.2020 г. с 09.00 по 17.11.2020 г. до 17.00: 1) зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту; 2) внести задаток на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY33BPSB30121854500139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель — ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов — 5 %, задаток — 10 % от начальной цены предмета торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. Результаты торгов оформляются в виде протокола. Победитель торгов (претендент на покупку) обязан оплатить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, и аукционный сбор в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов — не позднее 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Заразіцца... прафесіяналізмам

А вось яшчэ адно меркаванне. «Цэлы год педагогічная супольнасць чакала EdCamp, але ён скончыўся так хутка, што не паспелі надыхацца! Што для мяне EdCamp сёння? Месяца, дзе я — свая сярод сваіх! Месяца, дзе пануюць сяброўскія ўсмешкі! Месяца, дзе сканцэнтравана столькі педагогічных знаходак, што галава часта проста не вытрымлівае ад імянення ўсё ўспрыняць! Месяца, дзе імі шчодрра дзеліцца! Калі вам шкада сваіх знаходак, бо яны вам даліся так цяжка, што сталі вашай вялізнай таямніцай і дасягненнем толькі вас — вам не на EdCamp! Бо тут усе шчасліва абменьвацца, і калі аддаюць, то атрымоўваюць нашмат больш!» — так лічыць настаўніца пачатковых класаў лагойскай сярэдняй школы № 1 Святлана ІВАНЮШЫНА.

ГАЛАСАВАННЕ НАГАМІ

Чацвёртая педагогічная неканферэнцыя прайшла ў мінулыя выхадныя з нязменным аншлагам і сабрала больш як тры сотні педагогаў з розных куткоў нашай краіны. Трапіць на яе змаглі далёка не ўсе ахвотныя. І зусім не па той прычыне, што гасосці спыніла пагроза каранавіруса. Як трапіла заўважыць хтосьці з настаўнікаў, усе бясконца стаміліся ад зносіў у анлайн-прасторы, таму ніякі вірус не мог стаць перашкодай для жыўых кантактаў, тым больш што на EdCamp «можна заразіцца толькі прафесіяналізмам, а потым панесці яго да сваіх калег». Проста фізічныя магчымасці клуба «магуру» не могуць умясціць усіх жадаючых. Каб паслухаць некаторых спікераў, педагогі размяшчаліся... на падлозе на дыванах, бо ў памяшканні не хапала месца для крэслаў. Але такія нязручнасці нікога не засмуцоў: фармат неканферэнцыі вельмі дэмакратычны...

Education Camp (EdCamp) — міжнародная ініцыятыва, якая нарадзілася ў ЗША: менавіта там дзесяць гадоў таму прайшла першая неканферэнцыя настаўнікаў. У 2017 годзе Беларусь стала 26-й краінай свету, на якую пашыралася эдкэмп-супольнасць. Увогуле за дзесяць гадоў на карце EdCamp руху з'явілася ўжо 50 краін, з іх пяць — на постсавецкай прасторы: акрамя нас далучыліся Украіна, Грузія, Малдова і Арменія.

Мэтаў руху EdCamp Belarus з'яўляецца стварэнне кам'юніці, дзе педагогі-аднадумцы ў нефармальнай атмасферы дзеліцца сваім досведам, генеруюць ідэі, які палепшыць адукацыю ў школе, а таксама вывучаюць досвед замежных калег. Ініцыятары руху хочучы, каб ён ахапіў не толькі буйныя гарады, але і дайшоў да кожнай вёсачкі, дзе настаўніку больш складана атрымаць доступ да інфармацыі, праблематычна быць у курсе апошніх трэндаў і патрабаванняў, якія прад'яўляюцца да адукацыі і выпускнікоў сучасным светам. Дарэчы, цягам года паміж вялікімі эдкэмпамі прайшоў пяць міні-эдкэмпаў у рэгіёнах: педагогічны дэсант сустралі ў Варапаеве, Століне, Брэсце, Глыбокім і Баранавічах.

Пазначач на карце Беларусі населеныя пункты, адкуль прыехалі ўдзельнікі неканферэнцыі, стала ўжо традыцыяй. Геаграфія сёлета нягледзячы на каранавірусныя абласныя цэнтры, ахапіла Глыбокае, Паставы, Тураў, Столін, Мсціслаў, Сморгонь, Маладзечна, Глущы, Ушачы, Салігорск, Слонім, Сморгонь, Оршу, Чорвель, Ліду, Крычаў, Зэльву, Вілейку і іншыя гарады.

EdCamp на фармаце не падобны да традыцыйных канферэнцый. Неканферэнцыя падпарадкоўваецца закону «аб двюх нагах». Яе ўдзельнікі і ўдзельніцы

самастойна вызначаюць ход мерапрыемства і далучаюцца да той праблемы, якая цікавая менавіта ім. Праграма фактычна ствараецца разам, зыходзячы з інтарэсаў кожнага. Арганізатары ладзяць шэраг дыскусій і майстар-класаў ад экспэртаў, у тым ліку міжнародных, але большасць зместу мерапрыемства прапаўняюць і вызначаюць самі ўдзельнікі, галасуючы за найбольш упадобаныя тэмы з прапанаваных калегамі. Паралельна на розных пляцоўках праходзяць адразу пяць майстар-класаў, але ніхто не забараняе наведваць усе. Калі тое, пра што расказваюць, для цэбе не актуальна, ты проста ідзеш туды, дзе табе насамроч цікава — што называецца, галасуеш нагамі...

У EdCamp ёсць некалькі важных прынцыпаў. Адзін з іх — гэта даступнасць для ўсіх: і для педагогаў з вялікім досведам, і для тых, хто знаходзіцца яшчэ ў самым пачатку свайго прафесійнага шляху. Дарэчы, сёлета 60 працэнтаў удзельнікаў EdCamp склалі навічкі. Арганізатары рызыкавалі — наколькі цікавы атрымаецца кірмаш педагогічных ідэй? Другі прынцып — дэмакратычнасць: узаема-навучанне праходзіць у асяроддзі, дзе ўсе маюць права выказаць свае думкі, дыскусуюць і адстойваюць свае погляды.

Усе могуць быць як спікерамі, так і слухачамі, галоўны прынцып — «дай, калі можаш, вазьмі — калі хочаш». Ёсць і так званы эффект доўгага хваста, калі пасля EdCamp абмеркаванне сучасных адукацыйных трэндаў працягваецца ўжо непасрэдна ва ўстановах адукацыі. Ідэі ўкараняюцца і ўвасабляюцца на штодзённых занятках. Педагогі не чакаюць спрыяльных умоў, а дзейнічаюць тут і цяпер. Дэвіз EdCamp — «Найлепшыя практыкі ў кожным класе краіны!»

ДЗЕ СЛАБАЕ МЕСЦА У ШКОЛЕ?

Традыцыйна старт неканферэнцыі дае экспертнае сесія. Сёлета ў цэнтры ўвагі яе ўдзельніцаў аказалі дзве найбольш актуальныя для сістэмы адукацыі падзеі за апошні час — гэта аналіз вынікаў PISA і арганізацыя настаўнікамі дыстанцыйнага навучання ў чацвёртай вучэбнай чвэрці.

Міжнароднае даследаванне адукацыйных дасягненняў навучэнцаў PISA (Program for International Student Assessment) рэалізуе Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця (АЭСР) у кансорцыуме з вядучымі міжнароднымі навуковымі арганізацыямі. Раз на тры гады яна тэсціруе 15-гадовых падлеткаў у розных краінах. Такі ўзроставы цэнз абраны не выпадкова. Фактычна паўсюдна менавіта ў гэтым узросце навучніцы заканчаюць базавы этап адукацыі і вызначаюцца з далейшай жыццёвай і адукацыйнай траекторыяй.

Першы рэйтынг быў складзены ў 2000 годзе, вынікі апошняга агучаны 3 снежня 2019 года. У PISA-2018 удзельнічала 5830 беларускіх 15-гадовых падлеткаў



Каб паслухаць некаторых спікераў, педагогі размяшчаліся... на падлозе на дыванах, бо ў памяшканні не хапала месца для крэслаў. Але такія нязручнасці нікога не засмуцоў.

з 236 устаноў адукацыі. А па ўсім свеце да даследавання далучыліся 79 краін.

Тэсты PISA, якія доўжыцца дзве гадзіны, утрымліваюць тры асноўныя блокі: заданні на чытацкую адукаванасць (разуменне тэкстаў), матэматычную і прыродазнаўча-навуковую. У іх шмат матэрыялаў, якія трэба ўважліва прачытаць (а для сучасных школьнікаў, якія не любяць вялікія тэксты, гэта, бадай што, самае складанае) і адказаць на шматлікія пытанні, што ідуць групамі, з прывязкай да канкрэтнага тэксту.

У рэйтынгу чытацкай адукаванасці беларускія падлеткі апынуліся на 36-й пазіцыі, у матэматычнай — на 38-й, а ў прыродазнаўчана-навуковай — на 37-й.

73 беларускіх навучэнцаў паказалі базавы і сярэдні вынікі па чытанні (па краінах Еўропы і Цэнтральнай Азіі гэты паказчык склаў 63%). У той жа час паспяховаць беларускіх навучэнцаў крыху адстае ад сярэдняй па АЭСР і Еўрапейскім саюзе. Па колькасці навучэнцаў, якія справіліся з заданнямі пятага і шостага ўзроўня, Беларусь таксама адстае ад краін АЭСР.

Але мы лічым важным не тое, якое месца заняла тая ці іншая краіна, а як гэтыя вынікі будуць у далейшым выкарыстаныя і ці прынясуць яны карысць, — падкрэслівае прадстаўнік Сусветнага банка ў Рэспубліцы Беларусь, які займаецца праблемамі ў сферы адукацыі і аховы здароўя, Павел ФУНЦКАУ. — А з негатыўных трэндаў, якія нечакана высвечыла PISA ў Беларусі, варта звярнуць увагу на істотны разрыў у выніках школьнікаў зыходзячы з іх сацыяльна-эканамічнага становішча (гэта высвятлялася з дапамогай дадатковага анкетавання. — Аўт.).

Найлепшыя вынікі паказваюць дзеці з заможных сям'яў, а дзеці з сям'яў з невысокім даходам адстаюць ад іх на 111 (!!!) пунктаў, што эквівалентна тром годам навучання ў школе. Несумненна, гэта сур'ёзна адаб'ецца на іх далейшых магчымасцях у жыцці. Таксама 46% навучэнцаў з сям'яў з самым нізкім даходам і 40% сельскіх навучэнцаў паказваюць вынікі, ніжэйшы за базавы ўзровень, — гэта значыць, што яны з'яўляюцца функцыянальна непісьменнымі.


У PISA важна не столькі даведацца сваю пазіцыю ў агульным рэйтынгу, колькі атрымаць інфармацыю, якая дынаміка адбылася за апошнія тры гады, таму мы пакулі што маем толькі кропку адліку, бо ўдзельнічалі ў PISA ўпершыню, — расказвае дырэктар прыватнай школы «Стэмбрідж» Наталля ІСКАРЦАВА. — З ёй і будзем потым параўноўваць нашы дасягненні. Але ёсць насамроч цікавая інфармацыя. Удзельнікам анкетавання была прапанаваная наступная

думка: «Твой інтэлект — гэта тое, што ты не можаш істотна змяніць». З ёй можна было не пагадзіцца. Дык вось, 45% беларускіх навучэнцаў не вераць, што яны могуць паўплываць на свой інтэлект, карціну свету ці спосаб мыслення. І гэта — 15-гадовая падлеткі! Што ж яны тады могуць змяніць, калі вераць? І хто, калі не яны?

Каб зразумець, у якім свеце сёння растуць нашы дзеці, Наталля Іскарцава прывяла красамойны прыклад. Для таго каб выпусціць

ных настаўнік беларускай мовы і літаратуры з гімназіі № 2 Пінска Маргарыта САУЧУК, запрашаючы ўсіх ахвотных на свой майстар-клас «Як прапампаваць творчыя мышцы вучняў?» «Фізіка — гуманітарная навука, прыходзіць да мяне — я вам гэта дакажу», — заклікала Аксана АКУНЕВІЧ, стваральніца праекта «Чалавечая фізіка». Настаўнік гісторыі з Ушацкай сярэдняй школы Уладзімір ХАМЁНАК змясціў у яблык з сада Рыхора Бардуліна ўсю суветную гісторыю. Яго майстар-клас быў прысвечаны канструаванню вобразаў і падзеі мінулага для павышэння ўроўню пазнавальнай актыўнасці школьнікаў. Увогуле гісторыкі традыцыйна адны з самых актыўных на EdCamp. Андрэй КУЗЬМІН з крычаўскай сярэдняй школы № 1 дзяліўся з калегамі пачуццёвым метадам вывучэння гісторыі ў школе. Тамара ХРАПАВІЦКАЯ, настаўнік сярэдняй школы № 4 з Пастаў, прапанавала расказаць, як яна выкарыстоўвае на ўроках гісторыі гульні для фарміравання вобразных уяўленняў у навучэнцаў.

Чым яшчэ гатовы былі дзяліцца з калегамі педагогі? Як стварыць з вучняў каманду пры дапамозе кнігі без слоў, як фарміраваць медыябясшмэннасць, не нашкодзіўшы зместу ўроку, як выкарыстоўваць



Педагогі могуць прагаласаваць стыкерамі толькі за тры з агучаных прапаноў.

першы мільярд веласіпедоў, спатрэбілася 200 гадоў. Каб вырабіць 1 мільярд аўтамабіляў — 120 гадоў. «Фэйсбуку», каб набраць мільярд карыстальнікаў, спатрэбілася 8,5 года, і за 5,5 года быў здзейснены першы мільярд паездак на таксі Uber.

Толькі ўважце сабе, з якімі хуткасцямі мы зараз сутыкаемся, — разважае яна. — Калі ў пачатку XX стагоддзя аб'ём інфармацыі падвойваўся неадзін раз у 100 гадоў, то ў 2015 годзе — з хуткасцю раз у год. І ёсць прагнозы, што гэта будзе адбывацца двойчы за суткі. Вельмі часта мы чуюм ад сваіх вучняў пытанне: «Навошта мне гэта вучыць, калі ўсё можна знайсці ў Google?» Але 80% суветнай інфармацыі не індэксуецца пошукавымі сістэмамі, астатнія 20 працэнтаў яшчэ трэба ўмець знайсці. Таму трэба сур'ёзна думаць, чаму і як вучыць нашых вучняў?

НЕ ПРАБЛЕМЫ, А МАГЧЫМАСЦІ

Але, безумоўна, цэнтральнай і самай цікавай падзеяй стаў кірмаш педагогічных ідэй. На спіс педагогам адводзілася ўсяго 90 секунд. Ідэю трэба ўмець «прадаць», каб за яе прагаласавалі, а для гэтага неабходна «загарнуць» яе ў яркую ўпакоўку, прыдумаць маркетывы ход, заінтрыгаваць... «Ці верыце вы, што пры дапамозе звычайнай шаркраткі можна стаць лаўрэатам Нобелеўскай прэміі?» — пацікавілася ў прысут-

адукацыйны блог для змешанага і дыстанцыйнага навучання, а таксама асновамі геймдизайну і стварэння гульні, прыёмамі развіцця крытычнага мыслення на ўроках англійскай мовы, візуалізацыі на ўроках географіі, вопытам арганізацыі дыстанцыйнага навучання ва ўмовах пандэміі, выкарыстаннем у адукацыі чат-ботаў, камандаўтварэннем праз прыём EduScrum і многім іншымі сваімі знаходкамі.

«Сярод прысутных няма непрафесіяналаў і абіячковых людзей. Мы павінны памятаць, што настаўнік — гэта гонар і годнасць, і гэтая думка павінна надаваць нам сілу салідарнасці і кансалідацыі, — падзяляюцца сваімі думкамі падчас «свабоднага мікрафона» дырэктар стотліскай сярэдняй школы № 2 Аля ЛАЗІЦКАЯ. — Я бачу вялікі сэнс у гуртаванні, і мая душа спявае і радуецца, што сярэд настаўніцтва нараджаюцца такія класныя ініцыятывы, як EdCamp, праекты Таварыства беларускай школы, праект «Настаўнік для Беларусі», дыстанцыйны курс «Гатовы да дыстанцыйнага навучання», які стаў сапраўдным адкрыццём гэтага года. Мы шмат зможам, калі будзем думаць, што перад намі не праблемы, а магчымасці. І мы здольныя на многае, таму што мы — класныя! Мы — найлепшыя! І ў нас ёсць патэнцыял, пра які мы самі не заўсёды здагадваемся».

Надзея НІКАЛАЕВА.
Фота арганізатараў EdCamp Belarus — 2020.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Открытое акционерное общество
«Небанковская кредитно-финансовая организация
«Белинкасгрупп»
(www.belincasgroup.by)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 01.10.2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт применения	на 01.10.2020	на 01.01.2020
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101		8098	2815
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102		-	-
4	Средства в Национальном банке	1103		314	46326
5	Средства в банках	1104		47702	2
6	Ценные бумаги	1105		-	-
7	Кредиты клиентам	1106		24	2
8	Производные финансовые активы	1107		-	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108		-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109		66712	42650
11	Доходные вложения в материальные активы	1110		772	24554
12	Имущество, предназначенное для продажи	1111		-	18
13	Отложенные налоговые активы	1112		-	-
14	Прочие активы	1113		13683	8099
15	ИТОГО активы	11		137305	124466
16	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
17	Средства Национального банка	1201		-	-
18	Средства банков	1202		-	-
19	Средства клиентов	1203		40	-
20	Ценные бумаги банка	1204		-	-
21	Производные финансовые обязательства	1205		-	-
22	Отложенные налоговые обязательства	1206		-	-
23	Прочие обязательства	1207		11211	3904
24	ВСЕГО обязательства	120		11251	3904
25	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
26	Уставный фонд	1211		121002	121002
27	Эмиссионный доход	1212		-	-
28	Резервный фонд	1213		243	-
29	Фонды переоценки статей баланса	1214		-	-
30	Накопленная прибыль	1215		4809	(440)
31	ВСЕГО собственный капитал	121		126054	120562
32	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12		137305	124466

ОТЧЕТ
о прибыли и убытках
на 01.10.2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	Пункт применения	на 01.10.2020	на 01.10.2019
1	2	3	4	5	6
1	Процентные доходы	2011		2627	3166
2	Процентные расходы	2012		-	-
3	Чистые процентные доходы	201		2627	3166
4	Комиссионные доходы	2021		34420	8024
5	Комиссионные расходы	2022		146	3
6	Чистые комиссионные доходы	202		34274	8021
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203		-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204		-	-
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205		(7)	-
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206		-	-
11	Чистые отчисления в резервы	207		1368	2
12	Прочие доходы	208		39440	15657
13	Операционные расходы	209		66271	28347
14	Прочие расходы	210		3	-
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211		8692	(1505)
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212		3200	-
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2		5492	(1505)
18	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях	22		-	-
19	Базовая прибыль на простую акцию	22		-	-
20	Разводненная прибыль на простую акцию	23		-	-

Председатель Правления А.С.Поканной

Главный бухгалтер Н.А.Ероховец

Дата подписания: 12 октября 2020 г.

УНП 807'000270

Закрытое акционерное общество «Смолевичи Молоко»

(место нахождения: 222201, Минская обл., Смолевичский р-н, г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 54 б)

сообщает, что директором ЗАО «Смолевичи Молоко»

14.10.2020 принято решение

о формировании реестра владельцев ценных бумаг.

Формирование реестра акционеров осуществляется по состоянию на 14.10.2020.

УНП 696686083

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ
«Смарт Лето»

Сведения об Организаторе рекламной игры: общество с Ограниченной Ответственностью «Яскрава», УНП 191548102, зарегистрировано 16 ноября 2011 года Минским госисполкомом.

Местонахождение Организатора: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ольшевского, 22, офис 902.
Наименование рекламной игры: «Смарт Лето».

Рекламная игра зарегистрирована Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, выдано Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры от 01.06.2020 за № 3797. Период проведения рекламной игры: с 11.06.2020 по 23.10.2020.

Количество участников Рекламной игры за весь период составило 30 065 человек. Количество шансов, участвующих в рекламной игре, составило 23 369.

Всего был проведен один розыгрыш. Призовой фонд рекламной игры разыгран полностью.

Победитель, выигравший Новый легковой а/м MAZDA (RUMKEEWLA02071401, 46V, SOUL RED CRYSTAL M, CX-5 5DR WGN 2.5L SKYACTIV-G). 2020 г. в. Россия и Велосипед GT Agressor в количестве 2-х штук, и денежную сумму в размере 12 913, 03 бел. руб.:

1. Хвасцковский Роман Олегович

Победитель, выигравший Ноутбук Apple MacBook Pro 16" Touch Bar 2019 1TB / MVMK2 (серый космос), страна-производитель КИТАЙ и денежную сумму в размере 1 321, 24 бел. руб.:

1. Горшков Алексей Андреевич

Победители, выигравшие Игрушку приставки Sony PlayStation 4 Pro 1TB FIFU 20 [P54, русская версия] и Дополнительный геймпад DUALSHOCK 4 v2 (Black) + Fortnite Neo Версия и денежную сумму в размере 184, 24 бел. руб.:

1. Трунов Александр Николаевич

2. Петрович Марк Юрьевич

3. Пирах Александр Александрович

Победители, выигравшие денежный приз на сумму 1 000 (одна тысяча) белорусских рублей и денежную сумму в размере 128, 51 бел. руб.:

1. Кулак Петр Григорьевич

2. Кононович Артем Васильевич

3. Бурак Денис Александрович

4. Крачковская Ирина Николаевна

5. Мартыненко Алексей Анатольевич

6. Жернак Константин Иванович

7. Чубрик Дмитрий Владимирович

8. Жигалов Роман Игоревич

9. Виробов Антон Павлович

10. Сокол Александр Викторович

11. Леоненко Никита Владимирович

12. Соснин Артем Васильевич

13. Фридрих Денис Олегович

14. Архипович Виктор Владимирович

15. Захарова Татьяна Сергеевна

16. Гриневич Антонина Викторовна

17. Шапара Роман Андреевич

18. Грудничко Алексей Викторович

19. Прокопенко Наталья Александровна

20. Бушулюк Юрий Николаевич

21. Давыденко Анастасия Витальевна

22. Хильчук Кирилл Сергеевич

23. Богущ Юрий Анатольевич

24. Афонченков Николай Сергеевич

25. Куделько Татьяна Сергеевна

26. Нанос Елена Владимировна

27. Жиганов Павел Павлович

28. Молодяк Вадим Васильевич

29. Альшевский Павел Васильевич

30. Ковалевич Глеб Сергеевич

31. Лобанович Александр Станиславович

32. Чуйко Максим Владимирович

33. Кавунов Максим Петрович

34. Наранович Андрей Александрович

35. Шабелько Сергей Олегович

36. Барсуков Игорь Николаевич

37. Боаринов Виктор Александрович

38. Дедович Наталья Викторовна

39. Мацкевич Алексей Дмитриевич

40. Богущ Александра Андреевна

41. Тимошенко Дмитрий Витальевич

42. Зиньковская Елена Анатольевна

43. Кишелев Антон Витольдович

44. Ходиченко Виктория Николаевна

45. Филипович Филипп Сергеевич

46. Чамеев Василий Сергеевич

47. Боаринов Виктор Александрович

48. Кукарский Павел Валерьевич

49. Курпанич Александр Николаевич

50. Болотин Дмитрий Сергеевич

Победители, выигравшие Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 / MGW4057RU, страна-производитель КИТАЙ:

1. Беринчик Дмитрий Михайлович

2. Конок Павел Сергеевич

3. Барсукова Мария Григорьевна

4. Козюко Никита Павлович

5. Варобей Андрей Казимирович

6. Лобанов Сергей Леонидович

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: 8 (0212) 24-63-12, 8 (029) 510-07-63.
Продавец: открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР» 210101, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 тел.: 8 (0212) 55-11-81, 8 (044) 594-17-32.

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163118, площадью – 303,5 кв. м, наименование – бытовые помещения, назначение – помещение неустановленного назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена: 12 918,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 291,80 бел. руб.

Лот № 2. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163116, площадью 584,6 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена: 26 971,72 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 2 697,17 бел. руб.

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163119, площадью 555,1 кв. м, наименование – бытовые помещения, назначение – помещение неустановленного назначения, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена: 20 699,17 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 2 069,91 бел. руб.

Лот № 4. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163107, площадью 330,4 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена: 13 510,24 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 351,02 бел. руб.

Лот № 5. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163111, площадью 265,5 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена: 10 862,07 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 1 086,20 бел. руб.

Лот № 6. Изолированное помещение с инв. № 200/D-163109, площадью 142,3 кв. м, наименование – административное помещение, назначение – административное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/19-11а. Нач. цена: 5 818,09 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 581,80 бел. руб.

Лот № 7. Капитальное строение с инв. № 200/C-86464, объём – 288 куб. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, резервуар вблизи здания № 81/30, наименование – резервуар, назначение – сооружение специализированное водозащитного назначения, находящееся на зем. участке с кадастровым № 24010000001002628 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 (право аренды). Нач. цена: 6 520,86 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 652,08 бел. руб.

Лот № 8. Изолированное помещение с инв. № 200/D-18551 площадью 319,7 кв. м, наименование – производственное помещение, назначение – производственное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/20-7. Нач. цена: 51 420,60 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 5142,06 бел. руб.

Лот № 9. Кап. строение с инв. № 200/C-73624, площадью 421,2 кв. м, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/18, наименование – здание, назначение – здание специализированное для общественного питания, составные части и принадлежности: рампа, ступени, находящиеся на зем. участке с кадастровым № 24010000001002628 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 (право аренды). Нач. цена: 179 200,00 бел. руб. без учета НДС. Задаток: 17 920,00 бел. руб.

Дата, время и место проведения повторных торгов: 17.11.2020 в 15:00 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Срок внесения задатков и приема документов: с 19.10.2020 в 08:30 по 13.11.2020 до 17:30. Имущество расположено на зем. участке с

кадастровым № 24010000001002628 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81. Ранее опубликованные извещения: газета «Звязда» 09.04.2019, 27.04.2019, 15.05.2019, 24.08.2019, 29.08.2019, 19.09.2019, 03.10.2019, 31.10.2019, 31.10.2019, 21.01.2020, 03.04.2020, 22.04.2020, 10.06.2020, 18.07.2020, 03.09.2020, газета «Республика» 27.08.2019.

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми документами принимаются в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский областной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБАНК» г. Минск, БИЛ МТБKVY22, УНП 390477566. Условия аукциона: Победитель аукциона (единственный участник аукциона, выразивший желание приобрести объект торгов) по начальной цене увеличенной на 5% обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона перечислить затраты на организацию и проведение аукциона, возместить затраты по подготовке документации на р/с, указанный в протоколе аукциона; подписать договор купли-продажи предмета торгов в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона, оплатить за объект в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи, оплатить НДС сверх цены продажи объекта. Возможно предоставление рассрочки оплаты предмета торгов на срок до шести месяцев. Аукцион проводится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.03.2013 № 609.

Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать соглашение установленной формы с приложением документов: документ, подтверждающий внесение суммы задатка на р/с/чт, указанный в извещении; с отметкой банка, кр. лицом или индивидуальным предпринимателем – копию документа, подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть заверена нотариально в течение месяца до подачи заявления на участие в торгах) либо иное эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык; представителем юридического лица РБ – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский язык. При подаче документов заявителем (его представителем) предъявляется документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. лица – также документ, подтверждающий его полномочия. Организатор аукциона вправе в любое время, но не позднее чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от проведения аукциона. Доп. информация можно получить по тел.: (0212) 24-63-12, (029) 510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru, market.by. Ознакомиться с предметом торгов можно по предварительному согласованию с Продавцом по тел. +375 (33) 6114046, Труханович Александр Владимирович.

7. Гришки Александр Сергеевич

8. Лещук Николай Валентинович

9. Дрозд Игорь Иванович

10. Врублевский Сильвестр Маркович

11. Перов Владимир Владимирович

12. Скорина Юлия Сергеевна

13. Бердова Ирина Сергеевна

14. Архипович Виталий Владимирович

15. Давыденко Виктор Александрович

16. Кузьмина Ольга Вячеславовна

17. Латышев Константин Борисович

18. Медведева Татьяна Викторовна

19. Рутковский Чеслав Генрихович

20. Тупчик Александр Николаевич

21. Мусяенко Анатолий Михайлович

22. Асеев Евгений Алексеевич

23. Сидоревич Александр Валерьевич

«Барадаты востраў» без кароны

Чаму Барбадас стане рэспублікай?

У Бруселі адбыўся чарговы саміт ЕС, сярод галоўных тэм абмеркавання якога — «бясконцы брэксіт». Справа ў тым, што раней планавалася зацвердзіць пагадненне аб новых адносінах паміж Еўрасаюзам і Вялікабрытаніяй. Аднак Брусель і Лондан усё яшчэ дастаткова далёкі ад заключэння гістарычнай здзелкі з-за сур'ёзных рознагалоссяў. Таму на саміце ацэнвалі «ход перагавораў» і спрабавалі знайсці выйсце з чарговага тупіку па Brexit. Між тым, Злучанае Каралеўства таксама змяняеца. Пра «ўцёкі ад кароны» абвясціў Барбадас. Астравіянская дзяржава мае намер стаць паўнаважнай рэспублікай. Навошта гэта курортнай краіне, якую нярэдка называлі «маленькай Англіяй»?

дова вырчка мясцовых рыбакоў вырасце з 300 тысяч долараў да 7,5 мільёна. Дапускаецца, што замест сыравіны астравіянская дзяржава будзе адпраўляць на экспарт паўфабрыкаты — фасаванае філе тунца. Таксама сярод эфектыўных захадаў — будаўніцтва рыбаперапрацоўчага завода коштам 1,7 мільёна долараў, піша партал Undercurrent News. План таксама ўключае ў сябе павышэнне

жаве трэба прапаноўваць ім ўзровень «сусветнага класа», лічыць Моллі. Тое, што Барбадас прапануе цяпер, адпавядае гэтай планцы, адзначыла прэм'ер-міністр.

Турызм — надзвычай важная галіна для Барбадаса. Гэтая дзейнасць фарміруе каля 40 працэнтаў эканамічнай актыўнасці краіны, як вынікае з дадзеных Барбадаскай асацыяцыі гасцініц і турызму. Акрамя гэтага, турызм — найбуйнейшая крыніца працоўных месцаў у прыватным сектары астравіянскай дзяржавы.

Тронная прамова

Час, зразумела, няпросты, аднак менавіта цяпер Барбадас абвясціў пра свой намер зрушыць каралеву Вялікабрытаніі з пасады кіраўніка дзяржавы і стаць рэспублікай. Адметна, што пра гэта заявіла генерал-губернатар краіны (прадстаўнік Лізаветы II) Сандра Мэйсан у сваёй троннай прамове перад адкрыццём сесіі парламента. «Прышоў час пазбавіцца ад нашага каланіяльнага мінулага. Жыхары Барбадаса жадаюць, каб кіраўніком дзяржавы быў барбадасец. Барбадас зробіць наступны лагічны крок на шляху да поўнага суверэнтэту і стане рэспублікай да таго часу, калі мы будзем адзначаць нашу 55-ю гадавіну незалежнасці», — заявіла генерал-губернатар.

Урачыстая падзея адбудзецца ў лістападзе 2021-га. Букінгемскі палац ужо заявіў, што імкненне да рэспубліканскай формы кіравання — унутрана справа ўрада і народа Барбадаса. Карпарацыя «Бі-бі-сі» са спасылкай на крыніцу ў палацы паведаміла, што заява Сандры Мэйсан не стала нечаканасцю для Лондана, гэтая тэма неаднаразова абмяркоўвалася бакамі.

Тэма адмовы ад манархіі не ў першы раз узнікае ў краіне. Аб гэтым казаў яшчэ першы прэм'ер-міністр Барбадаса. Дарэчы, у сваім выступленні Сандра Мэйсан нават працітвала словы Барау пра тое, што Барбадасу не варта чапляцца за каланіяльнае мінулае. «Гэта папярэджанне сёння настолькі ж актуальнае, як і ў 1966 годзе, — заўважыла генерал-губернатар. — Дасягнуўшы незалежнасці больш за паўстагоддзя таму, наша краіна не можа

сумнявацца ў сваёй здольнасці да самакіравання». У 1998 годзе камісія па пераглядзе канстытуцыі рэкамендавала Барбадасу стаць рэспублікай. Папярэдні прэм'ер-міністр Фрэйдэль Сцюарт таксама выступаў за пераход ад манархічнай сістэмы да рэспубліканскай формы кіравання.

Аднак час для абвясчэння свайго намеру Барбадасам абраны ўсё ж не проста так. Невыпадкова Сандра Мэйсан заклікала пазбавіцца ад каланіяльнага мінулага краіны. Яе заява прагучала на фоне пратэстаў Black Lives Matter. Удзельнікі пратэснага руху ў ЗША і Еўропе масава зносілі манументы таго самага «каланіяльнага мінулага». Намер Барбадаса адмовіцца ад прызнання кіраўніком дзяржавы каралевы Вялікабрытаніі Лізаветы II — гэта натуральнае развіццё краіны, заяўленае прадстаўніком дзяржавы ў Карыбскай супольнасці (CARICOM) Дэвідам Камішгам. «Гэта частка нашай эстэтычнай эвалюцыі», — заявіў ён PIA «Навіны». У сваю чаргу генсек Карыбскага руху за мір і інтэграцыю (СМР) Дэвід Дэні высока ацаніў намер уладаў Барбадаса.



перайсці да рэспублікі. «Гэта вельмі прагрэсіўны крок». Акрамя таго, Камішнг расказаў, што барбадаскае кіраўніцтва хоча перанесці ў музей помнік Гарацыя Нэльсану. «Да яго будзем ставіцца як да гістарычнага артэфакта», — адзначыў прадстаўнік у CARICOM.

Барбадас стане не першай калінійнай брытанскай калоніяй у Карыбскім басейне, якая стане рэспублікай. Гаяна здзейсніла гэты крок у 1970 годзе, менш чым праз чатыры гады пасля атрымання незалежнасці ад Вялікабрытаніі. Трынідад і Табага ўзялі яго прыклад у 1976 годзе, а Дамініка — у 1978-м. Усе тры краіны застаюцца членамі Садружнасці нацый — добраахвотнага міждзяржаўнага аб'яднання 54 суверэнных дзяржаў, у якое ўваходзяць Вялікабрытанія і амаль усё яе былыя дамініёны, калоніі і пратэктараты. Барбадас таксама застанецца часткай Садружнасці нацый.

Як лічаць эксперты, прыклад Барбадаса ў кантэксце руху Black Lives Matter можа стаць зарывівым для іншых краін Карыбскага басейна, якія па-ранейшаму прызнаюць каралеву Лізавету II — Антыгуа і Барбуда, Бяліза, Грэнады, Сент-Вінса і Грэнадыны, Сент-Кітс і Нэвіса, Сент-Люсіі, а таксама Ямайка. Так што «ўцёкі ад кароны» ў перспектыве могуць пашырацца.

Захар БУРАК.

Ром і фікус

Спачатку традыцыйна крыху «навігацыі». 34 кіламетры ў даўжыню і 23 у шырыню — гэта Барбадас, дзяржава ў Вест-Індыі на аднайменным востраве ў групе Малых Антыльскіх астравоў, што на ўсходзе Карыбскага мора. Краіна знаходзіцца непадалёк ад узбярэжжа Паўднёвай Амерыкі — прыкладна ў 435 кіламетрах ад Венесуэлы. Паводле Праграмы развіцця ААН (ПРААН), Барбадас з'яўляецца адным з лідараў сярод краін, якія развіваюцца, па ўзроўню жыцця і пісьменнасці насельніцтва. Райскі куток карыстаецца вялікай папулярнасцю як турыстычны аб'ект.

«Маленькай Англіяй» востраў называюць невяпадкова. Ад часоў першых брытанскіх паселенцаў у 1627 годзе і да здбыцця незалежнасці ў 1966-м Барбадас знаходзіўся пад няспынным кантролем Яе Вялікасці каралевы Вялікабрытаніі. Таму тут усё ва ўзорным англійскім парадку: і законы, і дысцыпліна, і традыцыі.

Сталіца Барбадаса Брыджтаўн, дарэчы, адзіны на Карыбах гарадок, дзе ёсць масты (што вынікае і з назвы). Кажуць, што сюды прыязджаў Джордж Вашынгтон і гэта была адзіная паездка першага прэзідэнта ЗША за межы краіны.

У барбадаскай сталіцы нават ёсць свая Трафальгарская плошча з калонай Нэльсана, і «фішка» ў тым, што пастаўлена яна была на трыццаць гадоў раней, чым у... Лондане. Ёсць і старадаўнія будыні англійскага гарнізона Garrison Savannah, дзе размяшчаліся каралеўская армія і флот. Яшчэ на Барбадасе рух, зразумела, левакавы, а таксама вельмі папулярныя гольф і крыкет.

Жыхары на востраве амаль 300 тысяч чалавек. Месцічны называюць сябе «бэйджан», гэтак жа пазначаюць тутэйшы дыялект англійскай мовы. Клімат тут трапічны з пастаянным вятрамі-пасатамі з боку акіяна. Паколькі востраў знаходзіцца за межамі штармавога пояса, то і ўраганы далёкаюць сюды нячаста, стыхія толькі злёгка крапае яго сваімі крыламі і прыносіць прыемныя свежыя дажджы.

Барбадас знакаміты сваімі пляжамі. На востраве іх 112 кіламетраў, пясок тут каралавага колеру. Яшчэ адна мясцовая адметнасць — барадаты фікус, які, уласна, і даў назву востраву. Тут шмат такіх дрэў, што абвіты падобнымі на бароды паветранымі каранямі. Яны сплятаюцца з галінамі і спускаюцца да зямлі. Першаадкрывальнікі вострава — партугальцы — гэтыя дрэвы назвалі «барбудас» — «барадатыя». Іншыя легенды сцвярджаюць, што назва пайшла ад малюўнічай мар-



ской пены, якая з'яўляецца каля рыбакоў, быццам лёгкая бародка, і ўпрыгожвае ружовыя пяскі доўгіх пляжаў.

Барбадас — радзіма рому. Тут упершыню ў свеце — на бровары плантацыі цукровага трыснягу — у 1703 годзе вырабілі легендарны «пірацкі» напой. Сапраўдны карыбскі ром у свой час ратаваў астравіян, маракую і карсараў Карыбскага мора ад «жоўтага Джэка» — жудаснай малярыйнай ліхаманкі трапічных мораў. Найстарэйшы бровар і сам напой называюцца аднолькава — Mount Gay.

А яшчэ Барбейдас, як яго называюць месцічы, знакаміты тым, што тут нарадзілася спявачка Рыяна, якая, паводле ацэнкі Forbes, па выніках мінулага года стала самай багатай жанчынай у свеце музыкі і моды з капіталам у 600 мільёнаў долараў. Цяпер яна пасол культуры Барбадаса.

Прынада для турыстаў

Самым вядомым палітыкам у Барбадасе сярод мясцовага насельніцтва лічыцца Эрал Барау, першы прэм'ер-міністр. Ён двойчы займаў крэсла кіраўніка ўрада. Барау быў паслядоўным прыхільнікам незалежнасці Барбадаса, умацаваў эканамічны суверэнтэт астравіянскай краіны. Жыхары краіны з павагай называлі яго «шкіперам». Эрал Барау рэзка крытыкаваў палітыку ЗША, прычым не толькі ў Карыбскім рэгіёне, але і ў Канадзе і Вялікабрытаніі. Карыбскіх палітыкаў, арыентаваных на ЗША, Эрал Барау называў людзьмі з «нічыйнай менталітэтам». Яго мэтай стала будаўніцтва моцнай і незалежнай рэспублікі Барбадас, здольнай сапернічаць з іншымі малымі дзяржавамі — нават такімі як Сінгапур.

Сучасны Барбадас — краіна турыстаў, цукровай прамысловасці (з трыснягу вырабляюць нават касметыку), інфармацыйных тэхналогій і афшора. Тут імкнучца развіваць і рыбакоўства. Некалькі гадоў таму ААН падрыхтавала для Барбадаса план па павышэнні эфектыўнасці лоўлі і экспарту тунца. Мяркуюцца, што ў выніку рэалізацыі комплексу мер штога-

рогіянальных стандартаў для правядзення незалежнай сертыфікацыі промыслаў. Такім чынам мяркуецца адкрыць доступ да новых рынкаў. Эксперты ААН спадзяюцца, што развіццё рыбакоўства дапаможа Барбадасу зменшыць залежнасць ад імпарту — больш чым 80 працэнтаў прадуктаў харчавання на востраве замежныя.

Цяпер надзённая задача — каранакрызис. Вядома, сусветная пандэмія COVID-19 закранула і райскі Барбадас. Сусветны банк прагназуе, што эканоміка астравіянскай краіны сёлета скараціцца прыкладна на 11,6 працэнта. Таксама мяркуюцца, што да канца гэтага года дзяржаўны доўг Барбадаса можа ўзрасці да 133,6 працэнта аб'ёму валавога нацыянальнага прадукту.

Галоўным чынам страты непаўназначна залежаць ад аб'ектыўнага згорвання турыстычнай дзейнасці. Улады Барбадаса, якія імкнучца зноў прыцягнуць турыстаў пасля пандэміі, тэсціруюць новую праграму для замежнікаў, якія працуюць дыстанцыйна, паведамляе CNBC.

Паводле слоў прэм'ер-міністра краіны Міі Моллі, урад дазволіць такім турыстам бязвизна заставацца на востраве 12 месяцаў, на працягу якіх яны змогуць працаваць выдалена на свае кампаніі. «Мы не абавязаны працаваць у Еўропе, ЗША ці Латынскай Амерыцы, калі можаце прыехаць сюды і працаваць па некалькі месяцаў запар», — заявіла прэм'ер-міністр. Для прыцягнення турыстаў дзяр-





Прэм'ера

ПРЫСНЁНЫ «ШЧАЎКУНОК» НАБЫЎ НОВЫЯ ФАРБЫ

НАУРАД ці Эрнст Тэадор Амадэй Гофман, калі пісаў павучальную каляднюю казку для маленькіх дзяцей свайго сябра, Фрыца і Мары, мог уявіць, што прыдуманая ім гісторыя зробіцца шэдэўрам на ўсе часы. Мяркуюць самі: Пётр Чайкоўскі напісаў музыку да балета «Шчаўкунок» паводле лібрэта Марыуса Пеціпа, а той абаліраўся на пераклад гісторыі Гофмана, зроблены Аляксандрам Дзюма-старэйшым. А колькі за мінулыя стагоддзі да згаданых твораў далучылася вялікі музыка, харэограф, мастакоў, артыстаў, пісьменнікаў!

13 кастрычніка 2020 года «Шчаўкунок» з'явіўся на сцэне Вялікага тэатра Беларусі. У гэтым выпадку гаворка ідзе і пра адраджэнне, і пра абнаўленне — таму што Мазэстра Валянцін Елізар'еў зрабіў новую рэдакцыю ўласнай пастаноўкі. Сем гадоў у Вялікім не было «Шчаўкунка» — а гэта ж неабходны аtryбу́т навагодніх свят! Апошні спектакль адбыўся 16 студзеня 2013 года. А першы ў пастаноўцы Валянціна Елізар'ева прэзентаваўся 15 красавіка 1982 года. Прычым харэограф прызнаваўся, што пабачыў сваю задуму... у сне:

— Пасля таго як сцэнограф паказаў мне макет спектакля, у тую ж ноч мне прысніўся ўвесь цалкам першы акт. Я прагнуўся, устаў з ложка і, на шчасце, паспеў яго запісаць.

Дарчы, калі Валянцін Елізар'еў навукаўся ў Акадэміі рускага балета ў Ленінградзе, выконваў ролю Шчаўкунка-лялькі, так што



спектакль гэты яму асабліва дарагі. Да таго ж, Мазэстра лічыць, што няма партытуры больш складанай для харэографа, чым партытура «Шчаўкунка» Пятра Чайкоўскага — хоць ёсць тыя, хто ўспрымае яго як музыку для дзяцей.

Што ж, кожны шэдэўр мае не адну глыбіню. І як далёка вы зойдзецце ў спазнанні — залежыць не толькі ад аўтара, але і ад вашых магчымасцяў.

Над новай рэдакцыяй спектакля працавалі амаль тыя ж творцы, толькі замест дырыжора Аляксандра Анісімава — Вячаслаў Чарнуха-Воліч. Стварыў фантастычнае відовішча той жа мастак Яўген Лыскі. Кажуць, што калісьці ён зрабіў макет спектакля з крышталю, які, на жаль, за столькі гадоў быў страчаны. Але крышталёвае, святлонае, загадкавае зыянне спектакля засталася.

Атрымаць партыі ў такім вядомым творы — і радасць, і вялікая адказнасць. Шмат хто з зорак беларускага балета танцаваў у «Шчаўкунку», застаўшыся са сваім выкананнем у гісторыі. У прэм'ерным спектаклі 2020 года партыю Машы выконвала Ірына Яромкіна, Шчаўкунка-Прынца — Алег Яромкін, у ролі Драсельмеера, ён жа Мышыны кароль і Майстар лялек — Юры Кавалёў. Ролю Шчаўкунка-лялькі, якая ў юнацтвае далася Валянціну Елізар'еву, выканала Карына Малахоўская. На кожную партыю сёння — чатыры саставы выканаўцаў, бо ў трупце шмат маладых, і ім трэба даць магчымасць выказвання. Цікава і тое, што з артыстамі займалася народная артыстка Людміла Бржазоўская — першая выканаўца ролі Машы.

Пасля пераможнай бойкі са злавесным Мышыным каралём Маша і Шчаўкунок лятуць на цацачных конях на фоне фантастычнай калядняй ёлкі, уверх, да святла... Спраўджванне — гэта мары ці проста снабанне пакрыўджанай дзюўчынкі? Кожны глядач адкажа па-свойму. Насамрэч у творы схавана шмат сумных, вельмі сур'ёзных падтэкстаў. Успомніць хоць бы хор сняжынак, які ўвасабляе галасы памерлых дзетак-анёлаў. Але і юныя гледчыкі, і дарослыя выходзяць з залы з абяцаннем шчасця ў душы і адчуваннем свята. А значыць, усё удалося.

Людміла ІВАНОВА.
Фота Яна ХВЕДЧЫНА.

«Музей — гэтакі «айсберг». Наведвальнікі бачаць толькі чатыры працэнты ад таго, што ў ім захоўваецца»

Размова з Надзеяй УСАВАЙ, вядучым навуковым супрацоўнікам Нацыянальнага мастацкага музея

Нацыянальны мастацкі музей — адзін з найбуйнейшых у Беларусі. Акрамя пастаянай экспазіцыі, ён арганізуе мноства мерапрыемстваў і акцый, пачынаючы з анлайн-выставак у перыяд пандэміі і завяршаючы лекцыямі вядомых дзеячў культуры. Усё гэта — знешні, добра вядомы кожнаму наведвальніку, бок.

Надзея Усава распавяла «Звяздзе» пра тое, што прыхавана ад вачэй: «Кожны музей — складаны арганізм, гэтакі «айсберг». Усе ўяўляючы музей як якую-небудзь экспазіцыю, якую яны наведваюць. На самай справе гэта толькі чатыры працэнты таго, што ўвогуле знаходзіцца ў музеі. Наведвальнікі бачаць найлепшае: тыя мастацкія творы, якія атрымалі шчаслівы білет і падняліся з падвалаў і сховішчаў наверх, у «бальную» залу з бляскам святла і сотнямі наведвальнікаў. Менавіта яны і дэманструюць сябе, і прэзентуюць імя мастака».

Дзе знаходзіцца астатнія тры працэнты?

— Асноўная маса — у так званых сховішчах або фондах. Зараз у музеі больш за трыццаць чатыры тысячы твораў. Усе яны складаюць дваццаць калекцыі. Бывае, што самыя цікавыя творы змяняюць адзін аднаго. Мінае час, назапашваецца новы культурны пласт, змяняецца стаўленне грамадства і, адпаведна, карціны арыенціры. З фонду яны трапляюць у сталую экспазіцыю і ўжо застаюцца там.

Што ўяўляе з сябе фонд?

— Мноства памяшканняў. У 2006 годзе мы пабудавалі новы корпус — дзе і знаходзіцца сховішчы, спецыяльна абсталяваныя памяшканні з перасоўнымі стэла-

жамі ці паліцамі. Там захавальнік і змяшчае калекцыю так, як яму будзе зручна. І калі ў яго просяць твор для фотаздымка альбо выставы, ён імгненна зазірае ў свае «талмудзікі», знаходзіць твор і прывозіць яго. Але каб выставіць карціну, трэба яшчэ прыкласці цэлы шэраг намаганняў: напрыклад, аддаць яе рэстаўратарам — раптам там пашкодвана рама або з'явіліся пацёртасці.

Насамрэч, захавальнік фонду — гэта вельмі паважаны супрацоўнік-знаўца, які павінен захаваць калекцыю для наступных пакаленняў. Бо ў нас ёсць вельмі старыя творы. Самы старажытны з іх — маленькая шахматная фігурка, якой ужо дзевяцьсот гадоў. І мы павінны зрабіць так, каб гэтую фігурку пабачылі і нашыя дзеці, і ўнукі.

Кожны твор мастацтва, як і чалавек, мае свой пашпарт: уліковы нумар, фатаграфію, параметры. Гэта вялікая работа, тым болей, што фонд увесь час папаўняецца, часам пры драматычных абставінах. Напрыклад, зараз у працэсе банкруцтва Барысаўскі крышталёны завод. Крышталі амаль не купляюць... Прыйдзе музей, або так званы асартыментны кабінет. Краінуцітва вымушана распрадаваць адтуль мастацкі крышталі мінулага і гэтага стагоддзя. Мы ўзялі на часовае захаванне для далейшых закупаў больш за трыста аўтарскіх твораў. Увогуле, якая вялікая калекцыя! А такога мастацкага крышталю, на жаль, ужо не будзе, скончылася 120-гадовая гісторыя завода. Мабыць, некалі ў Мінску будзе пабудаваны Музей шкла і крышталю, і мы выставім там гэтыя выратаваныя зборы з Барысава, якія, я не сумняваюся, будуць выклікаць настальгію...

— Якім чынам творы трапляюць у фонд?

— Ёсць спецыяльныя гранты Міністэрства культуры і бюджэтных грошы, якія выдаткоўваюцца на закупку новых экспанатаў. Гэтых грошай у дзяржаве няма. Часам мастак чакае закупку сваёй карціны некалькі гадоў, пакуль не надыйдзе чарга. Таксама нярэдка нагодай папоўніць фонд з'яўляюцца юбілейныя музеі. У нас ёсць шмат сяброў, якія перад такім святам пытаюцца, што нам падараваць. І тады мы, напрыклад, кажам: па-трэбэн слухці посье або ікона, якія чакаюць свайго шанцу на часовым захаванні. Аднойчы здарылася гісторыя: у музей прыйшоў стале чалавек і распавёў, што ў яго на гарышчы вясковага дома ляжыць старая ікона. Ён лічыў яе вельмі каштоўнай. Чалавек быў пажылы і меў цяжкую хворобу, але яму вельмі хацелася, каб гэтая ікона апынулася ў музеі. Эксперты паглядзелі і, канешне, далі згоду, бо ікона аказалася вельмі прыгожай, спраўдлівым шэдэўрам. Ён быў такі шчаслівы! І проста падараваў ікону. Рэстаўратары яе аднавілі, і зараз яна знаходзіцца ў экспазіцыі з цэтлікам, на якім напісана імя дарыльшчыка. Ён ужо памёр, але наведвальнікі, якія вельмі ўважліва чытаюць цэтлікі, бачаць яго імя.

Працэс за ўсё ў фонд трапляюць сучасныя мастакі, дзюўчоны гранту Прэзідэнта. Закупачная камісія з вядомых паважаных мастакоў пры Міністэрстве культуры ацэньвае творы і вырашае, набыць яго ці не.

— А як жа аўкцыённы?

— Практыка з еўрапейскімі аўкцыёнамі ў нас, на жаль, пакуль не працуе. Ёсць маса перашкод. Напрыклад, праблемы з вывадам валюты за мяжу. Адна справа, ка-

лі краіны Еўрасаюза праводзяць аўкцыён паміж сабой — гэта зручна. Нават у Расіі купіць нешта на аўкцыёне амаль немагчыма. Працэс набываць творы ў калекцыянераў ці нашчадкаў мастакоў. Гэты механізм адпрацаваны...

— Напэўна, і мастакі дораць свае калекцыі?

— Канешне. Я была куратарам юбілейнай выстаўкі, на якой прадстаўляліся дары Нацыянальнаму мастацкаму музею. Я замовіла ў электронным каталогу музея спіс усіх падарункаў за апошнія дваццаць гадоў. І якім жа было мае здзіўленне, калі мне даспалі вялізны спіс на 75 старонках, які складаўся з пяці тысяч твораў! Выбраць з іх 200 найлепшых для выстаўкі — тая ж задача! Дароў вельмі шмат, і гэта прыемна. Гэта адлюстроўвае пазіцыю грамадства: людзі разумеюць, што трэба захаваць творы нацыянальнага характару. Дораць усё: і іконы, і карціны, і графічныя творы. Часам нават цэлыя калекцыі. Напрыклад, віцебскі мастак Алесь Мемус прэзентаваў адрозу трыста сваіх малюнкаў.

— Вы прымаеце ўсё запар або ёсць пэўны адбор?

— Графіку прымаем лягчэй за ўсё. Таму што творы на паперы захоўваюцца ў папках, і для іх патрэбна не так шмат месца. Іншая справа — жывапіс. Часам пажылыя мастакі, карціны якіх ужо доўгі час не прадоўжацца, жадаюць аддаць нам у дар сто дваццаць сваіх твораў, каб разгрукці май-стэрню, але музей іх не прыме. Мы абярэм пяць твораў, якія палічым найлепшымі. Паўстае пытанне: як быць з астатнімі? Выхад ёсць — падараваць свае калекцыі на малой радзіме. Радзей за ўсё

дораць скульптуры, таму што яны дарагія.

— Як доўга фарміруецца калекцыя?

— Гэта безупынны працэс, які расцягваецца на дзевяцігоддзі. Часам унікаюць новыя калекцыі. Напрыклад, у нас сфарміравалася калекцыя медалёў і памятных манет, дзюўчоны нашым банкам, якія зараз выпускаюць шмат прыгожых медалёў.

— Якія спецыялісты адказваюць за фарміраванне калекцыі?

— Музеязнаўцы, мастацтвазнаўцы, культуролагі, гісторыкі мастацтваў. Напрыклад, калекцыю тканін фарміравалі адразу некалькі супрацоўнікаў: спачатку — экспедыцыя па вёсках, потым — падарункі ад людзей і закупкі калекцыянераў. Наша задача, каб усе творы былі сфатаграфаваны, анатаваны і змешчаны ў шырокі доступ.

— Ваш любімы твор захоўваецца ў фондзе або знаходзіцца ў экспазіцыі?

— Мая любімая карціна, на жаль, знаходзіцца ў фондзе. Вельмі сумна, але нічога не зробіш. Гэта нацюрморт Васіля Сумарава «Ноч, у якую расквітнеў каткус». Выдатная карціна з цікавай гісторыяй. Магчыма, яна з'явіцца ў новай экспазіцыі ў будучым музейным комплексе.


Зараз у нас плануецца гранд'ёзны праект, які задумаў наш дырэктар Уладзімір Пракапоў — трынаццаць альбомаў па нашых калекцыях. У іх, па выбары захавальнікаў, будзе апублікавана маса матэрыялаў. Я лічу, што гэта вельмі добрая рэч, таму што наш першы альбом, які прадстаўляў старажытнае мастацтва, разляцэцца за адзін год.

Арына КАРПОВІЧ.

Ксенія ШТАЛЯНКОВА:

«Я думала — мяне разарве ад эмацыянальнай перанасычанасці»

П'еса, якой адкрыўся фестываль ТЭАРТ, прысвечана Мінскаму гэта



Драматург Ксенія ШТАЛЯНКОВА і мастак Раман ЯНОТАЎ не проста чыталі п'есу, а пражывалі яе.

Сёлета тэатральны фестываль «ТЭАРТ» пачаўся з прадстаўлення эскіза п'есы Ксеніі Шталянковай «*Memoria pominis Clara*». Ксенія ўжо заявіла пра сябе ў шмат якіх іпастасях. Яна аўтар папулярных кніг падлеткавага фэнтэзі і гістарычнага дэтэктыва, дызайнер, сацыёлаг, лектар... І вось — бліскучы драматургічны дэбют. Як прызнавалася сама Ксенія, прозу яна пачала пісаць яшчэ ў школе... А што для яе драматургія — пасляпрацічны этап? Новы спосаб выказацца, эксперымент, выпадак, замова? Далёка не жонны, нават выдатны, празаік здольны напісаць выдатную п'есу...

— Мусяць, эксперымент, — задумваецца над адказам Ксенія. — Даўно хацела паспрабаваць пісаць у жанры драматургіі. Яшчэ ў падлеткавым узросце захаплялася п'есамі Міхаіла Булгакава. Потым адкрыла для сябе Стопарда, уразіла ягоная «Аркадыя». А ў 2019 годзе я пачала займацца ў Цэнтры беларускай драматургіі, у лабараторыі Змітра Багаслаўскага «Адкрывачка-2». Для паступлення мусіла напісаць матывацыйны ліст, і гэта, мусяць, быў самы кепскі матывацыйны ліст з усіх, што я калісьці падавала. Маўляў, я аўтар некалькіх раманаў, нават манаграфіі, але ніяк не магу агораць п'есу. Але, да свайго здзіўлення, даведлася, што я — у «Адкрывачцы».

— «*Memoria pominis Clara*» не першая твая п'еса?

— Напачатку я напісала камедыю пра пісьменнікаў, якая называлася «Проста вельмі складана». Спрабавала знайсці адказы, як можна гуляцца са словамі і персанажамі. Напрыклад, адзін з іх думаў, што піша пра другога, і наадварот... Увосень адбылася чытка гэтай п'есы ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі. Потым за гэты твор я атрымала спецпрыз на міжнародным конкурсе «Бадэнвайлер 2020», які праводзіўся ў Штутгарце. Паводле правілаў конкурсу, бонусам да ўзнагароды павінны былі адбыцца чыткі п'есы і яе пастаноўкі, але ў

Еўропе пачалася пандэмія, і ўсё адцягнулася ў часе. Мне было вельмі шкада... Калі напісаў кнігу, і яна выйшла — ты бачыш матэрыяльны вынік сваёй працы. А з п'есамі інакш: няма гарантыі, што паставяць. Асабліва, калі толькі пачынаеш.


— *Пераход ад камедыі да вельмі драматычнай тэмы — гэта выклік самой сабе?*

— Так. Вырашыла, варта паспрабаваць сябе ў іншым тэатральным фармаце. Я прапанавала сваіму сябру, мастаку Раману Янотава прапрацаваць разам, паколькі мы шмат размаўлялі пра гісторыю Мінска і феномен памяці, і ў нас выспелі агульныя задумкі. Ды яшчэ пабачыла абвестку пра набор у творчую лабараторыю «Ужо гатовы свет», там анансавалася, што ўвага будзе аддавацца сумеснай рабоце рэжысёра і мастака. Я вырашыла, гэта шанец. Для мяне драматургія — форма выказвання, якая дазваляе зразумець, на што я здатная, больш тонка прапрацаваць з псіхалагічнымі момантамі.

— *А як зацікавіла тэма Халакосту?*

— Гэта тэма, да якой я ішла вельмі доўга. Былі размовы з майёй сяброўкай-мастачкай, якая зараз піша дысертацыю пра Халакост у беларускім мастацтве. Яе прадзядуля, мастак Лазар Ран, у сваёй творчасці шмат адлюстроўваў гэтую трагедыю, у Мінскім гэта

загінула яго сям'я. Яшчэ адна балючая прывязка да сюжэта п'есы: мая прабабуля была адной з вязняў Асвенціма. Патрапіла туды ў шаснаццацігадовым узросце. Я не была з ёй знаёмая, толькі фотаздымкі бачыла, і вельмі хацела яе ўявіць. Яшчэ мяне зацікаліла кніга канадскага пісьменніка Яна Марцэла «Беатрычэ і Вергілій», таксама пра Халакост, але мне падалося, там даволі вузкі пагляд, і ў мяне ўзнікла жаданне паспрацаваць з аўтарам і выказаць уласнае меркаванне. Два месяцы я чытала гістарычныя матэрыялы, не магла пачаць, а потым тэкст напісаўся за два тыдні. Гэта была вельмі насы-



чаная праца. Я хацела адказаць на пытанне — што для мяне значыць Халакост і як разумею феномен гістарычнай памяці. Ніколі не працавала так з тэкстам. Раней было лінейна, а цяпер — кантэкст знаходзіцца паўсюль адначасова, і я знаходжуся паўсюль, тэкст быццам мяне абгортвае. Матэрыял вельмі жорсткі, яго трэба было перажыць. У пэўны момант я думала — мяне зараз разарве, такі

быў момант эмацыянальнай перанасычанасці. На сёння «*Memoria pominis Clara*» — адзін з найлепшых тэкстаў, які я напісала. Хоць ён кароткі, усяго 20 старонак. І я трохі пераймаюся, што ж буду пісаць наступнае, каб не рабіць крок назад.

— *Вы з Раманам Янотавым сталі не толькі драматургамі і мастаком спектакля, але і выканаўцамі...*

— Лепей сказаць — перформерамі. Так, вырашылі, што будзем чытаць самі, і атрымалі цікавы досвед, які дазволіў адчуць тэкст нанова, расставіць пэўныя акцэнты, якія на ўзроўні пісьма былі не

ру ён больш не пабачыць. Іншыя два героі — Ларка, унучка Лёвы ад яго другой жонкі, і містычны Юнак, які жыве ў Яме. Насамрэч праблем падымаецца шмат... Ёсць і канфлікт пакаленняў — як здзейсніцца, калі ў цябе геніяльны продка, а ты — у яго цені. Як знайсці сябе ў ланцугу сямейных гісторыяў. Чаму людзі, якія кахаюць адно аднаго, робяць адно аднаму балюча? Мне хацелася, каб гэта не стала проста сентыментальнай гісторыяй. Імкнулася адлішываць тэкст, каб не засталася «момантаў слязліваасці». Для мяне было важна навучыцца знаходзіць такія словы, якія пакажуць эмацыянальныя рэчы не перанасычана. Задавала сабе пытанні ўвесь час: ці не занадта?

— *Гэта выпадак, што з твайго п'есы пачаўся фестываль?*

— У Лабараторыі была задумка зрабіць справаздачу яшчэ на пачатку лета, але праз пандэмію ўсё адсоўвалася, мы думалі, што сёлета ўжо нічога не адбудзецца. Калі даведалася, што чытка пройдзе на такім сур'ёзным форуме, узрушылася. Гэта быў выклік. Мы за два тыдні мусілі ўсё зманціраваць, падрыхтаваць. Атрымалася правесці ўсяго дзве рэпетыцыі. А яшчэ належала здабыць спецыфічныя рэчы для рэквізіту — старыя крэслы, эцюдныя. Адзін эцюднік пазычыла мая сяброўка Глорыя Ран, другі — мой настаўнік, дызайнер Уладзімір Голубев. Па задуме, нягледзячы на тое, што ў п'есе чатыры дзейныя асобы, насамрэч гэта заўсёды два чалавекі. Для гледача важна разгадаць, хто ёсць хто ў кожнай сцэне. Нам з Раманам трэба было прядумаць, як вырашыць гэта на ўзроўні чытання.

— *Ці паставяць п'есу ў тэатры?*

— Планы самыя вялікія, хацелася б, каб праект займеў працяг. Калі які тэатр прапануе зрабіць спектакль, мы з радасцю адгукнемся, бо цяпер мы змаглі рэалізаваць толькі невялікую частку задум. Але зараз нешта цяжка планавать, пандэмія пакуль не скончылася.

— *Шмат якія спектаклі ў сучасным тэатры распавядаюць пра дэструкцыю культуры постындустрыяльнага грамадства, пра інфармацыйную прастору, у якой адбываецца распаўсюд сэнсаў, нават структуры мовы. У мяне уражанне, што ты ідзеш ад супрацьлеглага — канстатуючы сітуацыю распаду, але усё-ткі паказваючы, што сэнс — у збіранны, аднаўленні той жа гістарычнай памяці.*

— Так, я думаю, што мая п'еса — гэта зборка памяці, зборка важных тэм у адным пункце прасторы і часу. Тое, што можа аб'ядноўваць.

Людміла РУБЛЕўСКАЯ.





Сто гадоў таму ў верасні—кастрычніку 1920 года вакол беларускіх зямель разыгралася сапраўдная драма — у Рызе паміж Расіяй і Польшчай пачаліся перагаворы аб аддзяленні на карысць апошняй часткі тэрыторыі Беларусі. Гэта быў вынік няўдалай савецка-польскай вайны, у цэлым сітуацыі, якая склалася на фронце, у краіне. На поўдні актыўна наступала армія Урангеля, ішлі баі па іншых напрамках, неўрадавай 20-га года выклікаў голад, сялянскія хваляванні ахапілі Расію і Украіну, забяспечваць армію харчаваннем становілася вельмі складана, пачаліся праблемы з мабілізацыяй, і яшчэ шмат іншых праблем, для вырашэння якіх патрэбен быў мір. У віры падзей апынуўся Аляксандр Чарвякоў — першы кіраўнік савецкай рэспублікі, старшыня ЦВК — Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта, з 1919 па 1938 гады вышэйшага органа дзяржаўнай улады.

Пытанне стаяла аб тым, быць ці не быць наогул Беларусі самастойным палітычным утварэннем. Каля вытокаў яго фарміравання разам з цэлай плеядай беларускіх палітычнай эліты, народжанай рэвалюцыяй, стаяў Аляксандр Чарвяк, сапраўднае імя будучага палітыка, або як ён сам падпісаўся, Алякс Чарвяк. Гэта потым, па рэкамендацыі Сталіна, для мілагучнасці прозвішча будзе зменена на Чарвякова. Тады ж, у 20-м, яму ўсяго 28 гадоў, але за плячыма ўжо сур'ёзны палітычны досвед, як, зрэшты, у многіх прадстаўнікоў яго пакалення.

«Раю вам, спадар Чарвяк, кінуць панібратства з мясцовым насельніцтвам»

Ураджэнец вёскі Дукарка Мінскай губерні, ён скончыў спачатку Віленскае народнае вучылішча, затым Віленскі настаўніцкі інстытут, пацвердзіў званне народнага настаўніка і збіраўся прысяць сябе рабоце на вёсцы, таму напрасіўся ў вёску, хоць мог застацца ў Вільні, куды перабралася сям'я. Хутчэй гэта было заканамернасцю. Да пачатку мінулага стагоддзя на тэрыторыі сучаснай Беларусі сфармавалася ўнікальная сацыяльная група — вясковае інтэлігенцыя, што стала вынікам шматгадовага працэсу выцяснення беларускага насельніцтва з гарадоў у вёску. Напрыклад, у самым беларускім горадзе Віцебску, а ён уваходзіў у склад Беларускай губерні, адзінай у Расіі створанай па нацыянальнай прыкмеце ўказам Кацярыны ад 12 снежня 1796 года «...у сувязі з аб'яднаннем Магілёўскага і Полацкага намесніцтваў у адзіную Беларускаю губерню», беларускае насельніцтва складала менш як 20%. Тыповымі прадстаўнікамі сельскай інтэлігенцыі былі многія вядомыя беларусы, дастаткова ўспомніць толькі Якуба Коласа і яго выдатныя творы. Што ж датычыцца работы Алякс Чарвяка ў сельскай школе, то аб гэтым захаваліся ўнікальны дакумент той пары. Ён настаўнічаў у Трокскім павеце і пры гэтым актыўна дапамагаў простым сялянам напісаць прашэнне, скаргу, раіў, як адстойваць свае правы, нягледзячы на тое, што асноўную частку насельніцтва складалі літоўцы, каля 30% — палякі і зусім трохі — беларусы. Але Чарвякоў вучыць і польскую, і літоўскую, каб свабодна гутарыць з людзьмі, вучнямі. Павага да нацыянальнай ідэнтычнасці захавалася ў Чарвякова на ўсё жыццё. Тады ж яго дзейнасць не засталася незаўважанай ўладамі. У адной са справаздач паліцыі за сакавік 1912 года чытаем: «Школу наведваў прыстаў і папярэдзіў: «Раю вам, спадар Чарвяк, кінуць панібратства з мясцовым насельніцтвам». І прыпіска: «Узяты пад назіранне».

Прозвішча змяніў Сталін

Вайна ўнесла свае карэктывы. Пасля заканчэння Аляксандраўскага ваеннага вучылішча ў Маскве, у лютым 1917-га, Чарвякова накіроўваюць у Петраград для праходжання службы ў кулямётнай роце. Але рэвалюцыйны рух прыцягвае. У маі ён уступае ў партыю большавікоў, шлях да якой ляжаў праз Беларускаю сацыял-дэмакратычную рабочую партыю, удзельнічае не толькі ў

дзейнасці большавіцкіх арганізацый, але і актыўна займаецца пытаннямі беларускіх бежанцаў. Нечакана ў лютым 1918 года Чарвякова адклікаюць у Маскву, шыфраграма загадала: «Тэрмінова прыбыць у Савет Народных Камісарыяў РСФСР». Там ён даведаўся, што Саўнаркамам прынята рашэнне стварыць спецыяльную ўстанову, якая займалася б нацыянальнымі справамі беларусаў. А 14 лютага 1918 года ў газеце «Правда» быў апублікаваны дэкрэт, падпісаны Старшынёй Саўнаркама РСФСР У. І. Леніным, у якім паведамлялася: «І Народным камісарыятам па справах нацыянальнасцў арганізуецца камісарыят па справах беларусаў». Камісарам прызначаны Аляксандр Чарвякоў. Менавіта тады адбылася яго сустрэча са Сталіным, які на той перыяд займаўся нацыянальным пытаннем, і з якім яго будзе звязваць не толькі работа, але, мяркуючы па дакументах, нейкі час і добрыя адносіны. У далейшым гэта адыграе не апошнюю ролю ў падтрымцы беларускай партыйнай арганізацыі пры прыняцці шэрагу рашэнняў. Тады ж было рэкамендавана змяніць прозвішча. Сталін наогул любіў карэктаваць іх — Кабылінскі становіцца Былінскім, Грэк — Грэкавай, Чарвяк — Чарвяковым, Джанджава — Цанавым і г. д. Чарвякоў і здагадвацца не мог, якую страшную ролю сыграе ў яго лёсе Іосіф Джугашвілі. Пры ўсіх жа найважнейшых пытаннях, якія даводзіла вырашаць на пачатку фарміравання беларускай дзяржаўнасці Чарвякова, прырытэтымі з'яўляліся нацыянальныя, пісьменнасць насельніцтва, сялянства і, вядома ж, пытанне тэрыторыі.

Пешу ў Рыгу

У верасні 1920-га рэспубліка апынулася перад пагрозай аддзялення значнай часткі зямлі з кампактным пражываннем беларускага насельніцтва. У Рызе пачыналіся перагаворы па пытанні вызначэння савецка-польскай мяжы. З расійскага боку дэлегацыю ўзначаліў Адольф Абрамавіч Іофэ, член калегіі Народнага камісарыята рабоча-сялянскай інспекцыі, польскую — Ян Дамброўскі. Прадстаўнікоў Беларусі на перагаворы не запрашалі. Але гэта не спыніла кіраўніцтва рэспублікі, пытанне было надзвычайнай важнасці. Аляксандр Чарвякоў, на той момант старшыня Ваенна-рэвалюцыйнага камітэта, разам з скаратаром рэўкама Іванам Рыгоравічам Клішэўскім самастойна накіроўваюцца ў Рыгу адстойваць інтарэсы беларусаў. Як дабіраліся, гісторыя асобная — дарогу разбітыя, пасля ваенных дзеянняў не адноўленыя. У таварным вагоне ўдалося даехаць толькі да станцыі Себеж, але і гэта не спыніла. Далей ішлі пешшу, арыенцір — раскідааны шпальі. Але да асноўных перагавораў яны ўсё ж паспелі — прыбылі ў Рыгу 18 верасня, хоць савецкая дэлегацыя знаходзілася там з 12 верасня. У беларусаў — ніякага афіцыйнага статусу і ніякіх правоў на ўдзел у перагаворах. Дакументы Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь фонду 60п, справы 455, вопісу 3 захоўваюць лісты Чарвякова пра тое, што тады адбывалася ў Рызе. У іх увесь драматызм сітуацыі. Першы ён адпярэўляе ў Мінск 20 верасня, з яго даведаемся, што яны з Клішэўскім «пад каўпаком»:

«Мы акружаны шпіёнамі з усіх бакоў. На кожнага з нас прыпадае дзве паненкі і адзін мужчына з літоўскай контрвыведкі. Гэтая работа ў іх пастаўлена не горш як было пры царызме. Сочаць за кожным нашым крокам». Тым не менш Чарвякоў далучаецца да савецкай дэлегацыі, хоць гэтым папярэдзіла не менш драматычная сітуацыя — на першым пасяджэнні Ян Дамброўскі заявіў: «Я баю ў спісе прадстаўнікоў нейкай міфічнай дзяржавы. Пакуль мы не пераканамся ў законнай сіле паўнамоцтваў усіх дэлегатаў, працяг перагавораў лічым немагчымым». Становіцца фактычна выратаваў Кіраў, тады прадстаўнік РСФСР у Грузіі і член дэлегацыі, які нагадаў, што 31 ліпеня 1920 года прынята Дэкларацыя аб абвешчванні Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусь. «Вам добра вядома, спадары, што ССРБ існуе як федэратыўная суверэнная дзяржава, незалежнасць якой дэклараваная ВЦВКам». Адказ польскай дэлегацыі: «Не ведаем такой дзяржавы і не жадаем слухаць». У выніку Чарвякова прызналі экспертам пры савецкай дэлегацыі без надання афіцыйнага статусу, але і гэта была нягай маленькая, але перамога. У лістах у Мінск ён інфармаваў кіраўніцтва рэспублікі аб ходзе перагавораў, мяркуючы па тым, беларусы не раз становіліся парушальнікамі спакою. «З нашага боку прапанова — вусце Свіслач пры ўпадзенні ў Неман на поўдзень К. М. Свіслач, Белаеж, Высока-Літоўск, Брэст-Літоўск. Палітыкі разгубіліся, напрасілі два дні адтэрміноўкі для адказу. Мы чакаем...». Спраўдзіліся найгоршыя здагадкі Іофэ аб тым, што ўдзел дэлегацыі ад Беларусі, супраць прысутнасці якой ён быў першапачаткова, можа ўсё перавярнуць на перагаворах. На гэтым фоне ў Мінск з 29 верасня да 3 кастрычніка ідуць лісты, поўныя драматызму. «Характэрным для польскай дэлегацыі з'яўляецца тое, што яна цяпер зусім ужо не гаворыць аб прыгнечаных народнасцях, якія жывуць паміж Польшчай і Расіяй, якім яна нясе свабоду, а кажа пра межы Польшчы, якія забяспечваюць яе жыццёвыя інтарэсы. Здаецца, што такая пазіцыя не дапускае нават намёку на існаванне нейкай Беларусі, ...калькі інтарэсы Польшчы несумненна сутыкнуцца з інтарэсамі Беларусі». Чарвякоў просіць пашырыць яго паўнамоцтвы, бо «польскі бок... мінімум яго патрабаваў, гэта мяжа крыху на захад ад Мінска, каб лічыць «Баранавічы — Лунінец, Сарны адышлі да Польшчы. Калі я пачаў гаварыць пра настроі ў Беларусі, то ён (Іофэ) сказаў мне: «Мір заключае Расія з Польшчай, але не Беларусь». Пярэчанне было і з боку польскай дэлегацыі, якая заявіла, як лістаў у сваім лісце Чарвякоў ад 3 кастрычніка, «...польская дэлегацыя заяўляе, што з маскоўскім чыноўнікам Чарвяковым яны гаварыць не жадаюць, а жадаюць гаварыць з прадстаўніком беларускага народа. Паводле слоў прэм'ер-міністра Беларускай Народнай Рэспублікі спадара Ластоўскага, я магу прадстаўляць толькі камуністычную партыю, але не беларускі народ».

Але і да думкі ўрада БНР, які на той момант знаходзіўся ў эміграцыі і ніяк не хацеў прызнаваць, што створаная ў рамках нямецкай

ЧАС ПАМ'ЯТАЦЬ.

акупацыі, яна была незразумелая беларускаму народу і не падтрыманая ім, таксама не прыслухалася. Як сведчаць дакументы, на дзеянні яе прадстаўнікоў наогул не было ніякай рэакцыі, хоць у верасні 1920-га ў Парыж на адрас дзяржаў Антанты былі накіравана нота аб тым, што Расія не мае права выступаць на перагаворах ад імя Беларусі, народ якой мае свой законны ўрад. Не атрымаўшы адказу, урад БНР накіроўвае паўторную ноту, у якой ужо патрабуе прызначыць яго законнасць і абароны тэрыторыю рэспублікі ад захапу Польшчай, Літвой і РСФСР. Адначасова 7 верасня ён звярнуўся з нотай і да Польшчы, нагадаўшы аб абязчэнні Пільсудскага забяспечыць свабоду беларускаму народу. У ёй была ішкаява прыпіска — у выпадку прызнання незалежнасці Беларусі кіраўніцтва БНР гарантвала падтрымку стварэння польска-беларускай федэрацыі. Праігнаравала Польшча і патрабаванне даць паўнамоцтвы на перагаворах дэлегацыі БНР у складзе Ластоўскага, Цвікевіча і Пільсудскага. Незразумелая структура толькі заманіла Польшчы, працэс і без таго ішоў складана. Намаганні ж Чарвякова былі не марныя. 12 кастрычніка 1920 года ў Рызе быў падпісаны дагавор аб пераміры, а ў яго першым артыкуле гаварылася: «Абодва дагаворныя бакі, згодна з прынцыпам самавызначэння народаў, прызнаюць незалежнасць Украіны і Беларусі». Гэта было фактычна першае міжнароднае прызнанне рэспублікі. Аднак вынік канчатковых перагавораў, якія завяршыліся Рыжскім мірам 18 сакавіка 1921 года, быў прадвызначаны ўжо тады. «Становіцца на фронце настолькі дрэннае, што трэба заключаць мір. Дырэктыва ад ЦК гаворыць: «У краінін выпадку згаджаўся», — пісаў Чарвякоў у кастрычніку 20-га з Рыгі. Пра гэта — і ў выступленні Леніна ад 15 кастрычніка 1920-га перад старшынёй выканкамаў Маскоўскай губерні: «Становіцца Савецкай рэспублікі надзвычай цяжкае, што прымусіла нас спяшацца з мірам перад зімовай кампаніяй». Толькі вось якой цаной — далей у тэксте: «...леш мець горшую мяжу, г. зн. атрымаць меншую тэрыторыю Беларусі і мець магчымасць меншую колькасць беларускіх сялян выраваць з-пад прыгнёту буржуазіі, чым падвергнуць новым цяжкасцям, новай зімовай кампаніяй сялян Расіі. Вось прычына».

Калінін быў супраць

Пасля падпісання Рыжскага міру рэспубліка страчвала не толькі захадныя землі, якія адыходзілі да Польшчы, але і частку ўсходніх. Віцебская, Гомельская і Смаленская вобласці адыходзілі да Расіі. Насельніцтва рэспублікі — 1,6 мільёна, тэрыторыя — 6 павеатаў былой Мінскай губерні. Чарвякоў пачынае планамерную работу па вяртанні ў склад Беларусі ўсходніх зямель з кампактным пражываннем беларускага насельніцтва. Як вядома з гісторыі, два самыя складаныя пытанні для дзяржавы — гэта тэрытарыяльныя і нацыянальныя. Талент Чарвякова дазволіў пазбегнуць канфлікту па гэтых двух кірунках, хоць гісторыя ведае нямяла сумных прыкладаў іх крывавага вырашэння. Работа была складаная, карпатлівая і небяспечная, калі даводзілася ўступаць у публічную спрэчку з многімі кіраўнікамі партыі. Асабліва востры канфлікт пачынаўся са ўсесаюзным старастам Калініным, які быў катэгарычна супраць узбуйнення Беларусі і прымаў актыўныя дзеянні, каб гэтага не адбылося. Пры гэтым ідэю падтрымалі Сталін і Троцкі, тады яны яшчэ былі аднагалосныя па многіх пытаннях. У снежні 1922 года ў беларусаў з'явіўся шанц выправіць сітуацыю. 30 снежня 1922-га ў Маскве

пачаў работу ў Усесаюзна з'езд Саветаў, дэлегацыю ад Беларусі ўзначальваў Чарвякоў. Як вядома, дэлегаты аднагалосна прагаласавалі за стварэнне СССР, толькі вась па галоўным пытанні — аб умовах уваходжання ў яго склад чатырох рэспублік, якія сталі яго заснавальнікамі, — Закаўказская, Украіна, Беларусь і Расія — разгарэлася дыскусія. Ленінскі план — рэспублікі уваходзяць у склад як суверэнныя. План Сталіна — на правах аўтаномія з адзіным цэнтрам у Маскве, да якога схіляліся дэлегаты і яго гатовыя былі галасаваць за яго. Сітуацыя змяніла выступленне Чарвякова, дзе ён абгрунтаваў мэтагандасць уваходжання рэспублік у склад саюзу ў якасці суверэнных, за што і прагаласавалі. На гэтых прычынах быў падпісаны Дагавор аб утварэнні СССР. Гэта было дастаткова смелым крокам, а самастойную пазіцыю Чарвякова Сталін яшчэ прыпомніць. Суверэннітэт меў на ўвазе ў тым ліку і вызначэнне граніч, для Беларусі гэта — архіважная праблема тэрыторыі. Лісты Чарвякова ў ЦК, абгрунтаванне неабходнасці ўзбуйнення рэспублікі, настойлівае беларускае кіраўніцтва сталі нагодай разгляду гэтага пытання на палітбюро. І зноў — гарачая дыскусія. Ізноў катэгарычна супраць Калінін, падтрымка з боку Сталіна і Троцкага. Менавіта ён думка стала вырашальнай. З сакавіка 1924 года ВЦВК РСФСР прыняў пастанова «Аб узбуйненні БССР», да яе адыходзілі Гомельская, Віцебская, Смаленская вобласці, насельніцтва павялічалася да пяці мільёнаў чалавек. Усерасійскі стараста з сітуацыі лізі змярцела ніяк не хацеў. Вядомыя сталі факты, калі Міхаіл Іванавіч асабіста абзвоньваў кіраўніцтва гэтых абласцей і прапаноўваў перадаць падпрямствы, абсталяванне на баланс расійскім падпрямствам у іншых рэгіёнах, каб яны не дасталіся беларусам. Дзякуючы настойлівасці Чарвякова ў 1926-м да Беларусі былі далучаныя яшчэ два паветы — Гомельскі і Рэчыцкі, насельніцтва павялічалася да шасці мільёнаў. Роля Чарвякова ва ўзбуйненні БССР вялікая. Кіраўнік маленькай рэспублікі, не супастаўнага нават з Украінай, змог перакачаць кіраўніцтва СССР у такой неабходнасці — гэта дазвала пачаць паўнаватарскае ў эканамічнае, нацыянальна-культурнае развіццё, а ў вярхах задумаліся, ці не прэзтэндуе Чарвякоў на ролю палітыка ўсесаюзнага ўзроўню.

«Пабудаваць сацыялізм без нацыянальнага нельга»

Здаецца, надыходзіць стабільны, і што важна, прадукцыйны час для савецкай рэспублікі. Хоць не ўсё было гладка і адзначана нават у дачыненні да нацыянальнай культуры, мовы. Аб гэтым на XII канферэнцыі КП(б)Б разгарнулася гарачая дыскусія. На ёй Чарвякоў выклаў прынцыпы ажыццяўлення нацыянальнай палітыкі, беларусізацыі, і гэта, які дзіўна, выклікала шквал крытыкі. У стэнграме адны абурэнні. З выступлення Кублера: «...беларуская мова складваецца ступенчата. Скажыце, што разумее селянін пад словам «соковик», селянін ніколі так не скажа. Можна ў вёсцы дазволіць выкладанне беларускай мовы як прадмет, але не навязваць яе сілком». Або з выступлення Быхавскага: «Я лічу шкоднымі ўліты на культурным фронце, якія трэба спыніць. Калі беларуская мова з'яўляецца немачу, то трэба гэтую немач спыніць». І ўсё ў такім духу. Чарвякоў даводзіць свае тэзісы па нацыянальным пытанні. Ён ухільў асабліва: «...гэта бязладдзе, калі насаджаецца беларуская мова там, дзе гавораць на рускай».

АЛЯКСАНДР ЧАРВЯКОЎ. ВЫТОКІ

Пры гэтым акцэнт робіць на тым, што «гэта мова большасці насельніцтва, працэс улічэння беларускай мовы ў наша жыццё непазбежны. Пабудаванне сацыялізму без нацыянальнага селяна». Пры гэтым уся работа прадугледжвае павягу да нацыянальных культур. «Калі да мяне прыходзяць і гавораць на рускай, польскай, беларускай і нават яўрэйскай, то заховаю маўчанне, быццам нешта разумее, і стаюлі сабе задачу вывучыць яўрэйскую мову». Чарвякова ў гэтым пытанні падтрымаў Сталін, які і стварэнне пры ЦК Беларускага аддзела на ўзор польскай і яўрэйскай секцыі, каб кіраваў беларускім рухам і зглядваючы ўсе ўхілы. Прызнавалася еўрапейскае значэнне беларускай мовы, яе важнасць для сувязі з замежнай часткай беларусаў. Што было зроблена для беларускай культуры ў 1920-я гады, шырока вядома. Гэта і вяртанне ў рэспубліку творччай інтэлігенцыі, нацыянальны тэатр, нацыянальнае кіно, дзе, дарчы, у першым беларускім фільме Юрыя Тарыча «Лясная бэль» зняўся і сам Чарвякоў, чатыры афіцыйныя дзяржаўныя мовы — беларуская, руская, польская, ідыш. У плане адукацыі, пісьменнасці насельніцтва ўжо XII з'езд КП(б)Б канстатаваў: «Беларусь, якая не мела да рэвалюцыі ні адной вышэйшай навучальнай установы, цяпер мае іх чатыры, і Акадэмію навук, і шэраг іншых устаноў». І далей: «Мы маем рост эканамічных і культурных працоўных беларускай нацыі, так і нацыянальных меншасцяў. У дачыненні да самай буйной меншасці — працоўных яўрэяў — праведзена вялікая работа, асабліва ў частцы надзялення зямлёй, таксама праведзена вялікая работа ў дачыненні да палякаў, латышоў, культурныя патрэбы рускай часткі задавальняюцца таксама ў поўнай меры». Пры гэтым правы нацыянальных меншасцяў улічваліся і ў эканоміцы. Напрыклад, 15 ліпеня 1924 года была прынята пастанова ЦВК БССР «Аб практычных мерапрыемствах па правядзенні нацыянальнай палітыкі».

Вырашалася і сялянскае пытанне, дзе рэспубліка шукала свой шлях зыходзячы з нацыянальных асаблівасцяў. Для аграрнага рэгіёна гэта было самае важнае пытанне. Наогул яшчэ ў пачатку XX стагоддзя тэма пераўтварэння сельскай гаспадаркі з'яўлялася, бадай, адной з самых папулярных у Расіі — ажыццяўлялася маштабная рэформа, якая праводзілася прэм'ер-міністрам Пятром Сталыпіным і атрымала назву сталыпінскай. Шмат у чым яна абіралася на прынцыпы вядзення сельскай гаспадаркі, прапанаваныя беларускім землеўладальнікам Эдвардам Вайніловічам, які ўзначальваў Мінскае сельскагаспадарчае таварыства і не стамляўся паўтараць, што прадухіліць рэвалюцыю можа толькі зямельная рэформа. Яна мела на ўвазе перадачу зямлі ва ўласнасць землеўладальніку, перасяленне сялян у маланаселеныя паўднёва-ўсходнія раёны Заходняга краю. Гэта дазволіла б вырашыць пытанне скучанасці і малазямельнага ў цэнтральных раёнах, а яшчэ ў якасці падтрымкі — крэдыты, работа з банкімі, парады па аграгэаграфіі на пясчаных землях. Асаблівасці вядзення гаспадаркі на вёсцы абазначыў і Чарвякоў 8 ліпеня 1919 года на сходзе адказных працаўнікоў Беларускай у Мінску, дзе ён заявіў: «Беларусь знаходзіцца на пераходным этапе ад Расіі да Заходняй Еўропы. У Еўропе капіталістычная гаспадарка, якая няма ў Расіі, але ёсць у Беларусі». У 22-м у РСФСР былі прыняты Закон «Аб працоўнай землекарэстанні», калі яго прааналізавалі ў Беларусі, то прыйшлі да высновы, што для мясцовых умоў ён не падыходзіць, і ў красавіку таго ж 22-га ЦВК прыняў сваю пастанову

«Аб вольным выбары формаў землекарэстанні». Сялянам давалася права самаім вызначыць тып вядзення падсобнай гаспадаркі — хутарскі, грамадскі, змешаны, давалася і права арандаваць зямлю, выкарыстоўваць наёмную працу. Сялянам у якасці крэдытаў спачатку было выдзелена 142 тысячы рублёў, а праз год ужо больш за тры мільёны. Ішло і пераразмеркаванне канфіскаваных зямель. Найбяднейшаму сялянству да Кастрычніцкай рэвалюцыі належала толькі палова — 22 мільёны гектараў, астатняй часткай валодала невялікая частка памешчыкаў, напрыклад, княгіня Гогенлоў мела 712 тысяч дзесяцін, князь Вітгенштэйн — 700 тысяч дзесяцін, граф Тышкевіч — 296 тысяч, граф Патоцкі — 240 тысяч. Толькі ў адной Мінскай губерні ў князя Радзівіла налічвалася каля 200 тысяч дзесяцін зямлі.

«Ці не адраджаюць у Беларусі кулака?»

Прынятая мера мелі цалкам канкрэтныя вынікі — у рэспубліцы з'явіліся новыя пасёлкі, тысячы хутароў, вырашалася вельмі складаная праблема для Беларусі — скучанасць у цэнтральных абласцях і перанаселенасць у вёсцы. Пры гэтым існаваў і план наркіма землеўладальніцтва Беларускай Дэмітрыя Прышчэпава, які высунуў лозунг: «Беларусь — Чырвоная Данія. Беларусь у развіцці сельскай гаспадаркі павінна ісці па шляху Даніі і абавязана стаць Даніяй на Усходзе». Гэта быў не проста лозунг. Данія — краіна, у якой, як і ў Беларусі, пераважалі дробныя прыватныя гаспадаркі. Тыя першыя рэформы даволі хутка прынёслі станоўчыя вынікі. Сяляне пачалі пашыраць гаспадаркі, перасяляцца на хутары, іх дабрабыт паліпшаўся, да сярэдзіны 20-х у рэспубліцы ўпершыню з'явіліся ўласныя грошы. Яна даказвала, што падняць эканоміку рэальна за кошт сельскай гаспадаркі, што яшчэ раз пацвердзілі ўжо ў XXI стагоддзі ў незалежнай Беларусі. Тады ж грошы былі накіраваны на будаўніцтва прамысловых прадпрыемстваў, а па тэмах развіцця рэспубліка апырэдзіла РСФСР і Украіну. Пазітыўныя змены адзначылі ўжо ў 1926-м годзе на пасяджэнні ЦВК БССР, на якім прагучала і іншае: «Ці не адраджае гэта да буржуазнага ладу? Ці не адраджаюць у Беларусі кулака?» У краіне пачыналіся ўжо праблемы з хлэбарыхтоўкамі. У 27-м яны рэзка знізіліся, сяляне патрабавалі павышэння закупачных цен. Пытанне было вынесена на разглед XV з'езда ВКП (б), дзе сутыкнуліся дзве групы: Сталін у зрыве нарыхтовак бачыў узмацненне кулака і патрабававу «надзвычайных мер» у адносінах да сялян; Бухарын абгрунтаваў неабходнасць саступак сялянству. Перавага аказалася на баку Сталіна, курс у вёсцы рэзка мяняўся, будучыня прызнавалася толькі за калектывнымі гаспадаркамі. 14 снежня 1927 года ў партарганізацыі была накіравана Дырэктыва ЦК ВКП(б) пад крыфам «Сакрэтна», у ёй патрабаванне: «наіснуюць пазверску на нашы партарганізацыі, арыштоўваюць спекулянтаў, кулакаў і іншых дэзарганізатароў рынку і палітыкі цэн». Фактычна гэта былі палітычныя рашэнні, якія ішлі ў разрэз і з законамі эканомікі, і з вярзюмым сэнсам. Чарвякоў жа працягваў верыць у правільнасць узятага курсу, высунуўшы знакаміты лозунг: «Багацей, сялянін», тым больш што рэспубліка выканала план па нарыхтоўках і мяншчэ нічога не збіралася. Натхняў і артыкул Мікалая Бухарына, які вышэйша ў газеце «Правада» 30 верасня 1928 года перад пачаткам гаспадарчага года, — «Нататкі эканаміста», ён схіляўся да таго, што калгасы — гэта не шлях да камунізму, і высунуў лозунг: «Узбага-

чайцеся!» Бо калі сялянін багаты, праблем з хлэбам у краіне не будзе. Лозунгі Чарвякова і Бухарына аказаліся сучучныя.

Далей падзеі разгортваліся драматычна не толькі для гэтых двух кіраўнікоў. На пленуме 1929 года групой Бухарына, Томскага, Рыкава была разгромлена. У рэспубліцы пачала працаваць камісія на чале з Уладзімірам Затонскім, членам Прэзідыума ЦВК СССР, якая абвінавачвала Чарвякова не толькі ў адступленні ад курсу партыі ў эканоміцы, але і ў перакосах нацыянальнай палітыкі. Па выніках праверкі ў дакладзе Сталіну пад сумненне ставілася і правільнасць надання роўных правоў нацыянальным мовам у рэспубліцы, аргументы — беларусы складалі найбольш шматлікую групу і больш за ўсіх былі ўшчэмленыя ў сваіх правах у параўнанні з тымі ж палкамі. Неўзабаве дзяржаўнай становіцца дзве мовы — беларуская і руская. З блазнавання Сталіна пачалася мэтанакіраваная работа па дыскрэдытацыі Чарвякова. Першы на тлумачальны запіску Чарвякова на яго адрас нават не з'явіў, толькі заўважыў: «Што трэба гэтаму апартуністу?» А наконц гэтава-

на прыкладзе рэспублікі пачыналі адпрацоўваць механізм будучых рэпрэсій.

Што ж датычыцца наступстваў сталінскага «Крутога павароту» для эканомікі, то яны ў архіўных дакументах ЦК КП(б)Б 1930-х гадоў пад крыфам «Асобы сектар». Пераход ад прыватнай да калектывнай формы ўласнасці на сяле, неўраджай 1932 года зрабілі сваю справу — у Расіі, ва Украіне здачыўся страшны голод, не абышоў бокам ён і беларускую рэспубліку. Пра сітуацыю — толькі ў некаторых паведамленнях на адрас кіраўніцтва Беларусі. Напрыклад, Уздзенскі раён, Ушаці: «Многія калгаснікі ўжо сёння не маюць хлэба і харчуюцца рознымі суратамі», «...у калгаснікаў упаднікі настроі і паніка, просьбы розным асобам забраць у іх дзяцей і выратаваць іх ад голоднай смерці». У 1933 годзе біла трывогу і Гомельшчына, якая межавала з Украінай, дзе сітуацыя складалася зусім драматычна. Захавалася дакладная запіска намесніка Паўнамоцнага Прадстаўніка АДПУ па БССР Шарова ў Сакрэтна-Палітычны адрдзел АДПУ СССР «Аб харчовых цяжкасцях і эміграцыйных

нях генеральнай лініі партыі, нягледзячы на тое, што ён каляся перад партыяй і народам, апублікаваў у газеце «Звязда» пакаяны артыкул «За Савецкую Беларусь», дзе прызнаваў памылкі, рабіў усё, каб растлумачыць свае рашэнні і партыі, і народу. Апошнюю спробу Чарвякоў зрабіў на XVI з'ездзе ЦК КП(б)Б у чэрвені 1938 года, хоць ужо ведаў, што выбіраць яго на вышэйшы пост не збіраюцца. Драматычнай сітуацыя для яго аказалася з першых хвілін, калі ён толькі падняўся на трыбуну. Гаварыць не давалі, абвінавачвалі, абражалі, пагражалі. Але Чарвякоў не сшышо, вытрымаў націск, хоць у пратэкол з'езда адначалася, што выступленне перарывалася больш за 100 разоў, і выказаў усё, што палічыў патрэбным, у тым ліку выступіў у абарону асуджаных Прышчэпава, Галадзёда — беспрэцэдэнтна смелы крок па тых часах. На з'ездзе аб'явіў перапынак, у кабінце Чарвякова пачуўся стрэл. На яго стала знайшлі перадсмяротны запіску з дзіўнага зместу: «Я сышоў з жыцця, паклінаючы ўсіх ворагаў народа, я праклінаю беларускіх фашыстаў, агента польскага імперыялізму». Гэта дысанавала з тым, што гаварыў Чарвякоў і на з'ездзе, і што спрабаваў даказаць за час сваёй работы. Больш за тое, гэта копія, арыгінала так і не ўдалося знайсці. Што ж адбылося пад-



На падпісанні Рыжскага міру беларускай дэлегацыі не было.

гі Затонскага, што народ асуджае старшыню ЦВК, дадаў: «Калі народ асуджае, значыць, мае рацыю народ». У дачыненні да Чарвякова разгарнулася адкрытае цкаванне, яго спраўды асуджалі ўсе і за усё, асабліва за апартунізм, за адступленне ад генеральнай лініі партыі на партыйных сходах, у прэсе, яго ж прашэнне аб адстаўцы Сталін адхіліў, а праз памочніка перадаў: «Сам нарабіў памылка, хай сам і выпраўляе».

Гаварыць не давалі, абвінавачвалі, абражалі, пагражалі

Гэта выпраўленне расцягнулася фактычна на сем гадоў шальмавання, але ў агомы падпіла заява восенню 1930-га года начальніка АДПУ БССР Рыгора Рапапорты аб існаванні «Саюза вызвалення Беларусі» ў Наркамале асветы, АНБССР, БДУ, іншых ВНУ. Прычым зроблена яна была адмыслова, падчас пленума ЦК КП (б) Б. Пасля даклада першага сакратара ЦК Канстанціна Гея тэрмінова аб'явілі перапынак і склікалі закрытую нараду, дзе і абвясцілі пра раскіданне «беларускай падпольнай контррэвалюцыйнай арганізацыі» на чале з Вацлавам Ластоўскім і іздзійным кіраўніком Янкам Купалам. Арышты абвінавачаных у «шпіёнскай дзейнасці», якія адбыліся потым, — факт шырока вядомы. Пад следствам аказалася 180 чалавек, асуджана было 86. Ааналіз гэтага гучнага і наступных працэсаў дае магчымасць гаварыць, што

настроях у Жыткавіцкім і Тураўскім раёнах БССР. Цалкам сакрэтна. Адзначалася, што ў Жыткавіцкім раёне ў цяжкім становішчы знаходзіліся 33 калгасы, або каля 4,5 тысяч чалавек. І статыстыка: «калі ў 1933 годзе было прадухілена пагранічнай нелегальных адыхоўцаў у Польшчу па Жыткавіцкім і Тураўскім раёнах 61 чалавека (праварыца з населеных пунктаў, непасрэдна прылеглых да дзяржаўнай граніцы, — 47 чалавек), то за адзін трохі і квартал 1934-га прадухілена пагранічнай спроб да пераходу за кардон 41 чалавека (праварыца 15 чалавек), а ўсяго 56 чалавек. У іншай запісцы Шароў паведамляў: «У сувязі з адсутнасцю харчавання вясной 1933 г., спажыванне хлэба з ураджаю 1933 г. пачалося яшчэ з уборкі, авансамі. У выніку большасць калгаснікаў з'ела свой хлэб яшчэ да канчатковага размеркавання на працаднях — да 1 лютага 1934 года. На глебе недадання — апуханне і захворванне, асабліва сярда аднаасобнікаў. Рэзкае скарачэнне пагадоўя жывёлы. Апошняя забавецца для ўжывання ў ежу і падае ад зніжэння прас адсутнасць кармоў». І такіх запісак, тэлеграм шмат. З Масквы прыйшоў загад не публікаваць ніякіх лічбаў, акрамя афіцыйных даных Дзяржплана СССР. Пры гэтым прэса паведамляла пра поспехі плагіюдкі, недахопы і хібы ў сельскай гаспадарцы звязваліся з дрэнна пастаўленай растлумачальнай і палітыка-агітацыйнай работай сярэд населеніцтва. Чарвякова абвінавачвалі ў найгрубейшых парушэн-

час перапынку — самагубства або спланаванае забойства, што было ў запісцы — пакаяны ці выкрыццё сістэмы, якая адабрала ў яго веру ў нацыянальнае адраджэнне, эканамічны росквіт, прымусіла шукаць ворагаў сярэд сяброў, аднадушцаў, каяцца ў неіснуючых памылках? На гэтае пытанне яшчэ трэба будзе адказаць далейдчыкам. Сам жа Чарвякоў да канца заставаўся мужным чалавекам, у апошні раз спрабуючы паразмысціць з дэлегатамі з'езда, які працягвалі асуджаць яго і пасля смерці. На вяртэнні пасяджэння Васіль Шаранговіч, тады першы сакратар ЦК КП(б)Б, заявіў: «Чарвякоў, як нам цпер вядома, скончыў самагубства на асабістай глебе, ніякай патрэбы гаварыць шмат пра гэтага двурэшніка, які маскіраваўся вельмі доўга ў КП(б)Б і які сваім актам самагубства, хоць і на асабістай глебе, здзейсніў відавочна варожы ўчынак». Праз некалькі месяцаў Шаранговіч будзе арыштаваны і расстраляны як вораг народа. Усяго да вясны 1938 года са 64 членаў ЦК кампартыі Беларусі было асуджана 34 чалавекі. Чарвякову ж бы абавязаны тым, што ён стаў каліа вытокаў смелых рэформ, якія даказалі, што рэспубліка і за кошт развіцця вёскі можа быць самадастаткова, здзейсніў спробу нацыянальна-культурнага адраджэння краіны, абараніў яе тэрытарыяльную цэласнасць. А час першых заўсёды няпросты і часта бывае такі драматычны.

Наталля ГОЛУБЕВА.

«НАШЫ ДЗЕЦІ БУДУЦЬ ЛЕПШЫЯ, ЧЫМ МЫ»

Да старту Алімпійскіх гульняў у Токіа засталася менш за год. Увага да галоўных стартар ужо п'яцігодкі будзе каласальна. «Звязда» знаёміць сваіх чытачоў са спартсменамі, за якімі наступным летам, затаіўшы дыханне, будзе сацьць уся Беларусь і ўвесь свет.

Пералічваць усе дасягненні Марыны Літвінчук можна бясконца: бронзавы прызёр Алімпійскіх гульняў у Рыа і Лондане, трохразовая пераможніца Еўрапейскіх гульняў, шматразовая чэмпіёнка свету і Еўропы ў веславанні на байдарках. І самае галоўнае — маладая мама і жонка алімпійскага чэмпіёна Артура Літвінчука. Свой неверагодны лёс дзяўчына з вёскі Сотнікі Гомельскай вобласці стварыла сама, дзякуючы бацькам і свайму характару.

— **Марына, напэўна сённяшні ўнікальны перыяд для спорту даў магчымасць інакш паглядаць на многія рэчы?**

— Канешне, нязвыкла столькі часу не выступаць, перанос Алімпійскіх гульняў увогуле нонсэнс, але дзякуючы гэтым абставінам я нарэшце змагла больш увагі ўдзяліць сям'і, сыну. Ужо прайшло шмат часу пасля адмены ўсіх спаборніцтваў, эмоцыі супакоіліся. Таму гэтая сітуацыя ўспрымаецца як звыклая. У мяне толькі скончыўся адпачынак, пачаўся трэнервацкі збор. Таму ўжо не думаю аб тым, што магло б быць, а імкнуся да таго, што будзе.

— **Як справы з лячэннем ваших плячэй?**

— Перанос Алімпійскіх гульняў і іншых спаборніцтваў аказаўся дарэчы. Я занялася сваім здароўем, выправіла сваю вечную праблему з плячамі, прайшла курс лячэння ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры спорту. І зараз плечы мяне не турбуюць, падчас трэніровак няма ні болю, ні непрыемных адчуванняў. Увогуле плечы і спіна — слабае месца ў весляроў. Але ў веславанні на байдарках няма скрыўлення пазваночніка і, як след, асіметрыі цела.

— **А адмена чэмпіянату Еўропы стала для вас дрэннай навіной?**

— Калі б ён павінен быў прайсці ў ліпені ці жніўні, я б засмуцілася. Мы б мэтанакаравана рыхтаваліся, каб добра тама выступіць. Аднак чэмпіянат быў залпанааваны на кастрычнік. У гэты месяц мы ўжо пачынаем новы цыкл падрыхтоўкі і маем на мэце выдатна падрыхтавацца да галоўных стартар ужо п'яцігодкі — Алімпійскіх гульняў у Токіа.

— **Дзіўна было выступаць на чэмпіянаце Беларусі без гледачоў на трыбунах?**

— Нашы спаборніцтвы увогуле не могуць пахваліцца вялікай колькасцю аматараў на трыбунах. За выключэннем Еўрапейскіх гульняў 2019 года, калі за выступленнямі сачыла шмат людзей, што было вельмі прыемна. Калі едзеш па воднай дарожцы, не чуваць, што адбываецца на беразе. Таму я не звяртаю ўвагі на трыбуны, для мяне гэта не вельмі важна.

— **Марына, вы ўжо выступалі на вялярным канале ў Токіа, дзе будуць праходзіць алімпійскія спаборніцтвы. Якое ўражанне ад яго засталася?**

— У цэлым мне спадабалася. Адзіны мінус — у акваторыі шмат рыб, якія выскакваюць і пападаюць пад вясло. Мне спадабалася, што амаль не адчуваецца хваля. Японцы адказныя і ўважлівыя людзі, і я ўпэўнена, што яны выправяць усе нюансы і ўсё будзе добра. На тых тэставых спаборніцтвах да Алімпійскіх гульняў я заваявала тры залатыя медалі. Таму магу сказаць, што гэта шчаслівы канал. Дай божа, каб ён быў такім жа і ў наступным годзе.

— **Марына, лічыцца, што калі муж і жонка займаюцца агульнай справай, гэта можа нанесці шкоду адносінам. Але ваш муж Артур — алімпійскі чэмпіён па веславанні на байдарцы. Атрымаецца, такое меркаванне — стэрэатып?**

— Абсалютны стэрэатып, ці спартсменаў гэта проста не датычыцца. Ніхто не зразумее спартсмена так, як іншы спартсмен. Мой муж скончыў кар'еру ў 2013 годзе. Але ён заўсёды мяне падтрымлівае, прысутнічае на маіх трэніроўках. Калі з намі на спаборніцтвах ездзіць сын, Артур поўнаасцо бярэ на сябе клопат аб дзіцяці. Мой муж выйграў галоўныя старты ў свеце і ў жыцці кожнага спартсмена. І ён як ніхто іншы ведае, якая гэта каласальная праца і як штораз трэба пераадоўваць самога сябе. Яго падказкі, цярпенне даюць мне дадатковыя сілы, адкрываюць волю на многія рэчы. Часам ён лепш бачыць, дзе мне трэба прыклаці больш намаганняў, а дзе варта крыху спыніцца і прыслухацца да свайго арганізма.

— **Ваш сын, глядзячы на прыклад бацькоў, працуе ў лодкавым будоўніцтве?**

— Эльдар — сапраўдны фанат лодак, вёслаў, вады, і яго інтарэс толькі расце. Калі ён разам са мной на зборах, заўсёды першы залазіць у экіпаж, дапамагае мне насіць вясло. Я не ведаю, ці працягне ён дынастыю весляроў на байдарках. Я была б не супраць, але падтрымаю любіва яго жаданні. На мой погляд, нашы дзеці павіны быць лепшымі за нас.

— **Марына, часта спартсменкі, якія сталі мамамі, завяршаюць**

свае спартыўнае кар'еру. Вы сталі выключэннем з гэтага правіла. Як вам удаецца сумяшчаць спорт і мацярынства?

— Спорт — мая любімая работа, і я пакуль павінна добра яе выконваць. Канешне, цяжка на ўсё знаходзіць час. Але пры жаданні ўсё магчыма. Увогуле, нараджэнне сына мяне вельмі змяніла. Я стала, мабыць, больш мудрай, і адназначна больш стрывалай. Я ўсё чалавек, якому я патрэбна як ніхто іншы. Раней у канцы дня я магла думаць аб сваіх трэніроўках, выступленнях, зараз пасля працоўнага дня мяне хвалюць толькі сямейныя пытанні. З нараджэннем дзіцяці ў маёй душы прачнуліся пачуцці, якія апісаць і зразумець можа толькі маці.



— **А які ваш галоўны прычып як маці?**

— Як не буду вельмі арыгінальна. Мне хочацца данесці да свайго сына і замацаваць у яго свядомасці, што галоўнае багацце — тое, што ўнутры чалавека, а не грошы і іншыя матэрыяльныя каштоўнасці.

— **Вы актыўна ведзяце сваю старонку ў інстаграме, не было думак завесці свой блог, прысвечаны, напрыклад, веславанню?**

— Былі такія думкі. Веславанню на байдарках і каноз патрэбна больш папулярнасці. У нас вельмі цікавы і захапляльны спорт, і я хачу, каб яго мага больш людзей аб ім ведалі. І, канешне, я павінна зрабіць свой унёсак у гэта, мне ёсць што раскажаць. Але каб якасна вёсці блог, трэба шмат часу і сіл. А я пакуль засяроджана на сваіх выступленнях і выніках, таму часу на гэта няма. Трэба пачакаць.

— **Марына, у адным са сваіх інтэрв'ю вы адзначалі, што супрацоўнічаеце з псіхолагам. Псіхалагічная падрыхтоўка для вас вельмі важная?**

— Не з псіхолагам, а з псіхатэрапеўтам. Спорт багаты на эмо-

цы, і можна прывесці безліч прыкладаў, калі яны перашкаджалі спартсмену з ідэальнай фізічнай формай добра выступіць. Мне спакойней і прасцей з чалавекам, які дапаможа разабрацца з тым, што ў маёй галаве. Праўда, мяне крыху абурала, што мы дзелім свайго псіхатэрапеўта з прадстаўнікамі іншага віду спорту. Хацелася б, каб ён пастаянна быў побач. Але і так мы можам у любы момант патэлефанаваць і абмеркаваць пэўныя пытанні.

— **З Вольгай Худзенкай, з якой часцей за ўсё перамагаеце, вы ўжо сталі сяброўкамі ці застаецеся калегамі?**

— Мне здаецца, мы ўжо больш сяброўкі, чым калегі. Усё ж столькі гадоў разам выступаем і робім агульную справу. Для агульнага поспеху, на маю думку, трэба мець не толькі адзіную мату, але і супа-

свет бачыць сяга і чуе гімн краіны. А без байцоўскага характару гэтага дасягнуць вельмі цяжка.

— **Марына, вы калі-небудзь лічылі, колькі дакладна ў вас медалёў?**

— Раней, калі яшчэ быў жывы тата, мама налічыла 200 розных узнагарод. Але бацька недзе працаваў, што лічыць медалі — дрэнная прыкмета, і мама перастала. Я нават і не магу ўявіць, колькі іх дакладна, калекцыя вельмі вялікая. Большасць медалёў захоўваецца ў мамы, частка — у Нацыянальным алімпійскім камітэце. А алімпійскія медалі і ўзнагароды Еўрапейскіх гульняў — у мяне.

— **Вы згодны з тым, што жаночую байдарку-двойку можна лічыць своеасаблівым брэндам беларускага спорту?**

— Мне здаецца, такія катэгорыі, як «брэнд» больш важныя для журналістаў, кіраўнікоў. Мы з дзяўчытамі проста робім сваю работу, не думаючы, брэнд гэта ці не. Шчыра прызнацца, асабіста мне хочацца большай вядомасці для веславання на байдарках і каноз, каб усе лепш ведалі, хто такія беларускія дзяўчытаў. Мы для гэтага стараемся не толькі ў байдарцы-двойцы, але і ў чалавечы. Пакуль там, мабыць, нам не хваляе. Спадзяюся, гэта яшчэ чакае нас у будучыні.

— **Марына, якім эпізодам у сваёй кар'еры вы ганарыцеся больш за ўсё?**

— За 21 год маёй кар'еры было столькі ўсяго, што вылучыць нешта адно не магу. Даражы і ганаруся ўсім, што ў мяне было. Я нічога не хачела б і жыцці змяніць, хіба што накіраванасць ветру падчас гонак. Мае перамогі і паражэнні зрабілі мяне такой, якая ёсць. І я ўдзячна лёсу, што мая спартыўная кар'ера была насычана рознымі момантамі.

— **Вы ніколі не думалі, што ваша любоў да веславання звязана з тым, што ваш знак задзяка — рыбы?**

— Маё імя Марына ў перакладзе азначае «мярская» і, мне здаецца, нешта ў гэтым ёсць. І знак задзяка, і імя не проста так супалі і трохі змаглі паўплываць на мой лёс. Тата не прагадаў і прыняў правільнае рашэнне, калі адправіў дванаццацігадовую дачку паспрабаваць свае сілы ў веславанні.

— **У чым сакрэт матывацыі Марыны Літвінчук?**

— Я шчыра ўпэўнена, што толькі рухліва праца дапаможа дасягнуць высокіх вынікаў. Мые матывуюць людзі, якія пераўзыходзяць, якія мацнейшыя за мяне. Мая матывацыя — гэта жаданне кожны дзень станавіцца лепей.

Фота з асабістага архіва герані.

На слыху

Максімальная бяспека гарантуецца

Міжнародны алімпійскі камітэт і арганізацыйны камітэт Алімпійскіх гульняў 2021 паабяцалі, што Гульні ў Токіа будуць максімальна бяспечныя. Аб гэтым паведаміў кіраўнік аргкамітэта Ёшыра Мору на спецыяльным вэбнары.

«Падрыхтоўка да алімпіяды ідзе па плане. Аргкамітэт Гульняў прыкладае ўсе намаганні, каб яны былі максімальна бяспечныя. Японскі бок праняў скараціць выдаткі за кошт прыёму членаў дэлегацый і плануе паменшыць іх

дзякуючы эканамічнаму электраасвятленню спартыўнага аб'екта», — раскажаў ён.

Прэзідэнт МАК Томас Бах адзначыў, што Гульні ў Токіа стануць прыкладам для правядзення наступных глабальных стартар. Ён падкрэсліў, што арганізатары прыкладаюць максімум намаганняў для абароны здароўя ўсіх удзельнікаў Алімпіяды.

Гарантаванне бяспекі і планаванне мерапрыемстваў па супрацьдзеянні распаўсюджванню віруса COVID-19 — адно з самых важных пытанняў у падрыхтоўцы да Алімпійскіх гуль-

няў у Токіа. Прафілактыкай распаўсюджвання каранавіруса займаецца спецыяльная камісія, у якую ўвайшлі прадстаўнікі арганізацыйнага камітэта, урада і мэрыі Токіа.

Праз пандэмію каранавіруса больш актуальнай стала яшчэ адна сацыяльная роля спорту. У маі 2020 года Сусветная арганізацыя аховы здароўя і Міжнародны алімпійскі камітэт падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў інтарэсах умацавання здароўя праз спорт і фізічную актыўнасць. Для павышэння свядомасці і адукацыі ў гэтай важнай сферы МАК заснаваў міжнародны сертыфікат супрацоўніка па ахове здароўя ў спорце.

Спартыўны радавод

ЧАМУ СУЧАСНАЕ ПЯЦЬБОР'Е
ВАРТАЕ ЎВАГІ

Магічнай заўжды была лічба сем. Але для многіх перамогі і поспех прыносіць лічба пяць. Сучаснае пяцёр'е — незаслужана сціплы, але асабліва від спорту. Не кожная дысцыпліна можа пахваліцца тым, што яе хросны бацька — барон П'ер дэ Кубертэн, пачынальнік сучаснага алімпійскага руху. Менавіта яму прыйшла ідэя аб'яднаць стральбу, фехтаванне, плаванне, верхавую язду і бег у адзін від спорту. На яго думку, такога выпрабаванне павінна было стаць «выдатнай праверкай маральных якасцяў чалавека, яго фізічных магчымасцяў і навыкаў, і даць ідэальнага, рознабаковага атлета».

Афіцыйна пяцёр'е дэбютавала на Алімпійскіх гульнях у 1912 годзе, але яго алімпійская гісторыя пачалася значна раней. У 708 годзе да нашай эры на старажытнагрэчаскіх гульнях праходзілі спаборніцтвы па пенталоне — комплексе шматбор'я, які ўключаў бег, скаккі ў даўжыню, кіданне дыска і барацьбу. Перамога ў гэтым відзе лічылася адной з самых ганаровых. Такім чынам, пяцёр'е адносіцца да старэйшага пакалення алімпійскага спартыўнага сям'і.

У Беларусі сучаснае пяцёр'е развіваецца з 1950-х гадоў. У 1955 годзе студэнты-энтузіясты Беларускага інстытута фізічнай культуры стварылі секцыю пры кафедрі фехтавання. Нягледзячы на больш чым паўвекавую гісторыю і багатыя традыцыі, беларускае сучаснае пяцёр'е гучна заяўляе аб сабе толькі апошня некалькі гадоў. «Звязда» знайшла пяць прычын, па якіх варта цікавіцца сучасным пяцёр'ем і любіць яго.

Прычына першая: спорт
на жыццё чалавечых
магчымасцяў

Адна з дысцыплін — фехтаванне. Для перамогі дастаткова адзін раз укалоць саперніка электрыфікаванай шпалай. Перамога ў фехтаванні дае магчымасць стартаваць у камбінаваным відзе, ці на мове пяцёр'я «камбайне». На шэсць секундаў раней. Наступны від праграмы — плаванне вольным стылем на 200 метраў. Цікавая матэматыка — перавага над сапернікам на адну секунду ў басейне дае перавагу на дзве секунды на старце камбінаванага віду.

Самы цікавы і захапляльны від пяцёр'я — канкур. Вярхом на кані спартсмен павінен пераадолець 12 перашкод і выканаць пяць скачкоў. Цяжкасці дабаўляюць тое, што на кожных спаборніцтвах спартсмены выступаюць на розных конях. Каб пазнаёміцца, у іх ёсць толькі 20 хвілін і пяць скачкоў падчас размінкі. Часта здараецца так, што пяцёр'я раз паспяхова спраўляецца з усімі дысцыплінамі, але канкур усё мяняе і не дае падняцца на п'едэстал. Настасся Пракапенка на чэмпіянаце свету 2016 у Маскве папаўса конь Тандэм, капрызны, наравісты. На выступленні з ім спартсменка згубіла 47 секундаў. У выніку Настасся не змагла заваяваць медаль, а заняла толькі 18-е месца. Праблемы з чатырохногімі партнёрамі мае і чэмпіёнка свету 2019 Вольга Сілка. «Кожны конь — індывідуальнасць, часам 15 хвілін недастаткова, каб знайсці з ім кантакт. Мой трэнер сцвярджае, што прафесіянал справіцца з любым канём. Мабыць, я яшчэ не вельмі добры яздок, мне складана добра выступаць у канкур. Азіны плюс пандэміі і адменны спаборніцтваў — магчымасць больш працаваць з коньмі і трэніраваць сваю верхавую язду», — расказвае Вольга.

Культмінацыя спаборніцтваў па сучасным пяцёр'ю — бег на дыстанцыі 3200 метраў і стральба з адлегласці 10 метраў па чатыры серыі. У кожнай серыі стральбы спартсмен

павінен паразіць мішэнь пяць разоў. «Камбайн» — гэта не проста крос, а гонка пераследавання, спартсмены стартуюць з адставаннем ад лідара, якое залежыць ад колькасці балаў за папярэднія дысцыпліны.

Сучасны пяцёр'я — гэта фізічна выносливы і моцны чалавек, з імгненнай рэакцыяй і хуткасцю. Ён тонка адчувае прыроду і можа знайсці падыход нават да незнаёмай жывёлы. Споборніцтвы па пяці розных дысцыплінах у адзін дзень загартавалі яго характар і прывычлілі да вялікіх нагурузак.

Прычына другая:
замежны трэнер,
свае спартсмены

З 2016 года з беларускай нацыянальнай камандай працуе трэнер з сусветным імем — польскі спецыяліст Вальдэмар Дарыуш дэ Макай. Ён вывеў беларускую каманду ў лідары сусветнага пяцёр'я. На чэмпіянаце свету 2018 года ў агульнакамандным заліку беларусы былі



другі, у 2019 — першыя. Польскі спецыяліст прызнаецца, што ў Беларусь ўжо адчувае сябе як дома: «Мне падабаецца, што недалёка да Варшавы, і я магу перыядычна ездзіць дадому. Я палюбіў Беларусь за гэтыя чатыры гады, з'ездзіў у Нясвіж, Мір, пазнаёміўся з іншымі славуцямі. Але, акрамя прыгажосці, мне імпануе, што ў Беларусі шмат увагі ўдзяляецца развіццю спорту. Планавалася, што мой кантракт скончыцца ў лістападзе 2020 года, але хочацца паставіць прыгожую кропку ў нашым супрацоўніцтве на Алімпійскіх гульнях. Мы разам са спартсменамі ішлі да гэтага, і пакінуць іх зараз я не магу».

Пакуль у нацыянальнай камандзе па сучасным пяцёр'ю з легіянераў толькі трэнер. Федэрацыя сучаснага пяцёр'я верыць у сілы беларускіх атлетаў і запрашаць замежных спартсменаў не плануе.

Прычына трэцяя:
жаночы твар
беларускага пяцёр'я

Парадокс, але ў відзе спорту, дзе патрабуецца вялікая фізічная сіла і выносливасць, найлепшыя вынікі паказваюць жанчыны. Настасся Пракапенка — чэмпіёнка свету 2018, чэмпіёнка Еўропы 2017, найлепшая спартсменка-пяцёрка 2018 года па меркаванні Міжнароднага саюза сучаснага пяцёр'я. Дзякуючы ёй

ў Беларусі ёсць алімпійскі медаль у сучасным пяцёр'ю, які даказвае, што спартыўная справядлівасць заўсёды пераможа. На Алімпійскіх гульнях 2008 года ў Пекіне Настасся стала чацвёртай, саступіўшы ўкраінцы Вікторы Церашчук. Але праз 10 гадоў у допінг-пробе ўкраінскай спартсменкі знайшлі забаронены прэпарат, а бронзавы медаль Пекінскай алімпіяды знайшоў сваю беларускую герайно. На чэмпіянаце свету 2019 года Вольга Сілка прымусіла ўсіх слухаць беларускі гімн. У тым жа годзе на чэмпіянаце Еўропы бронзавым прызёрам стала Ірына Прасянова.

Найлепшыя мужчынскія дасягненні на міжнародным узроўні паказвае Ілья Палазкоў. У 2015 годзе разам з Кацярынай Арал заваяваў бронзу этапу Кубка свету ў змешанай эстафэце, перамог на Кубку Крамля разам з Настассяй Пракапенкай у 2018 годзе. Чэмпіят свету 2017 года адзначыўся бронзай Ільі Палазкова і Паўла Ціханавы ў мужчынскай эстафэце. Беларус Іван Хамцоў — бронзавы прызёр юніёрскага чэмпіянату свету 2018 года.

«У хлопцаў ёсць усе даныя, каб паказваць высокія вынікі: рост, сіла. Магчыма, не хапае жадання. Дзяўчаты прагня да перамог, на кожнай трэніроўцы яны працуюць не шкадуючы сабе. Каб так працавалі і хлопцы, мы б з кожнага



чэмпіянату свету прывозілі россып медаль», — адзначае Вальдэмар Дарыуш дэ Макай.

Прычына чацвёртая:
міжнародныя
спаборніцтвы ў Мінску

Амаль кожны год Беларусь прымае міжнародныя спаборніцтвы па сучасным пяцёр'ю. У 2013 годзе — чэмпіят Еўропы сярод юнакоў, 2014-м — чэмпіят Еўропы сярод юніёраў, 2015-м — фінал Кубка свету, 2017-м — чэмпіят Еўропы. І гэта толькі самыя значныя турніры.

Фінал Кубка свету 2015 года быў адзначаны найвышэйшай ацэнкай Міжнароднага саюза сучаснага пяцёр'я. А кантынентальны форум 2017 года стаў знакавым для Настасся Пракапенкі. На дамашнім турніры яна заваявала сваё першае еўрапейскае «золата» і сабрала поўны камплект узнагарод чэмпіяната Еўропы. У жаночай эстафэце дуэт Кацярыны Арал і Таццяны Халдобы заваяваў бронзавы медаль.

У 2021 годзе беларускіх арганізатараў чакае сур'езнае выпрабаванне, а аматары — свята сучаснага пяцёр'я. Налета Мінск прымае чэмпіят свету. Напярэдадні Алімпійскіх гульняў і пасля адмены чэмпіянату 2020 года гэта турнір мусіць стаць падзеяй сапраўды грандыёзнай.

«Нам пашанцавала, што перад алімпіядай спартсмены выступаць у сябе дома. Па-першае, ім не прыйдзецца нікуды ехаць, спраўляцца з акліматызацыяй. Па-другое, дома і сцены дапамагаюць. Нездарма Настасся Пракапенка ўзяла золата менавіта на дамашнім чэмпіянаце Еўропы. Веру, што нам дапамогуць нашы сцены і аматары. Беларускія арганізатары даўно даказалі, што яны прафесіяналы сваёй справы, і, я ўпэўнены, гэта будзе выдатны чэмпіят свету», — адзначаў Вальдэмар Дарыуш дэ Макай.

Задаволен а і тым, што чэмпіят пройдзе дома, і Вольга Сілка. Чэмпіят свету 2020 у Мексіцы адменены, таму Вольга засталася чэмпіёнкай свету на два гады без лішніх намаганняў: «Спадняся, і на трэці год застануся чэмпіёнкай свету, але за гэта ўжо прыйдзецца змагацца. Я не перажывала, што сёлета адмянілі чэмпіят свету. Гэта мусіць быць не самы важны старт, алімпійская ліцэнзія ў мяне ўжо ёсць. Тым больш што добра адстаць там наўрад ці атрымалася б. Мексіка — гэта ўзвышша, а мой арганізм заўсёды вельмі цяжка пераносіць перапады вышыняў».

У сакавіку Мінск наведаў старшыня Міжнароднага саюза сучаснага пяцёр'я доктар Клаус Шораман. Ён выказаў упэўненасць, што сусветны форум у беларускай сталіцы пройдзе на высокім узроўні. Прыме сусветны форум нацыянальна алімпійскі стадыён «Дынама».

Прычына пятая:
алімпійскія
перспектывы

У беларускіх пяцёр'яў ужо ёсць дзве ліцэнзіі на Алімпійскія гульні ў Токіа. Заваявалі іх Вольга Сілка і Ірына Прасянова. Алімпійскую пуцёчку амаль заваявала і Настасся Пракапенка, на чэмпіянаце свету яна стала чацвёртай. Трэнер нацыянальнай зборнай упэўнены, што ў яе яшчэ ёсць час атрымаць ліцэнзію. Але нааўнасць ліцэнзіі не гарантуе стапрацэнтнага пападання на Алімпіяду. Кожная краіна можа прадставіць толькі дзюх спартсменаў на алімпійскія старты.

Ёсць шанц выступіць у Токіа і ў мужчын. Перанос Алімпійскіх гульняў даў ім магчымасць падняцца ў рэйтынг і атрымаць ліцэнзію. Галоўнае — адабрацца ў фінал Кубка свету і добра выступіць на чэмпіянаце свету 2021.

«Калі б зараз у мяне не было алімпійскай ліцэнзіі, я б перажывала, а так мне неяк спакойней. План-мінімум выкананы. Але крыху напружанне прысутнічае. Я пастаянна думаю, што павінна працаваць больш, лепш сябе працяўляць і адначасова баюся ператрэніравацца. Не ўяўляю, што будзе, калі да Алімпіяды застанецца месяц ці тыдзень. Да пераносу Алімпійскіх гульняў я аднелася спакойна. Мяне больш хвалюе, што пасля Токіа я хачу на яшчэ адну Алімпіяду, а час ідзе», — падзялялася Вольга Сілка.

За пяцёр'ем можна назіраць, як глядзець цікавыя серыі ці чытаць захапляльную кнігу. Героі розных узростаў з розных гарадоў пераадольваюць розныя выпрабаванні. У адзін дзень яны могуць стаць самымі шчаслівымі і няшчаснымі людзьмі. І усё гэта можна адчуць разам з імі, не выходзячы на арэну для фехтавання, і стадыён для бегу, не плаваючы ў басейне, не страляючы па мішэнях і не пераадольваючы перашкоды на кані.

З гісторыі
рарытэтаў

СІЛА
АГНЮ

Алімпійскі рух Беларусі мае не толькі цікавую сучаснасць, але і багатую гісторыю, якая прадстаўлена ў музеі алімпійскай славы. Знаходзіцца музей у штаб-кватэры Нацыянальнага алімпійскага камітэта. «Звязда» правядзе завоучную экскурсію і пазнаёміць сваіх чытачоў з самымі цікавымі яго экспанатамі.



Фота: Ганна ЗМІКІВІЧ

У 2020 годзе спаўняецца 40 гадоў XXII летнім Алімпійскім гульням, якія прымае Масква. Тыя гульні сталі грандыёзнай спартыўнай і грамадска-палітычнай падзеяй. Таму адзін з ключавых экспанатаў музея алімпійскай славы — факел эстафеты алімпійскага агню 1980 года. Яго ў музеі НАК перадаў легендарны Аляксандр Мядзведзь, які запаліў алімпійскі агонь на мінскім стадыёне «Дынама». У межах алімпіяды там праходзілі спаборніцтвы па футболе.

Першалачаткова японская кампанія, якая выйграла міжнародны тэндэр на стварэнне факела, прапанавала макет у форме бамбуку. Але з'явілася мноства пытанняў наконт сувязі алімпіяды ў СССР з бамбукам. І хоць саветаў спецыялісты не валодалі адпаведнымі тэхналогіямі, арганізатары вырашылі самастойна стварыць факел. З гэтай задачай справіўся Ленінградскі машынабудаўнічы завод імя Клімава. З-за таго, што часу да пачатку спаборніцтваў заставалася мала, факел зрабілі за месяц. Стварэнне ленінградскіх спецыялістаў было накіравана стаць пратэстам наступных алімпійскіх факелаў. Факел алімпіяды 1980 мае ёмістасць са звадкаваным газам, прадуманую сістэму яго змешвання з паветрам і абароны палым ад дажджу. Патушыць факел не змог нават левень, які ішоў у Мінску падчас урачыстай цырымоніі. Польшыя патухла толькі тады, калі скончылася паліва. Побач з факелам у музеі алімпійскай славы выставлена лямпа, у якой алімпійскі агонь прыхаў у Мінск. Дагэтуль у беларускай сталіцы не праводзілася такіх значных спартыўных мерапрыемстваў. Таму факел той алімпіяды сёння нібы нагадавае, з чаго ўсё пачалося.

Матэрыялы выпуску падрыхтавала Валерыя СЦЯЦКО.



ОАО «СтатусБанк»
www.stbank.by

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2020 г.**

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2020	01.01.2020
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	4 681	11 361
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	2 434	62 262
5	Средства в банках	1104	23 246	3 787
6	Ценные бумаги	1105	-	9 567
7	Кредиты клиентам	1106	51 041	68 598
8	Производные финансовые активы	1107	-	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	-	-
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	2 344	3 087
11	Доходные вложения в материальные активы	1110	-	-
12	Имущество, предназначенное для продажи	1111	45	57
13	Отложенные налоговые активы	1112	-	-
14	Прочие активы	1113	545	1 338
15	ИТОГО активы	11	84 336	160 057
16	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
17	Средства Национального банка	1201	-	-
18	Средства банков	1202	13	18
19	Средства клиентов	1203	16 581	90 727
20	Ценные бумаги банка	1204	-	3 854
21	Производные финансовые обязательства	1205	-	-
22	Отложенные налоговые обязательства	1206	-	-
23	Прочие обязательства	1207	1 391	1 470
24	ВСЕГО обязательств	120	17 985	96 069
25	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
26	Уставный фонд	1211	43 000	43 000
27	Эмиссионный доход	1212	-	-
28	Резервный фонд	1213	13 785	11 618
29	Фонды переоценки статей баланса	1214	24	82
30	Накопленная прибыль	1215	9 542	9 288
31	ВСЕГО собственный капитал	121	66 351	63 988
32	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12	84 336	160 057

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2020 г.**

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2020	01.10.2019
1	Процентные доходы	2011	9 428	11 063
2	Процентные расходы	2012	1 661	2 714
3	Чистые процентные доходы	201	7 767	8 349
4	Комиссионные доходы	2021	3 756	2 985
5	Комиссионные расходы	2022	1 028	807
6	Чистые комиссионные доходы	202	2 728	2 178
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	-	31
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	4 099	3 118
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	(41)	148
11	Чистые отчисления в резервы	207	183	33
12	Прочие доходы	208	1 686	1 197
13	Операционные расходы	209	11 899	12 847
14	Прочие расходы	210	901	522
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	3 256	1 619
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212	893	10
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	2 363	1 609

Председатель Правления А.В. Игнатюк

Главный бухгалтер С.С. Яцук

Дата подписания: 2 октября 2020 г. УНП 807000043.

В суд Кобринского района Брестской области поступило заявление о признании безвестно отсутствующим ГРИЦУКА Максима Викторовича, 1 июня 1980 года рождения, последнее известное место жительства: г. Кобрин, ул. Дзержинского, д. 68/4, кв. 8. Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим сведения о Грицук Максиме Викторовиче, в отношении которого ставится вопрос о признании его безвестно отсутствующим, в течение двух месяцев с момента публикации сообщить их суду Кобринского района Брестской области.



**Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА**

ЛОТ 1:

капитальное строение, инв. № 400/С-17193 (назначение – здание специализированное для производства текстильных, швейных и кожаных изделий, наименование – главный производственный корпус), площадью 29971,7 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, состоящее из: капитального строения, инв. № 400/Д-152212 (назначение – производственное помещение, наименование – главный производственный корпус), площадью 29418,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-2 и капитального строения, инв. № 400/Д-123114 (назначение – помещение неустановленного назначения, наименование – помещение неустановленного назначения), площадью 523,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г-1; капитальное строение, инв. № 400/С-69015 (назначение – здание специализированное обрабатывающей промышленности, наименование – автоматическая насосная станция пожаротушения), площадью 160,5 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г2; капитальное строение, инв. № 400/С-69014 (назначение – здание специализированное обрабатывающей промышленности, наименование – КПТ-120), площадью 19,6 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г1Г; капитальное строение, инв. № 400/С-3744 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – благоустройство территории), площадью 7950,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г, благоустройство территории для обслуживания зданий и сооружений главного производственного корпуса, капитальное строение, инв. № 400/С-86338 (назначение – сооружение специализированное складов, хранилищ, наименование – резервуар для хранения 8 % раствора пенообразователя), объемом 250,0 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-58965 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – резервуар на 1000 куб. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-89988 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – площадка под емкости), площадью застройки 119,0 кв. м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; капитальное строение, инв. № 400/С-85888 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – канализационная сеть), протяженностью 586,05 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97346 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная фекальная канализация), протяженностью 325,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная фекальная канализационная сеть к зданию главного производственного корпуса, капитальное строение, инв. № 400/С-89982 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внеплощадочная ливневая канализация), протяженностью 1940,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97338 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная ливневая канализация), протяженностью 1189,75 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная ливневая сеть к зданиям и сооружениям главного производственного корпуса, капитальное строение, инв. № 400/С-89983 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внеплощадочная ливневая канализация), протяженностью 243,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-55845 (назначение – сооружение специализированное энергетическое, наименование – внеплощадочная кабельная линия, напряжением 10 кВ), протяженностью 1018 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-74384 (назначение – сооружение специализированное связи, наименование – внутриплощадочная телефонная канализация), протяженностью 193,20 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-121799 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – водопроводная сеть), протяженностью 206,65 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, водопроводная сеть от ветки до КНС, здания насосной станции и производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-74876 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 227,80 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-74877 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный пожарный водопровод), протяженностью 991,36 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-97384 (назначение – сооружение специализированное энергетическое, наименование – внутриплощадочная сеть наружного освещения), протяженностью 420,40 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная сеть наружного освещения зданий и сооружений главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-97380 (назначение – сооружение специализированное энергетическое, наименование – внутриплощадочная электрическая сеть 0,4 кВ), протяженностью 353,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121,

электрическая сеть 0,4 кВ к зданиям и сооружениям главного производственного корпуса; капитальное строение, инв. № 400/С-97392 (назначение – сооружение специализированное энергетическое, наименование – внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ), протяженностью 473,70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121, внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ от РГ-10 до ТП-1, от ТП-1 до ТП-2; капитальное строение, инв. № 400/С-55838 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочная напорная канализация), протяженностью 277,25 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-55842 (назначение – сооружение специализированное коммунального хозяйства, наименование – внутриплощадочный производственный водопровод), протяженностью 1305,15 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; капитальное строение, инв. № 400/С-85887 (назначение – сооружение неустановленного назначения, наименование – мостовое сооружение), протяженностью 48,00 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 10 кВ марки ААБЗН395, протяженностью 155 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; внутриплощадочная кабельная линия 0,4 кВ марки АББШБ, протяженностью 70 м, г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; пункты и шкафы распределительные – 68 единиц; камера КСО-272 – 5 единицы; трансформаторная подстанция – 3 единицы; панель ШО-7024; трансформатор масляный – 6 единиц; трансформаторные ячейки КРУ-821-00848 – 2 единицы; вентилятор центробежный – 7 единиц; камера орошения – 7 единиц; кондиционер – 6 единиц; бункер пеллекулывающий – 8 единиц; дизель-генератор ДГА-3-48; тур – 3 единицы; липа – 4 единицы.

Лот № 1 расположен на земельных участках: кадастровый номер 44010000002000562, площадью 4,8205 га (назначение – обслуживание зданий и сооружений главного производственного корпуса) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121Г; кадастровый номер 44010000002006864, площадью 0,0078 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 44010000002006865, площадью 0,0016 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 44010000002006866, площадью 0,0014 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121; кадастровый номер 44010000002006867, площадью 0,0073 га (назначение – земельный участок для обслуживания пешеходного моста) по адресу: г. Гродно, ул. Максима Горького, 121

Начальная цена продажи – 2 537 126,33 руб. (два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч сто двадцать шесть рублей тридцать три копейки) с учетом НДС.

Сумма задатка – 126 856 руб. (сто двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей)

Условия проведения аукциона – возмещение победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) затрат Продавца на организацию и проведение аукциона, в том числе затрат по уплате вознаграждения организатору аукциона в размере 1% от конечной цены продажи объекта. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона.

Продавец – РУП «Гроднеткстиль», 230015, г. Гродно, ул. Горького, 121, тел./факс 43-99-64

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел. 55-87-70

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBV3012050083225001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка BLBBVY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 11 ноября 2020 г. в 11.00 по адресу: Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209
Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила проведения аукциона содержатся на сайте организатора аукциона <https://grno.by/aukcjon/>
Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете «Звязда» от 07.03.2020 г.
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 212, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед с 12.30 до 13.18

Последний день приема заявлений – 09 ноября 2020 г. до 15.00
Телефон для справок: 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»: <https://grno.by/aukcjon>

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

по продаже земельных участков в частную собственность и на право заключения договора аренды

Организатор электронных торгов: Пуховичский районный исполнительный комитет, Минская обл., Пуховичский р-н, г. Марьяна Горка, ул. Ленинская, 47, тел. (801713) 35427, 35166; 8 (033) 9029538.

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа». Электронный адрес электронной торговой площадки: www.et.bntb.by
Дата проведения электронных торгов: 30 октября 2020 года.

Время проведения электронных торгов устанавливается ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество».

№ лота	Адрес земельного участка	Кадастровый номер; целевое назначение земельного участка; вид права	Площадь земельного участка, га	Инженерная инфраструктура (возможность подключения)	Начальная цена, руб.	Задаток, руб.	Расходы по подготовке, руб.
1	Минская область, Пуховичский р-н, г. Марьяна Горка, ул. Советская, 19	624450100001003869 строительство и обслуживание одноквартирного жилого дома; частная собственность	0,1046	Сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения	21 516,22	2 151,62	1 967,05 + стоимость объявления в СМИ и ЭТП
2	Минская область, Пуховичский р-н, агрогородок Пуховичи, ул. Советская	624485208101000680 установка торгового комплекса с торговым павильоном аренда на 25 лет (годовая арендная плата 1,99 руб.)	0,0122	Сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения	69,56	6,96	814,00+ стоимость объявления в СМИ и ЭТП

Задаток для участия в электронных торгах перечисляется на текущий (расчетный) счет № BY60AKBB3012000006694000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минск, код АКBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка – до подачи заявления на участие в электронных торгах. Назначение платежа: внесение суммы задатка на участие в торгах. Окончание приема заявлений на участие в электронных торгах с прилагаемыми к ним документами – 26 октября 2020 года, до 15.00.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, установленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. Осмотр земельных участков на местности производится желающими самостоятельно в удобное для них время либо с участием представителя организатора в рабочее время (понедельник–пятница, 8.00–13.00, 14.00–17.00).

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов, производимом государственным имуществом, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победить электронных торгов (претендент на покупку) обязан: возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов; возместить расходы, связанные с формированием земельного участка и изменением земельного участка в результате такого формирования, в том числе с государственной регистрацией в отношении этого земельного участка; выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственно-

му участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка;

внести плату (часть платы – в случае предоставления расщирки ее внесении) за земельный участок, продаваемый в частную собственность, или на право заключения договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, исполнительный комитет передает ему выписку из решения об изъятии земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона и один экземпляр протокола, а также заключает с ним договор аренды земельного участка – в случае проведения электронных торгов по продаже права заключения договоров аренды земельных участков.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, за строительство и обслуживание одноквартирных жилых домов подлежат возмещению в порядке, предусмотренном в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры».

При заключении на новый срок договоров аренды земельных участков, за право заключения которых была внесена плата (в том числе по результатам проведения электронных торгов), плата за право заключения договоров аренды этих земельных участков взимается арендодателем вновь.
Электронные торги по указанным лотам проводятся повторно. Ссылки на ранее опубликованное извещение о проведении электронных торгов: по лоту № 1 – газета «Звязда» от 22.07.2020 № 140(29254), газета «Звязда» от 28.08.2020 № 167(29251), по лоту № 2 – газета «Звязда» от 11.12.2018 г. № 238(28854), газета «Звязда» от 22.07.2020 № 140(29254).

БАНК ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛ
Закрытае акцыйнае таварнае аб'яднанне

Наіменаванне банка: **ЗАО «ТК Банк»**

www.tcbank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5
1 АКТИВЫ				
2	Денежные средства	1101	1 687	3 499
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	2 770	3 000
5	Средства в банках	1104	74 717	68 044
6	Ценные бумаги	1105	50 334	46 767
7	Кредиты клиентам	1106	10 858	2 939
8	Производные финансовые активы	1107	-	-
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	16 506	16 313
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	15 616	15 758
11	Доходные вложения в материальные активы	1110	22 379	22 605
12	Имущество, предназначенное для продажи	1111	1 140	3 250
13	Отложенные налоговые активы	1112	17	26
14	Прочие активы	1113	417	853
15	ИТОГО активы	11	196 441	183 054
16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
17	Средства Национального банка	1201	-	-
18	Средства банков	1202	9 697	989
19	Средства клиентов	1203	3 514	3 552
20	Ценные бумаги банка	1204	-	-
21	Производные финансовые обязательства	1205	-	-
22	Отложенные налоговые обязательства	1206	-	-
23	Прочие обязательства	1207	988	890
24	ВСЕГО обязательства	120	14 199	5 431
25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
26	Уставный фонд	1211	61 651	61 651
27	Эмиссионный доход	1212	17	17
28	Резервный фонд	1213	20 000	19 953
29	Фонды переоценки статей баланса	1214	758	724
30	Накопленная прибыль	1215	99 816	95 278
31	ВСЕГО собственный капитал	121	182 242	177 623
32	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12	196 441	183 054

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2020 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.10.2020	01.10.2019
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	7 472	6 710
2	Процентные расходы	2012	43	10
3	Чистые процентные доходы	201	7 429	6 700
4	Комиссионные доходы	2021	156	58
5	Комиссионные расходы	2022	107	81
6	Чистые комиссионные доходы	202	49	(23)
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	(55)	979
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	4 493	(1 087)
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	-	-
11	Чистые отчисления в резервы	207	4 044	(4 669)
12	Прочие доходы	208	4 190	8 794
13	Операционные расходы	209	7 481	9 281
14	Прочие расходы	210	1	1
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	4 580	10 750
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212	8	596
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	4 572	10 154

Заместитель Председателя Правления **Д.В.Власенко**

Главный бухгалтер **Н.А.Тиванова**

Дата подписания: 02 октября 2020 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, выданная Национальным банком Республики Беларусь, № 30 от 19.06.2013, БИК 153001333, УИН 807000163.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

Организатор электронных торгов: дорожно-эксплуатационное коммунальное унитарное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», 220099, г. Минск, ул. Казинца, 7А, комната 1, тел. +375 17 355 75 14, приемная

Оператор электронной торговой площадки: ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 02.11.2020 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by

Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме

№ лота	Наименование предмета торгов; его местонахождение	Краткая характеристика	Начальная цена лота, бел. руб.	Сумма задатка, бел. руб.
1	Бывший в эксплуатации легковой автомобиль «Мицубиси Аутлендер», г. Минск, ул. Казинца, 7а	Бывший в эксплуатации легковой автомобиль «Мицубиси Аутлендер», внедорожник-универсал, полная масса 2070 кг, идентификационный номер (VIN) JMBXNCU2W7U000455, год выпуска 2006, цвет серый металл, укомплектован бензиновым двигателем с рабочим объемом 2,0 дм ³	5 184,00	518,40

Продавец:
Государственное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», г. Минск, ул. Казинца, 7а, комната 1
Контактный телефон +375 17 355 93 99, юрисконсулт@alexandra-andreevna.by

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами – 27.10.2020, до 09.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) банковский счет № BY60AKBV30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. в. Минске, код АКВВВ2УХ, УНП 190542056, получатель платежа – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». **Срок внесения задатка** – не позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. **Назначение платежа:** внесение суммы задатка для участия в электронных торгах рег. № ____ по заявлению № ____.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 608, и Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».

Сроки возмещение затрат на организацию и проведение торгов Победителем (единственным участником) торгов в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола о результатах торгов обязан возместить затраты на организацию и проведение торгов, иные платежи, указанные в протоколе.

Сроки и условия заключения договора
Срок подписания договора купли-продажи имущества – не позднее 7 рабочих дней со дня возмещения вышеуказанных затрат, иных платежей, указанных в протоколе о результатах торгов.

РУП «Торговый дом «Восточный» извещает о проведении 12.11.2020 открытого аукциона по продаже недвижимого имущества

- Лот № 1.** Капитальное строение с инвентарным номером 410/С-1670 общей площадью 105,4 кв. м, расположенное по адресу: Гродненская обл., Волковысский р-н, г. Волковыск, ул. Госпитальная, 11/18. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, наименование: склад продовольственных. Составные части и принадлежность: подвал под зданием. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 420850100001101158 площадью 0,4031 га. Начальная цена продажи – 1 674,00 бел. рубля, размер задатка – 167,40 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 2.** Незавершенное незаконосервированное капитальное строение с инвентарным номером 700/У-1, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, пер. Слободской, 14. Наружная площадь (площадь застройки) 125 (168) кв. м. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 740100000004002010 площадью 0,1288 га. Начальная цена продажи – 168 480,00 бел. рубля, размер задатка – 16 848,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 3.** Земельный участок с кадастровым номером 620480408601000073 площадью 0,2500 га, расположенный по адресу: Минская обл., Березинский р-н, Березинский с/с, д. Тростянка, ул. Советская, д. 9. Целевое назначение: земельный участок для размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жилого дома). Начальная цена продажи – 2 610,00 бел. рубля, размер задатка – 261,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 4.** Капитальное строение с инвентарным номером 130/С-29105 общей площадью 75,8 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., Пинский р-н, Логинский с/с, д. Ковнятин, ул. Советская, 47. Назначение: здание одноквартирного жилого дома; наименование: одноквартирный жилой дом. Составные части и принадлежность: один деревянный сарай. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 125475504601000167 общей площадью 0,1800 га. Начальная цена продажи – 1 782,00 бел. рубля, размер задатка – 178,20 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 5.** Единый объект недвижимого имущества в составе:
1. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-51596 общей площадью 4 416,0 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100К. Назначение: сооружение специализированное транспорта; наименование: площадка для подготовки водителей автотранспортных средств (кадастровый номер части и принадлежности: покрытие, основание, эстакада. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 741000000007002152 площадью 0,4852 га.
2. Капитальное строение с инвентарным номером 710/С-51597 общей площадью 540,0 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, 100К. Назначение: забор кирпичный; наименование: забор кирпичный. Составные части и принадлежность: заполнение, столбы, цоколь. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 741000000007002152 площадью 0,4852 га.
Начальная цена продажи – 60 134,40 бел. рубля, размер задатка – 6 013,44 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 6.** Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-70776468 общей площадью 41,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, ул. Слободская, 72-76. Назначение: помещение транспортного назначения; наименование: гараж. Начальная цена продажи – 20 475,00 бел. рубля, размер задатка – 2 047,50 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 7.** Капитальное строение с инвентарным номером 615/С-4207 общей площадью 620,5 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Червенский р-н, Червенский с/с, д. Остров, ул. Центральная. Назначение: здание административно-хозяйственного; наименование: контора. Составные части и принадлежность: подвал. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 625880400001000557 площадью 0,0987 га. Начальная цена продажи – 79 801,20 бел. рубля, размер задатка – 7 980,12 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 8.** Капитальное строение с инвентарным номером 320/С-20796 общей площадью 575,7 кв. м, расположенное по адресу: Гомельская обл., Жлобинский р-н, г. Жлобин, пер. Первомайский 1-й, 2Ж. Назначение: здание нежилое; наименование: административное здание. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 321850100001001083 площадью 0,7817 га. Начальная цена продажи – 76 496,40 бел. рубля, размер задатка – 7 649,64 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 9.** Единый объект недвижимого имущества: капитальное строение с инвентарным номером 333/С-53082 общей площадью 551 кв. м, назначение: здание блока гаражей, наименование: одноэтажное кирпичное здание, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 322350100001000159 площадью 10,8010 га (право постоянного пользования 26/27), по адресу: Гомельская обл., Калинковичский р-н, г. Калинковичи, ул. Советская, 4/2. Начальная цена продажи – 95 061,60 бел. рубля, размер задатка – 9 506,16 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 10.** Изолированное помещение с инвентарным номером 500/D-656043 общей площадью 108,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 185-20. Назначение: квартира, наименование: квартира № 20. Имеется самовольная перепланировка, незарегистрированная в установленном порядке. Начальная цена продажи – 302 940,00 бел. рубля, размер задатка – 30 294,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 11.** Изолированное помещение с инвентарным номером 710/D-48018 общей площадью 86,6 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Максима Горького, д. 41, к. 63. Назначение: квартира, наименование: квартира 63. Имеется самовольная перепланировка, незарегистрированная в установленном порядке. Начальная цена продажи – 8 125,92 бел. рубля, размер задатка – 812,592 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 12.** Капитальное строение с инвентарным номером 622/С-54537 общей площадью 166,7 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, Блонский с/с, а. Ельня, ул. Центральная, 73Б. Назначение: здание специализированное розничной торговли; наименование: здание магазина с размещением аптеки второй категории. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 624480800601000852 площадью 0,0820 га. Начальная цена продажи – 41 040,00 бел. рубля, размер задатка – 4 104,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 13.** Земельный участок с кадастровым номером 424385700001000060, с учетом имущественных прав на него, площадью 0,1134 га, расположенный по адресу: Гродненская обл., Новогрудский р-н, Волковысский с/с, СТ «Берёзка», д. 11. Начальная цена продажи – 1 270,08 бел. рубля, размер задатка – 127,01 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 14.** Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-64083, площадью 472,4 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 34. Назначение: здание административно-хозяйственного; наименование: административно-производственное здание. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 140100000001025401 площадью 0,6700 га. Начальная цена продажи – 86 400,00 бел. рубля, размер задатка – 8 640,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 15.** Капитальное строение с инвентарным номером 100/С-64089 площадью 386,7 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Героев обороны Брестской крепости, д. 34/4. Назначение: здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ; наименование: котельная и блок щеток. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 140100000001025401 площадью 0,6700 га. Начальная цена продажи – 86 400,00 бел. рубля, размер задатка – 8 640,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 16.** Капитальное строение с инвентарным номером 243/С-9982 общей площадью 41,4 кв. м, расположенное по адресу: Витебская обл., Толочинский р-н, г. Толочин, ул. Мелиораторов, 1А/2. Назначение: здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель; наименование: столярный цех. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 224650100001000661 площадью 0,9521 га. Начальная цена продажи – 2 448,00 бел. рубля, размер задатка – 244,80 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 17.** Капитальное строение с инвентарным номером 140/С-30852 общей площадью 131,9 кв. м, расположенное по адресу: Брестская обл., г. Кобрин, ул. Пролетарская, 172А. Назначение: здание специализированное коммунального хозяйства; наименование: здание котельной. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 124350100002004569 площадью 0,2383 га. Начальная цена продажи – 9 000,00 бел. рубля, размер задатка – 900,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 18.** Недвижимое имущество: баржа-площадка для перевозки навалочных и тарноштучных грузов «Р-0562»; регистрационный номер Б-6684; год постройки – 1989; проект №775; порт приписки – филиал РТУП «Белорусское речное пароходство» Речной порт Гомель. Начальная цена продажи – 224 640,00 бел. рубля, размер задатка – 22 464,00 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 19.** Капитальное строение с инвентарным номером 610/С-27945 общей площадью 1 003 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., Борисовский р-н, г. Борисов, ул. Демкина, д. 11. Назначение: здание специализированное для ремонта и технического обслуживания автомобилей (в т. ч. автомобильные заправочные и газонаполнительные станции); наименование: станция технического обслуживания тракторов. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 620850100014000758 площадью 2,1731 га. Начальная цена продажи – 285 768,00 бел. рубля, задаток – 28 576,80 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.
- Лот № 20.** Капитальное строение с инвентарным номером 714/С-32679 общей площадью 57,0 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., Осиповичский р-н, Свислочский с/с, СТ «Березовая роща» деревни Гольнянка, с/с. Назначение: садовый, дачный домик (дача), наименование: садовый домик. Расположено на земельном участке с кадастровым номером 724884400002000208 площадью 0,0542 га. Начальная цена продажи – 8 845,20 бел. рубля, задаток – 884,52 бел. рубля. Шаг аукциона – 5 %.

УСЛОВИЯ

1. Победителем аукциона либо в случае если заявление на участие в аукционе подано только одним участником, и он согласен приобрести Объект по начальной цене, увеличенной на 5 (пять) процентов (далее – Претендент на покупку), в последний 3 (три) рабочих дня со дня проведения аукциона на основании счета-фактуры возмещает затраты на организацию и проведение аукциона и оплачивает стоимость приобретенного объекта не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством РБ для победителя аукциона. Организация и проведение аукциона осуществляется в соответствии с действующим законодательством РБ.

3. Порядок проведения аукциона, в том числе об оформлении участия в аукционе, указан на сайте konfiskat.by в разделе «Недвижимость».

Аукцион состоится 12.11.2020 в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, офис 318, зал для аукционов.

Заявление на участие с приложением необходимых документов, в том числе документа, подтверждающего внесение суммы задатка (задаток) с отметкой банка, принимаются по адресу: г. Минск, ул. Жилуновича, 15, офис 318 (управление реализации недвижимости и арендных отношений) в рабочие дни с 13.00 по 14.00, с 14.00 до 17.30 пт. – с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.15. **Окончание приема заявлений – 09.11.2020 в 15.00.**

Задаток перечисляется на р/с ВУ07 ММБН 3012 0000 0101 0165 3934, БИК ММБНBY22, в ОАО «Банк Дабрабрат», г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом. 1, получатель – РУП «Торговый дом «Восточный», УИН 101127633, ОКПО 37411910. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже капитального строения (изолированного помещения), Лот № ____, проводимом 12 ноября 2020 года.

Лот может быть снят с аукциона Организатором по письменному указанию Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь в любое время до объявления его проданным.

Контакты организатора аукциона: +375 17 378 87 02; +375 17 378 87 03; +375 44 763 62 63

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

АВЕН. У пачатку тыд-
на вас могуць загрузіць
звышурочнай работай,
давядзецца напружыцца,
але гэта спрыяльна адабецца на фі-
нансавым становішчы. У аўторак не
варта спяшацца і працягваць ініцыяты-
ву ў справах: вашы задумы могуць па-
лічыць ненадзейнымі і нават авантур-
нымі. У пятніцу сачыце за сваімі словамі
і будзьце асцярожныя пры зносінах з
калегамі на рабоце. У нядзелю могуць
парадаваць і натхніць прыемныя наві-
ны, якія датычацца сямі.

ЦЯЛЕЦ. На гэтым тыд-
ні будзеце здольныя
здзейсніць скачок у кар'е-
ры. У панядзелак ці аўто-
рак верагодны адказны перамова
і з'яўленне новых дзелавых партнё-
раў. Вы справядліва мяркуеце, што
ўсяго можае дамагчыся толькі ўлас-
нымі намаганнямі. Не спадзявайцеся
на памочнікаў і спонсараў. Яны
небескарыслівыя. Ажыццявіце ўсе
планы і задумы будзе не заўсёды
проста, але, у прычыне, пры знач-
най мэтанакіраванасці і зацятасці,
магчыма.

БЛІЗНЯТЫ. Тыдзень пара-
дуе новымі магчымасцямі,
якія дазваляць павярнуць
хаду падзей у патрэбным
вам напрамку. Выяўляецца
больш актыўнасці і творчай ініцыяты-
вы на рабоце. Забудзецца, што такое
лянота і стомленасць, менавіта зараз
у вас атрымаецца рэалізаваць многія
імянны і задумы. У суботу не сядзіце
дома, выбірайцеся ў гасці і адпачывай-
це. Асабліва будучь радаваць зносіны
з дзецьмі.

РАК. На гэтым тыдні сі-
туацыя, якая склалася,
можа запатрабаваць ад
вас большай актыўнасці, тады ёсць
шанс дамагчыся поспеху як у асабі-
стых справах, так і ў бізнесе. У сераду
будзеце вельмі сумленныя і адкрытыя
з сябрамі і членамі сямі. У пятніцу з-
можаце правяціць сябе перад начальствам
з найлепшага боку і павысіць свой аў-
тарытэт. У канцы тыдня вашы інтарэсы
будуць накіраваныя ў бок творчасці.

ЛЕЎ. Самы час для та-
го, каб звярнуць пільную
ўвагу на сферу асабістага
жыцця. Калі вы самотныя,
зарэгіструйцеся на сайце
знаёмстваў і пашырыце кола зносін. На
рабоче з самага пачатку тыдня акун-
няцеся ў вір разнастайных спраў, вам
удасца атрымаць каштоўную інфарма-
цыю і заключыць выгадны кантракт.
Чацвер можа аказацца самым напру-
жаным днём тыдня як па колькасці
спраў, так і па іх важнасці. У суботу
давядзецца вырашаць бытавыя праб-
лемы.

ДЗЕВА. У пачатку тыдня
ёсць рызыка, што вашы
планы ўвойдуць у супя-
рэнчасць з планами на-
чальства. Што ж, не выключана, што
прышоў час памяняць і начальніка, і
работу. У сераду ўзгадайце прымаўку
«Цікаўнасць загубіла кошку» і паспра-
буйце не ўмешвацца ў чужыя справы.
У нядзелю не мучце сябе хатнімі кло-
патамі, лепш знайдзіце час для адпа-
чынку, палянуіцеся, павалайцеся на
канале з кніжкай.

ШАЛІ. Нават вельмі сла-
валюбівыя планы пачына-
юць рэалізоўвацца, варта
толькі паверыць у свае сі-
лы. Але перш чым пагадацца на новую
правабонную прапанову, адсуньце свае
эмоцыі, дайце зялёную вільцу логіцы.
Ваша працаздольнасць можа проста
ствараць цуды. Толькі не лічыце, што
ўсе астатняе — гультаяватыя наўдачні-
кі. Вы ж не хочаце сапсаваць адносі-
ны з калегамі і сябрамі? Паспрабуйце
зрабіць прыемнае ўражанне ў любой
кампаніі.

СКАРПІЁН. На гэтым тыд-
ні вас чакае поспех і дадат-
ковы прыбытак. Асабістае
жыццё будзе натхняць і це-
шыць, так што прысвяціце яму максімум
часу і сіл, яно таго вартае. Чым больш
вы падорыце клопату і пшчоты каха-
нум чалавеку, тым больш атрымаеце
ў адказ. І гэта натхніць вас на поспехі
ва ўсіх галінах жыцця. Так што станьце
бліжэй, пачніце жыць разам, зрабіце ці
прыміце прапанову рукі і сэрца. Зоркі

кажуць, што вы знайшлі сапраўднае ка-
ханне, паспрабуйце яго не страціць.

СТРАЛЕЦ. Варта склаці
план дзеянняў і арыента-
вацца па ім, інакш патонеце
ў шматлікіх справах і клопа-
тах. У панядзелак правяце разумную
асцярожнасць, не раскавайце пра аса-
бістае і не выдавайце чужыя сакрэты.
У пятніцу давядзецца пачаць справу да
канца, вынік будзе варты выдаткава-
ных высілкаў. У канцы тыдня адчуецца
павышэнне жыццёвага тону, а невя-
лікія заміны ў справах застаюцца ў мі-
нулым. Варта аддаць увагу сямі, дзецям
і бацькам.

КАЗЯРОГ. Можа дадацца
папяровай работы, што ж,
справадзачы пісаць такса-
ма трэба. У панядзелак і
аўторак будзе шмат сустрэч і тэлефон-
нага званку. Зможаце стаяць пасярэд-
нікам у важнай справе. Пятніца —
прыдатны час для рамонту і пакупак, звя-
заных з бытавымі пытаннямі. У суботу
паспрабуйце не прымаць неабдумана-
выя рашэнні, прыслухоўвайцеся да
голосу інтуіцыі. Арганізуйце сустрэчу
з сябрамі.

ВАДАЛІЎ. На гэтым тыдні
на лёгкі поспех разлічваць
не даводзіцца, падрыхту-
ецца да нуднай, руціннай
работы. У аўторак пажадана не пры-
значаць дзелавых сустрэч — вялікая
верагоднасць апынуцца падманутымі.
У чацвер вас могуць ацаніць па заслугах
і павысіць на пасадзе. Можа ўзнікнуць
сітуацыя, калі давядзецца адказаць не
толькі за сябе, але і за іншых. Паспра-
буйце ні з кім сябе не параўноўваць і не
заздросціць чужым поспехам.

РЫБЫ. Вы цяпер цалкам
спакойныя, у вас добры на-
строй. Атрымліваецца асало-
ду ад жыцця, прыемным знаёмстваў,
зносін. Калі гэта не пра вас, значыць,
вы занатад шмат працуеце, трэба бы-
ло б збавіць абароты. Не забывайце
пра дом і назалашаныя хатнія справы.
Пажадана больш часу і увагі аддаваць
дзецям. У выхадныя паездка да родных
або ў невялікае падарожжа ўзагадзіць
вас уражаннямі і падыме настрою.

СЁННЯ

Месяц
Маладзік
16 кастрычніка.
Месяц у сузор'і
Скарпіёна.

Сонца

	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	7.42	18.07	10.25
Віцебск	7.34	17.54	10.20
Магілёў	7.32	17.57	10.25
Гомель	7.26	17.57	10.31
Гродна	7.56	18.22	10.26
Брэст	7.54	18.26	10.32


Імяніны

Пр. Веранікі, Ерафея,
Мікалая, Паўла, Пятра.
К. Люцыны, Марыі.



Фота Ганны ІШЧУК

ЗАЎТРА



Даты

Падзеі

Людзі

17 КАСТРЫЧНІКА

1900 год — нарадзіўся (цяпер Віцебскі раён) Фама Паўлавіч Якаўлеў, генерал-лейтэнант. У 1933-м скончыў Ваенна-палітычную акадэмію імя Леніна. У Вялікую Айчынную вайну з 1941-га — член Ваеннага савета Далёкаўсходняга фронту, у студзені — сакавіку 1943-га — на Волжскім фронце. З 1945-га — начальнік палітдзелу Вышэйшай афіцэрскай школы. У гэты ж дзень нарадзіўся (Мінск) Ібрагім Рафаілавіч Гембіцкі, беларускі графік. У 1938-м скончыў Маскоўскі інстытут выяўленчага мастацтва. Працаваў у тэхніцы кілаграфіі і каліграфіі лінаграфіі. **1910** год — нарадзіўся (цяпер Верхнядзвінскі раён) Міхаіл Маркавіч Мядзель, Герой Савецкага Саюза. У Вялікую Айчынную вайну з чэрвеня 1941-га — на Заходнім, Бранскім, Цэнтральным, Варонежскім і Першым Украінскім франтах. Старшы лейтэнант Мядзель вызначыўся пры вызваленні Украіны. У верасні 1943-га з групай салдат пад агнём праціўніка фарсіраваў раку Дняпро ў Чарнігаўскай вобласці, замацаваўся на плацдарме, што дапамагло стралковаму палку бесперашкідна пераправіцца праз раку. **1924** год — у Пінску па рашэнні Палескага краязнаўчага таварыства створаны музей Беларускага Палесся.

1964 год — каля Рычцы адкрыты першыя на тэрыторыі Беларусі прыродныя радовішчы нафты.

1870 год — нарадзіўся Аляксей Паўлавіч Чапыгін, рускі пісьменнік. Аўтар апавяданняў пра вёску, гістарычных раманаў, аўтабіяграфічных апавесцяў і іншых твораў.

1900 год — нарадзіўся Мікалай Васілевіч Смірнов, расійскі вучоны ў галіне матэматычнай статыстыкі, член-карэспандэнт АН СССР. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1951).

1915 год — нарадзіўся Артур Мілер, амерыканскі драматург. Аўтар п'ес «Усе мае сыны», «Від з моста», «Стварэнне свету і іншыя справы», рамана «Фокус», успамінаў «Наплывы часу» і іншых твораў.

1920 год — нарадзіўся Мантгомеры Кліфт, амерыканскі кінаакцёр («Месяца пад сонцам», «З гэтага часу і на вякі вякоў», «Маладыя львы», «Нюрнберскі працэс»). Заслужыў зорку на галівудскай Алеі славы, чатыры разы прэтэндаваў на «Оскар».

1960 год — нарадзіўся Роб Маршал, амерыканскі харэограф, кінарэжысёр. Паставіў фільмы «Чыкага» (прэмія «Оскар», «Залаты глобус»), «Мемуары гейшы».

ВІКТОР ГЮГО:
«Нельга быць героем, калі змагаешся супраць айчыны».

УСМІХНЕМСЯ

— **Прафесар, скажыце, а вы мне асабіста будзеце рабіць аперацыю?**
— Ну вядома! Я заўсёды раз на год раблю аперацыю асабіста, каб упэўніцца, памятаю я што-небудзь ці ўжо не?!

— Каханы, чаму, калі мы цалуемся, ты просіш трымаць чэбе за вушы?
— Таму што ў такой сітуацыі ў мяне аднойчы знік кашалёк!

Альбіна вырашыла выкінуць з акна, але падумаўшы, вырашыла, што добрыя жанчыны на дарозе не валяюцца, таму абмежавалася істэрыкай.

Васіль кажа любой жонцы:
— Святланка, што ты ныш пра тую спадніцу? Ну, стала малая — дык выкінь яе, калі яна тваю прыгажосць не змяшчае...



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Рэгістрацыйнае пасведчэнне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар **КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.**
АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ У МІНСКУ: прыёмная — 311 17 13 (гал./факс);
адрэсаў: пісьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыі — 311 17 16.

ПРЫЁМНЫЯ РЭКЛАМНЫЯ ТЭЛ./ФАКС: 311 17 27,
e-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары публікаваных матэрыялаў несць адказнасць за падбор і дэталізацыю фактаў. Іх меркаванні не з'яўляюцца суадпавядальнымі з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя на сваім меркаванні адрэагуе і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by
(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

e-mail: **info@zviazda.by**

Газета адрэагавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004, 220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень.

Тыраж 14.804. Індэкс 63850. Зак. № 3239.

Нумар падпісанні ў 1930
16 кастрычніка 2020 года.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12